

**У нумары:****Андрэй Скарынін:****«Душа і талент  
не належаць чалавеку...»**Вершы гэтага паэта прасякнуты  
непаўторным водарам  
сапраўднага жыцця.

Стар. 5

**Хоку ці трохрадкоўік?**Традыцыі японскай паэзіі цікавяць  
творцаў розных пакаленняў.

Стар. 6

**«ЛіМ» — у пашыраным фармаце**Дадатак «Кніжны свет» прапануе  
інфармацыю пра выдавецкія навінкі,  
працу кнігарняў, рэйтынгі  
продажаў і інш.

Стар. 9-16

**...І домік Элізы Ажэшкі**Гродзенская абласная навуковая  
бібліятэка імя Яўхіма Карскага  
рыхтуецца адзначыць  
180-гадовы юбілей.

Стар. 21

**Для мяне мастацтва — душа**Інтэрв'ю са старшынёй  
Беларускага саюза мастакоў  
Уладзімірам Савічам.

Стар. 22

**ІДЗЕ ПАПІСКА  
на II паўгоддзе 2010 года****Для індывідуальных  
падпісчыкаў:**1 месяц — 10600 руб.  
Падпісны індэкс —  
63856**Ведамасная  
падпіска:**1 месяц — 14000 руб.  
Падпісны індэкс —  
638562**Індывідуальная льготная падпіска для на-  
стаўнікаў:** на 1 месяц — 6500 руб. Падпісны  
індэкс — 63815**Льготная падпіска для ўстаноў культуры і адукацыі:**  
1 месяц — 10500 руб. Падпісны індэкс — 63880**Каб год для вас быў неблагім —  
падпішыцеся на «ЛіМ»!**

Імя нашага выдатнага сучасніка Васіля Зуёнка вядома, пэўна, кожнаму аматару беларускага слоўнага мастацтва. Пазначанае на вокладцы, яно нязменна з'яўляецца гарантам высокага эстэтычнага ўзроўню, своеасаблівым знакам мастацкай якасці. Пачаўшы з вершаў, пісьменнік адметнага творчага тэмпераменту і шматграннага таленту пастаянна асвойвае новыя абсягі. Акрамя шматлікіх лірычных зборнікаў, у яго мастакоўскім набытку — паэменная пенталогія «Пяцірэчча», праявіліся элегіі, эцюды, эсэістыка, пераклады і літаратурнакрытычныя нататкі...

**Лёсам вызначаны шлях**

Сёння В. Зуёнак — прызнаны майстра, адзін з лідэраў літаратурнага працэсу, творчая біяграфія якога стала неад'емнай часткай гісторыі ўсёй нацыянальнай літаратуры. Некалі ж, у школьныя гады, пад уплывам кніжнай рамантыкі ён думаў пра іншы шлях — хацеў падацца ў капітаны дальняга плавання. Юначая мара, тым не менш, не замінала яму практыкавацца ў вершатворчасці, першыя спробы якой былі дасланы ў газету «Літаратура і мастацтва», адкуль прыйшоў ліст з парадай «яшчэ шмат павучыцца». Рэкамендацыя некага з тагачасных лімаўцаў аказалася лёсавызначальнай. Бацька будучага паэта ўспрыняў яе літаральна: выправіў сына ў Барысаўскае педагагічнае вучылішча, пасля заканчэння якога В. Зуёнка як выдатніка без уступных экзаменаў прынялі на аддзяленне журналістыкі філфака БДУ.

Другая палова 1950-х гадоў была «залатым векам» філалагічнага факультэта. Напэўна, ніколі ў яго сценах не збіралася разам столькі перспектыўнай творчай моладзі: Ніл Гілевіч, Анатолий Вярцінскі, Рыгор Барадулін, Генадзь Бураўкін, Міхась Стральцоў, Янка Сіпакоў, Іван Чыгрынаў, Вячаслаў Адамчык, Кастусь Цвірка, Барыс Сачанка... У такім яркім асяроддзі не мог не праявіцца закладзены прыродай лі-

рычны дар Васіля Зуёнка. У 1966 годзе нарэшце выйшла кніга лірыкі «Крэсіва» (годам раней ёй палярэнічаў зборнік вершаў для дзяцей «Вясёлы калаўрот» — прадвесце прыходу ў літаратуру новай яркай асобы). Кнігу прыхільна сустрэлі і крытыкі, і калегі па творчым цэху, прынамсі, шчыра віталі нараджэнне сапраўднага паэта У. Караткевіч і Г. Бураўкін.

Нельга не захапляцца тым, наколькі сур'эзна і адказна В. Зуёнак з самага пачатку ставіўся да сваёй справы: першы лірычны зборнік атрымаўся настолькі прадуманым, цэласным, канцэптуальным, што яго можна разглядаць як разгорнуты паэтычны анонс усёй далейшай творчасці. Кантурна абзначаны ў «Крэсіве» пытанні жыцця і смерці, маральнай чысціні асобы, узаемаадносін чалавека з прыродай, захавання нацыянальнай самабытнасці народа паспяхова даследуюцца пісьменнікам і зараз, атрымліваючы ўсё большую ідэйна-сэнсавую аб'ёмнасць, шматграннасць і глыбіню.

Многія з прадстаўленых у зборніку вершаў раззіліся на цытаты і з'яўляюцца трапнымі самахарактарыстыкамі ідэйна-творчых і маральных імператываў паэта: «зямля — мая аснова», «усіх пачаткаў я — працяг і ўсіх працягаў я — пачатак», «сябра кожнай птушцы», «маё сэрца — у жыцце б'ецца перапёл-

чыным боем»... Візітнай карткай В. Зуёнка таксама лічыцца менавіта «крэсіваўскі» верш — «Ніхто не пачуў...»: «Ніхто не пачуў: // Яблык упаў дасвецецем // Ля Халопеніч, на Беларусі. // Ніхто не пачуў — // Ні людзі, ні травы, ні вецер... // Ніхто. // А шар зямны // Здрыгануўся...»

Вьяўленая ў творы надзвычайная чуйнасць вызначае адметную зуёнкаўскую рэцэпцыю быцця. Вытокі такой выключнай пільнасці, відаць, трэба шукаць у нялёгкім, абпаленым вайной, маленстве. «Хто-хто, а я ўжо ж (ды, пэўна, і не толькі я), — разважае В. Зуёнак, — ведаю: бывае, прахопіўся ў будане пад яблыняй, калі раптам гупне па даху ці нават па доле яблык, які гэта землятрусны выбух, асабліва калі ўспомніць назапашаную нашым пакаленнем крытычную масу падчас ваеннага дзяцінства». (Цікава, што ў сэрбалужыцкага мастака слова Кіта Лоранца верш «Ніхто не пачуў...» суадносіцца не толькі з канкрэтным беларускім аўтарам, а выклікае асацыяцыі з Беларуссю ўвогуле — зямлёю, якая не можа забыць жахі вайны: у якасці эпиграфа да нізка вершаў, прывезенай з падарожжа па нашай краіне, ён выкарыстаў згаданы радкі).

Уласцівая творам В. Зуёнка аднолькавая ўвага да самых простых з'яў і да быццёвых праблем, уменне, засяродзіўшыся на зне-

шне нязначным, выйсці да глабальных абагульненняў дазваляе называць гэтага аўтара лірыкам з эпічным светабачаннем. Сам паэт з добрым гумарам абыгрывае навешаны на яго «ярлык»: «Радню паэзію з прозай, // Лірыку з эпасам. // Жыву, як шпак на бярозе. // А песня? З жыцця і лепіцца».

Жыццёвасць, пазнавальнасць, нават побытавасць твораў В. Зуёнка спалучаецца з мастацкацю і праблемна-тэматычнай важкасцю. У зуёнкаўскім паэтычным космасе асобнымі планетамі паўстаюць сапраўдныя, зямныя вёскі, мястэчкі, мясціны: Мачулішча, дзе 3 ліпеня 1935 года будучы пісьменнік з'явіўся на свет («афіцыйная» дата 3 чэрвеня ўзнікла падчас аднаўлення знішчаных у вайну дакументаў), Халопенічы, Узбор'е, Узнацк...

Паказальная ў гэтых адносінах пенталогія «Пяцірэчча», сапраўдны народны эпас ХХ стагоддзя, буйная як па аб'ёме, так і найперш па ідэйна-эстэтычнай значнасці, ахопу ўзнятых праблем, кніга, над якой В. Зуёнак працаваў з 1965 па 1990 год. У першай паэме «Сяліба» (яе праблемна-тэматычная дамінанта — экалогія, духоўная і навакольнага асяроддзя) лірычны герой вяртаецца да берагоў рачулки Начы, да мясцін юнацтва. Наступны твор «Прычгненне», лірычны роздум пра чалавека і яго месца ў Сусвеце, прысвечаны землі — касманаўту Уладзіміру Кавалёнку. У паэме «Лукам'е» аўтар праз вобраз уладара Лукомскага княства, што некалі існавала на тэрыторыі яго малой радзімы, раскрывае трагедыю лёсу змагароў за Беларускі Дом.

Прагатыпам галоўнага героя «Маўчання травы» з'яўляецца бацька пісьменніка Васіль Захаравіч, протэсты селянін, жыццё якога суаднесена з трагічнымі перыядамі нацыянальнай гісторыі. Паэмай «Падарожжа вакол двара» В. Зуёнак ушаноўвае памяць маці Куліны Канстанцінаўны, аднак лейтматыўнае адчуванне асабістай страты пашыраецца да адчування страты агульнабеларускай (страта мовы, самабытнасці, Радзімы). Лакальная геаграфічная прывязка не перашкаджае, а наадварот, дапамагае выяўленню маштабнага мастацкага мыслення, пастаноўцы агульнанародных і — больш за тое — агульнасусветных праблем.

Любоў да малой радзімы — канстанта творчасці В. Зуёнка. «Жыццёвая памяць» упэўнена вядзе В. Зуёнка па адзіна правільным, толькі ягоным шляху ўжо амаль пяць дзесяцігоддзяў. Няхай жа і надалей гэты шлях будзе багатым на знаходкі, лёгкім і шчаслівым.

Наталля ЗАЯЦ

**Пункцірам**

- Савет па набывшці музычных твораў кампазітараў створаны Міністэрствам культуры Беларусі. Мастацка-экспертны орган будзе даваць ацэнку новым творам і разглядаць магчымасць іх набывання Міністэрствам культуры.

- Беларуская-шведскае літаратурнае супрацоўніцтва працягваецца. У выдавецтве Логвінава на беларускай мове выйшаў сатырычны раман шведскага пісьменніка Міхаэля Ніеми "Папулярная музыка з Вігулы".

- Сёння ў сталіцы на Маскоўскіх могілках адбудзецца цырымонія адкрыцця помніка публіцысту і пісьменніку-фантасту Аляксандру Патупе, які раптоўна памёр 1 чэрвеня мінулага года. Да гадавіны смерці ўжо выйшаў зборнік яго паэзіі, прозы і публіцыстыкі "Рыпучае кола фартуны", а таксама плануецца выпусціць кнігу "Растеряшкі" з вершамі для дзяцей.

- Выстава "Святло стагоддзяў", што адкрылася ў Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры, прымеркавана да юбілейных дат вядомых асветнікаў беларускай зямлі — Кірылы Тураўскага, Міколы Гусоўскага, Францыска Скарыны, Васіля Цяпінскага, Сымона Буднага, а таксама да 825-годдзя з часу стварэння "Слова пра паход Ігаравы". На выставе прадстаўлены факсімільныя выданні літаратурных помнікаў, сучасныя даследаванні, работы мастакоў Э. Агуновіча, В. Барабанцава, Я. Куліка, А. Марыкса.

- 2 чэрвеня ў Музычнай зале Нацыянальнага акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і балета адбудзецца прэзентацыя-семінары "Як захавашь культурную самабытнасць?". На сустрэчы будуць абмяркоўвацца шляхі канструктыўнага міжкультурнага дыялогу. Мерапрыемства арганізаванае пры ўдзеле пасольства ЗША ў Беларусі.

- Сёння ў Полацку адкрыецца бюст кінарэжысёру Юрыю Гарычу, які ў 1926 годзе паставіў першы беларускі ігравы фільм "Лясная быль" (паводле апавесці М. Чарота). Нарадзіўся рэжысёр у 1885 годзе ў Полацку.

- У берлінскім доме мастацтваў "Тахелес" у межах фестывалю беларускага мастацтва "Дах-10" дзейнічае выстава жывапісу і графікі. Беларускае выяўленчае мастацтва ў Германіі прадстаўляюць Алесь Суша, Алесь Родзін, Віталь Герасімаў, Андрэй Савіч ды іншыя.

- Мастак Мікола Купава і навуковец, геральдыст Анатоль Цітоў ажыццявілі рэканструкцыю харутвы, пад якой беларускія войскі дасягнулі перамогі пад Грунвальдам у 1410 годзе. Пад гэтымі рэканструаванымі харутвамі дэлегацыя з Беларусі прымуць ўдзел у паездцы на Грунвальдскае поле 15 — 18 ліпеня 2010 года.

- У музеі-сядзібе "Пружанскі палацік" працуе выстаўка авіямадэляў "Эскадрылья Перамогі". Экспануецца больш як 50 папярковых самалётаў, змайстраваных пружанскімі школьнікамі пад кіраўніцтвам мастака Эдуарда Валасевіча.

- Помнік-часоўня героям Айчынай вайны 1812 года адноўлены ў Полацку. Ён пастаўлены на месцы манумента, спраектаванага архітэктарам Фіксенам у 1850 годзе і дэманціраванага ў 1932-м.

- У Нацыянальным мастацкім музеі адкрылася выстава жывапісу ізраільскай мастачкі Малкі Цэнцльпер "Вясеннія мелодыі". Яе жывапіс, графіка і скульптура заўжды прысвечаныя яўрэйскай тэматыцы, галоўныя і любімыя персанажы — жыхары яўрэйскага мястэчка.

**Падрыхтавала Саша ДОРСКАЯ**

# Прынятыя ў Саюз пісьменнікаў Беларусі



**СЕНАТАРАВА Надзея Іванаўна.**  
*Крытык.*

Нарадзілася 29 ліпеня 1957 года ў Маларыцкім раёне Брэсцкай вобласці. Скончыла бібліятэчны факультэт Мінскага інстытута культуры.

З 2006 года яе артыкулы актыўна друкаваліся ў рэспубліканскай перыёдыцы: часопісах "Польмя", "Нёман", "Маладосць" і "Роднае слова", штотыднёвіку "ЛіМ", газеце "Мінская праўда". Сярод аўтараў, чья творчасць была прааналізавана ў яе артыкулах, можна адзначыць М. Башлакова, М. Шабовіча, К. Камейшу, Г. Пашкова, У. Мазго, Ю. Фатнева і інш.



**ПЯТРОВІЧ Дзмітрый Леанідавіч.**  
*Паэт.*

Нарадзіўся 29 красавіка 1971 года ў г. Заслаўе Мінскай вобласці. Скончыў музычна-педагагічны факультэт Мінскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя М. Горкага і факультэт беларускай філалогіі і культуры Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка. Магістрант кафедры беларускага мовазнаўства гэтай ВНУ.

Друкаваўся ў штотыднёвіку "ЛіМ", газетах "Настаўнік", "Мінская праўда" і "Настаўніцкая газета", часопісах "Маладосць" і "Роднае слова" і інш. У 2010 г. убачыў свет паэтычны зборнік "Белая квецень каханья".



**ШЫМАНСКИ Міхаіл Мікалаевіч.**  
*Публіцыст.*

Нарадзіўся 7 жніўня 1935 года ў Бярозаўскім раёне Брэсцкай вобласці. Скончыў журфак Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Заслужаны дзеяч культуры БССР, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь у галіне літаратуры.

Аўтар 21 кнігі нарысаў і публіцыстыкі, выдадзеных, акрамя беларускай і рускай, на англійскай, французскай, нямецкай, польскай, іспанскай мовах. Па яго сцэнарыях зняты некалькі дакументальных фільмаў. Найбольш вядомыя кнігі Міхаіла Шыманскага — дакументальна-публіцыстычная трылогія "Здравствуй, Китай", "Китай с открытым сердцем", "Ближкий Китай", "Это нужно живым" і інш.

**Вечарыны**

Нядаўна адбылося чарговае пасяджэнне гісторыка-краязнаўчага клуба "Спадчына", які дзейнічае пры Магілёўскай абласной бібліятэцы імя У. Леніна. Яно мела назву "Прыдняпроўя звонкія галасы". Завіталі сюды члены абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі, літаратурных аб'яднанняў абласнога цэнтра.

Нагода была слушная: пяцьдзесят год таму было створана Магілёўскае абласное аддзяленне СПБ. Вядучыя вечарыны, супрацоўніцы аддзела беларускай і краязнаўчай літаратуры абласной бібліятэкі Наталля Багданова і Наталля

## Галасы Прыдняпроўя

Карытка, склалі змястоўны сцэнарый, з якога прысутным чытачам з дапамогай кніжнай выставы і мультымедыянай прэзентацыі фотайлюстрацый быў яскрава прадстаўлены літаратурны працэс у магілёўскім Прыдняпроўі за апошнія пяць дзесяцігоддзяў. Гучалі вершы паэтаў-землякоў, веўся апавед пра былых кіраўнікоў пісьменніцкага аддзялення, празаікаў Пятра Шацерыкова і Івана Аношкіна, паэтаў Васіля Матэвушава і Аляксея Пысіна.

Старшыня абласнога аддзялення СПБ Уладзімір Дуктаў распавёў

прысутным пра сённяшнія клопаты і набыткі пісьменніцкай сяброўны, пра своеасаблівы творчы падарунак, які зрабілі да юбілею пісьменнік. Маецца на ўвазе выдадзеная нядаўна кніга-альманах "Прыдняпроўе — маё натхненне" з творами сённяшніх членаў пісьменніцкага аддзялення. З цікавасцю слухалі ўдзельнікі вечарыны выступленні творцаў: свае новыя вершы дэкламавалі паэты Віктар Кунцэвіч і Тамара Аўсянікава, новае гумарыстычнае апавяданне прачытаў празаік Мікалай Падабед, Пра сваю працу над апавяданнямі расказаў


празаік Аляксандр Церахаў. На шматлікія пытанні прысутных адказвалі пісьменнікі-дакументалісты Мікалай Барысенка, Мікалай Хобатаў, Яўген Соцікаў.

Стала ўжо добрай традыцыяй у кіраўніцтва абласнога аддзялення СПБ і абласной бібліятэкі імя У. Леніна разам рыхтаваць і праводзіць масавыя мерапрыемствы. Да прыкладу, адбылася сумесная паэтычная вечарына "Пяшчотана прасветленае слова", прысвечаная жыццю і творчасці лаўрэата Дзяржаўнай прэміі БССР імя Янкі Купалы, заслужанага работніка культуры рэспублікі Аляксея Пысіна, якому сёлета споўнілася 69 год.

**Уладзімір САСНОЎКІН**

**За падзеяй**

**Паэтычна-акустычны канцэрт "Рытмы і рыфмы", што адбыўся ў Дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы, бадай, адна з самых паўнаватасных культурных імпрэз апошняга часу. Тонкае ўзаемапраціканне музыкі і паэзіі нараджае непаўторнае адчуванне сапраўднага мастацтва.**



## Гармонія рытмаў і рыфмаў

Яшчэ Адам Міцкевіч заўважыў, што сапраўднай лірыкі проста не існуе без музыкі. І канцэрт гэта пацвердзіў. Вядучы вечарыны, сцэнарыст і рэжысёр Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі Мюр Фарыдовіч (Васіль Дранько-Майсюк) паметэрску пераплятаў літаратурную і музычную плыні. Сваю кранальную лірыку чыталі Віка Трэнас (дарэчы, Віка з'яўлялася аўтаркай праекта) і Юлія Новік. Пісьменніца Людміла Рублеўская расказала пра новыя павевы ў

развіцці сучаснай беларускай літаратуры, акрэсліла найбольш значныя тэндэнцыі.

Пад пільным позіркам беларускага песняра на імправізаваную сцэну выходзілі сапраўдныя зоркі сучаснай бардаўскай песні — Таццяна Беланогая, Юры Несцярэнка і Віктар Шалкевіч. Кожны з трох выступоўцаў выявіў свой непаўторны стыль з падсветкай уласнага прыроднага таленту і майстэрства: Таццяна — у рокавых рытмах, Юры — у беларускім блюзе, Віктар — у

непаўторным выкананні. Інтымнае, даверлівае светаўспрыманне адлюстроўвалася ў пошуках гармоніі рытмаў і рыфмаў.

Урэшце ўсё гэта скончылася эйфарычным заліццём музыкі і паэзіі. Па заканчэнні канцэрта спагадлівы позірк песняра злагодзіў агульныя глядацкія ўражанні.

**Ганна ГРЫНКЕВІЧ**

*На здымку: выступае Віктар Шалкевіч.*

*Фота Настассі Котавай*

**Імпрэзы**

"Я мог бы звацца не Чорны Кузьма, а чорнарабочы. Колькі прыходзілася працаваць на кавалак хлеба!.. Пісаць няма як і жыць няма як. Цёмная кватэра, як тая камера ў турме, бруд, цемень", — занатаваў Мікалай Раманоўскі ў дзёніках 1944 года. Тыя запісы нібы крык адчаю спакутаванага хворага чалавека, які марыць толькі аб тым, каб пасля вайны ў "ціхім жыцці" напісаць нарэшце ўсё тое, што задумаў. Але надзеі на гэта няма. "Божа, напішы за мяне мае раманы, хіба так малацца, ці што!" — такі запіс Кузьма Чорны зрабіў у апошні дзень жыцця.

Старэйшына беларускай літаратуры, паэт Мікола Аўрамчык прыгадаў свае сустрэчы з Кузьмай Чорным:

— У дзевятым класе я адправіў сваё апавяданне ў "Кабінет маладога аўтара" Саюза пісьменнікаў. У адказ атрымаў ад Кузьмы Чорнага пакет, у якім быў ліст старонак

## Змаганне за талент

**Вядомы беларускі раманіст Кузьма Чорны не быў на фронце. Першыя тры гады вайны ён правёў у эвакуацыі ў Маскве, а пасля вярнуўся ў вызвалены Мінск. Імпрэза ў Дзяржаўным музеі гісторыі літаратуры, прысвечаная 110-годдзю з дня нараджэння пісьменніка, у першую чаргу асвятляла ваенны перыяд, на які прыпалі апошнія гады жыцця Мікалая Карлавіча Раманоўскага.**

на пяць уборыстым почыркам і мой шытак з апавяданнем, пакрыслены простым алоўкам, з пазнакамі на палях. Цяпер думаю: "Якое магло быць сэрца ў гэтага чалавека, які на вучнёўскі твор пісаў такія адказы!" Шкада, што гэты ліст у мяне забралі, калі Кузьму Чорнага арыштавалі. Першы раз убачыў яго на Рэспубліканскай нарадзе маладых пісьменнікаў. Мікалай Карлавіч быў у шэрым касцюме, сам вельмі светлы з выгладу, здаваўся чалавекам, які ніколі не бывае на сонцы.

Калі вучыўся ў інстытуце, вельмі сябраваў з яго любімым

вучнем Уладзімірам. Аднойчы ён паклікаў мяне на сустрэчу з Мікалаем Карлавічам, гэта было ў 1939 годзе, пісьменнік толькі выйшаў з турмы... Ён быў у тым жа шэрым касцюме. Валодзька спытаў: "Ну як вы?" Ён сказаў: "Нічога". Хуценька расшпіліў два гузікі пінжака і паказаў вялікую зашытую складку на поясе штаноў. Напэўна, не толькі месяцы ў адзіночнай камеры, дрэннае харчаванне давялі яго да такога стану, але і тое, што там з ім рабілі. Больш я Кузьму Чорнага ўжо ніколі не бачыў".

**Саша ДОРСКАЯ**

**Не абмініце**

## Выхадны ў Азярцы

**У нядзелю, 30 мая, у Беларускай дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і побыту адбудзецца незвычайныя, захапляючыя падзеі.**

Усе рыхтуюцца да вяселля. Вяселле — справа сур'ёзная і непраказальная. Толькі вы, паважаныя наведвальнікі музея, можаце зрабіць так, каб яно атрымалася! Вас чакаюць сапраўдны рупар апошніх мясцовых вестак — усім вядомыя Трындыхыха, сялянскі староста Нічыпар і... "знаходка для шпіёна" — Папандопула.

Кабеты змогуць уступіць у "бабскі батальён" былога аўстрыйскага ваеннапалоннага Яшкі-артылерыста, навучыцца моднаму танцу "У той стэп". Мужчыны праявяць сваю моц і спрыт у атрадзе бястрашнага чырвонаармейца Назара. І дзецям знойдзецца справа! Яны дапамогуць знайсці скарб пана Чэчэля...

Усіх удзельнікаў свята чакаюць чудаўныя песні, танцы, а таксама знаёмствы з іншымі вядомымі героямі калтавага кінафільма "Вяселле ў Малінаўцы".

Прыходзьце ўсе, і свята абавязкова адбудзецца! Побач з Малінаўкай. У чатырох кіламетрах ад Мінска, адразу за вёскай Азярцо. Праезд у Музей на прыгарадных аўтобусах ад аўтастанцыі "Паўднёва-Заходняя" па накірунках Мінск — Музей народнай архітэктуры і побыту, Гарадзішча, Дубянец, калгас імя Калініна, Чыкі.

Ці адбудзецца "вяселле" ў музеі? Ніхто не ведае. Відэаочна адно — у гэты дзень усіх чакае шмат прыгод і сорпрызаў.

**Ірына МАРЧАНКА**

Літ-абсягі

# Мы ўсе — з Багушэвіча

Зусім нядаўна ў Кушылянах прайшло свята, прысвечанае юбілею нацыянальнага паэта, з удзелам літаратараў, мастакоў, даследчыкаў літаратуры, дырэктараў музеяў, акцёраў.

Лідзія Макарэвіч, дырэктар Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры, выказала словы ўдзячнасці Міністэрству культуры Беларусі, кіраўніцтву Сморгонскага раёна, супрацоўнікам музея-сядзібы Ф. Багушэвіча "Кушыляны" і асабіста яго дырэктару Аляксандру Жамойціну, які ўжо амаль два дзесяцігоддзі захоўвае сядзібу песняра.

Музей-сядзіба Ф. Багушэвіча для Беларусі унікальны, бо гэта, бадай, адзіны ў нашай краіне выпадак, каб захаваліся тыя сцены, падлога, аўтэнтычныя шасцігранныя шалёвочныя цвікі, якія яшчэ памятаюць скрып ботаў нацыянальнага паэта. На гэты момант звярнуў увагу даследчык Язэп Янушкевіч.

Як адзначыў пісьменнік Анатоль Бутэвіч, свята Францішка Багушэвіча — сведчанне нашай пашаны да папярэднікаў. Кожнае пакаленне беларусаў спрабуе разгадаць загадку паэта, адказаць на пытанне: хто

**Вёску Кушыляны, што на Сморгоншчыне, можна смела назваць беларускай літаратурнай Меккай. Сюды з усіх канцоў краіны часта наведваюцца паэты, пісьменнікі, мастакі, каб атрымаць запал натхнення, каб прайсціся дарогамі бацькі беларускай нацыі, паэта Францішка Багушэвіча. У гэтым годзе тут асабліва людна. Прычына таму — 170-годдзе з дня нараджэння песняра.**

ён? І кожнае пакаленне знаходзіць новы на яго адказ, спрабуе тым самым пазнаць і сябе, аданіць сваю гісторыю.

На свяце былі падведзены і вынікі творчага конкурсу "Наша мова для нас святая", арганізаванага сярод школьнікаў са Сморгоні і Сморгонскага раёна з нагоды юбілею песняра. Ініцыятарамі конкурсу выступілі Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры, аддзель адукцыі і культуры Сморгонскага райвыканкама, музей-сядзіба Ф. Багушэвіча "Кушыляны", Са-



юз пісьменнікаў Беларусі. Паэт Міхась Башлакоў падвёў вынікі конкурсу, адзначыўшы, што школьнікі валодаюць мастацтвам слова, умела выказваюць свае думкі. Такім чынам, пераможцамі творчага спаборніцтва былі названы Сяргей Траціяк, вучань 11 класа Крэўскай сярэдняй школы, і Анастасія Шукеловіч, вучаніца 5 класа Сольскай сярэдняй школы. Акрамя падарункаў, маладыя творцы атрымалі яшчэ і літаратурны майстар-клас у выглядзе вы-

ступленняў паэтаў Міхася Башлакова і Анатоля Вярцінскага. Вяртаючыся ў Мінск, удзельнікі святкавання ўсклалі кветкі да помнікаў Францішку Багушэвічу ў Сморгоні і Жупранах, наведвалі могілкі, на якіх пахаваны паэт і яго сваякі, дзе па каталіцкім звычайу XIX ст. прачыталі малітву "Анёл панскі" за супакой душы бацькі беларускай нацыі.

**Марына ВЕСЯЛУХА**  
На здымку: даследчык літаратуры Язэп Янушкевіч выступае з прамовай.  
*Фота аўтара*

3-пад пяра

**Музей Якуба Коласа** разам з Саюзам пісьменнікаў Беларусі запачаткаваў добрую традыцыю: тут цэлым майскім надвечоркам ладзілі чарговае папаўненне шэрагу пісьменніцкай арганізацыі. Уганароўваліся пасведчанямі прафесіяналаў слова паэт, бард Дзмітрый Пятровіч і крытык Надзея Сенатарова. Вядома ж, у цэнтры ўвагі быў лірык. Дз. Пятровіч сабраў у Коласавай гасцёўні сваіх чытачоў і слухачоў — таксама "заўзятых славісцікаў" (вызначэнне В. Гардзевя), якіх у артыкуле і не пералічыць. Рэпрэзэнтантам Дз. Пятровіча былі аўтарытэты ў літаратуры — лаўрэат Дзяржаўнай прэміі М. Башлакоў, які вёў рэй, і старшыня Мінскай секцыі СПБ М. Пазнякоў, які ўручаў білеты. Не абмінуў імпрэзу і настаўнік Дз. Пятровіча — М. Шабовіч, які сёння ўжо "трансфармаваўся" ў яго сябра. У той вечар бард прадставіў таксама свае новыя творы. Прадэманстравалі ён і крэатыўныя здольнасці ігры на стогадовым мемурыяльным раялі.

**Анатоль ТРАФІМЧЫК**

**У Цэнтральнай** навуковай бібліятэцы імя Якуба Коласа НАН Беларусі адбылася прэзентацыя выданняў, прысвечаных 65-годдзю Вялікай Перамогі. Адно з іх — "Энцыклапедыя Перадзі: Беларусь — Масква". Гэта сумесны праект выдавецтва "Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі" і ўрада Масквы. Па словах галоўнага рэдактара выдавецтва Уладзіміра Саламахі, у стварэнні энцыклапедыі прынялі ўдзел усе супрацоўнікі (70 чалавек), і кніга была падрыхтавана ўсяго за пяць месяцаў. У прэзентацыі прынялі ўдзел ветэраны вайны — Герой Савецкага Саюза Іван Кустоў, ганаровы грамадзянін Мінска, акадэмік НАН Беларусі Ігнацій Антонаў, а таксама дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі Аляксандр Каваленя, галоўны дырэктар замежнага вярстання Беларускага радыё Навум Галыяровіч. На мерапрыемстве дэманстравалася юбілейная экспазіцыя "Паклонімся вялікім тым гадам". Было прадстаўлена 178 дакументаў перыяду Вялікай Айчыннай вайны.

**Ганна БАСОРЫНА**

**Вам не надакучыла** пісаць вершы? Гэта адно са шматлікіх пытанняў, якое дзеці (другакласнікі матэматычнай гімназіі № 50 г. Мінска) задалі падчас сустрэчы з пісьменніцай, журналісткай, тэатральнаму крытыку Таціяне Мушыньскай. "Калі надакучвае пісаць вершы, пішу крытычныя артыкулы, казкі, апавяданні", — адказала яна. Многа цікавага пачулі дзеці пра тое, як стваралася кніга Т. Мушыньскай "Вожыкі ў футбол гуляюць". Вучні задавалі самыя розныя, часам складаныя пытанні, напрыклад: для чаго вы пішаце? Пісьменніца адказала, што піша для таго, каб адзначыць добрае ад дрэннага, вызначыць герояў, з якіх можна браць прыклад, і не паўтараць іх памылак.

**Валыціна СМАНЦАР**

**Спрэчку лірыкаў і фізікаў** паспрабавалі нядаўна вырашыць супрацоўнікі аддзела гуманітарна-асветніцкай работы Фундаментальнай бібліятэкі БДУ Людміла Янковіч і Ірына Шкіронак, наладзіўшы на фізічным факультэце сустрэчу з паэтэсай Валыцінай Паліканай. Назву ж ёй даў першаўраўніцкі рэдактар аддзела паэзіі часопіса "Нёман", вядомы паэт і перакладчык, генератар многіх творчых ініцыятыў, укладальнік серыі кніг "Бібліятэка всемирной литературы", якая выходзіць у РВУ "Літаратура і Мастацтва", член Саюза пісьменнікаў Беларусі Юрый Сапажкоў.

**Анатоль ПАТАПАЎ**

Арт-лінія

# Дуда ў Дудутках

**Дзесяты дударскі фэст прайшоў у музейным комплексе старадаўніх народных рамёстваў і тэхналогій «Дудуткі». Упершыню фестываль такога кшталту адбыўся ў далёкім 1992-м. Тады на Беларусі было толькі 5 традыцыйных дудаў і ўсяго 5 майстроў-дудароў. Зараз жа дуды маюць больш за 50 чалавек.**



Арганізатары Андрэй Захаранка (арт-дырэктар "Дудутак") і Зміцер Сасноўскі (удзельнік гурта "Стары Ольса"; заснавальнік "Дударскага клуба" ў Беларусі) не памыліліся з месцам правядзення фестываля. Шпацыруючы па ганцлёвых радах, зазіраючы ў ганчарную ці ткацкую майстэрні, цэх дрэвапрацоўкі ці ў майстэрню саломяляцтва, адчуваеш атмасферу часоў Вялікага княства Літоўскага. І дуда арганічна ўплятаецца ў гэты ўзор. Але не трэба думаць, што дуда — гэта справа выключна

архаічная і экзатычная. Вядома музыка, мастак, археолаг Тодар Кашкурэвіч, які цяпер вырабляе дуды паводле аўтэнтычных традыцый, адзначыў: "Мы не аднаўляем нейкія лапці, а ствараем сучасны інструмент". І сапраўды, фэст даказаў, што дуда можа спалучацца з разнастайнымі музычнымі накірункамі.

Але спачатку — пра традыцыйную частку фэсту. Падчас камернага канцэрта "Адраджэнне аўтэнтычнае традыцыі" дудары распавядалі пра свае дуды, гралі абрадавыя песні, а

Тодар Кашкурэвіч пасля свайго выступу прэзентаваў чаканы другі нумар этнакасмалагічнага альманаха "Druvis", галоўным рэдактарам якога з'яўляецца.

Канцэрт "Сярэднявечны баль" праходзіў ужо на свежым паветры. Тут гралі гурты "Стары Ольса", "Testamentum Terra", "Расалія", "Келі Кель", а перад сцэнай, на прасторнай пляцоўцы, адбываліся сярэднявечныя скокі. Вялікай гуткай рознакаляровай змяй кружыў карагод, у які не трапілі толькі самыя пасіўныя ці надта важныя і сталыя асобы.

Пасля пачаліся эксперыменты. Спачатку гурт "Tastamentum Terra" паспрабаваў сябе ў якасці металёвага рокавага калектыва. У гэтым музыкам дапамагалі запрашаныя рок-выканаўцы. А калі на сцэне з'явіліся прадстаўнікі беларускага псіхафолку — гурт "Кашлаты Вох", то пачаўся, як добра падмецілі самі выступоўцы, сапраўдны *псіха-гуга-грайв*.

Інтрыгай вечара стала імпрэзізаванае шоу, у якім дудары спрабавалі граць разам з дзіджэем Пятром Балцэвічам.

Феерычным акордам закрываў фэст у Дудутках гурт "Літвінтроль", які зарадзіў прысутных такой моцнай, высокавольнай і пазітыўнай энергіяй, што абыхавым не застаўся ніхто!

І апошняе. Кажуць, той, хто хоць раз пачуў дуду, абавязкова пажадае пачуць яе зноў. Дударства — манія, у якой ёсць нешта магічнае. А дудары, па іх асабістым прызнанні, — людзі-фанатыкі, якія ў былыя часы атаясамліваліся з чарадземі ці вешчунамі... І як не паверыць у гэта, калі ў сталіцы і ў рэгіёнах лілі дажджы, а ў Дудутках цэлы дзень свяціла сонца. Быццам загаварыў, зачараваў нехта...

**Ніна ШУЛЯКОВА**  
*Фота аўтара*

Повязі

# Масты літаратурнага пабрацімства

Галоўная тэма сустрэчы, якая праводзіцца пры падтрымцы Міждзяржаўнага гуманітарнага супрацоўніцтва дзяржаў-удзельнікаў СНД (МФГС), — узнаўленне і развіццё творчых сувязей перакладчыкаў краін постсавецкай прасторы. Ідэя праекта належыць прэзідэнту Саюза перакладчыкаў Расіі Леаніду Гурэвічу. Ініцыятыву падтрымаў МФГС. У праекце ўдзельнічаюць усе 15 буйных саюзных рэспублік. "Зараз асабліва востра стаіць праблема інтэграцыі краін СНД і Балты: губляюцца былыя стасункі, страчваецца мова ўзаемапаразумення, — дзеліцца развагамі намеснік старшыні аргкамітэта семінара доктар філалагічных навук Алена Зейферт (Масква). — Руская мова няўмольна страчвае ролю мовы міжнацыянальных зносін. Напрыклад, многія юныя грузіны ці літоўцы лепей гавораць зараз на англійскай, чым на рускай. Мастацкі пераклад з рускай і на рускую ў многім здольны ўзнавіць узаемасувязі паміж колішнімі рэспублікамі".

**Сёння ў Маскве ў рамках VII з'езда Саюза перакладчыкаў Расіі пачаў сваю работу семінар перакладчыкаў "Краіны СНД і Балты: адзіная міжкультурная прастора"**

Можна прывесці цэлы шэраг прыкладаў, калі ініцыятыва перакладчыкаў Расіі з падтрымкай МФГС скіравана на развіццё прасторы нацыянальных культур у межах СНД, краін Балты, дзе яшчэ могуць пачуць голас іншанацыянальных літаратур. Як прыклад — серыя "Класіка літаратур СНД" выдавецтва "Художественная литература". Ужо выйшлі ў свет фальклор і літаратурныя помнікі Азербайджана, Беларусі, Малдовы, Узбекістана, Расіі, Казахстана, Туркменістана — першыя цагліны будучай бібліятэкі класікі народаў СНД,

калекцыі літаратур Усходу і Захаду. Серыя задумана 60-томнай. Кожная краіна будзе прадстаўлена некалькімі тамамі. Назменную цікаваць да перакладчыкаў СНД і Балты праўляюць часопісы "Дружба народов" (галоўны рэдактар — Аляксандр Эбанаідзэ) і "Мир перевода" (галоўны рэдактар — Леанід Гурэвіч). Уважлівыя да краін постсавецкай прасторы часопісы "Літаратурная учёба" (галоўны рэдактар — Максім Лаўрэнцьеў) і "Дети Ра" (галоўны рэдактар — Яўген Сцяпанавіч). Адзін з бліжэйшых нумароў апошняга са згаданых выдан-

няў будзе прысвечаны Грузіі. Будзем спадзявацца і на "беларускія" нумары аўтарытэтных часопісаў.


На семінары "Краіны СНД і Балты: адзіная міжкультурная прастора" Беларусь будзе прадстаўляць рэдактар аддзела паэзіі часопіса "Нёман", вядомы паэт і перакладчык, генератар многіх творчых ініцыятыў, укладальнік серыі кніг "Бібліятэка всемирной литературы", якая выходзіць у РВУ "Літаратура і Мастацтва", член Саюза пісьменнікаў Беларусі Юрый Сапажкоў.

**Мікола БЕРЛЕЖ**



# Вачыма будучыні

**З прафесарам факультэта германістыкі і славістыкі ў канадскім горадзе Ватэрлоо Зінай Гімпелевіч — нашай суайчынніцай, народжанай у Мінску, кваліфікаваным вучоным, прадстаўніком Беларусі ў англамоўным свеце, сустрэўся няштатны карэспандэнт.**



— Гэтыя пасады, якія вы пералічылі, прыходзяць самі. Як і ўсе іншыя, хто напружана працуе, я не марную часу на пошукі славы і пасады.

У Канадзе людзі жывуць па правілах — простых і для большай часткі насельніцтва прымальных. Ва ўніверсітэце працую згодна з тымі нормамаі, якія атрымала, калі прайшла конкурс на пасаду маладошага прафесара: 40 працэнтаў займае выкладчыцкая праца, 40 працэнтаў — навуковая і 20 працэнтаў — адміністрацыйная. Вельмі люблю вучыць і на працягу двух вучэбных семестраў (у нас гэта восень-зіма і зіма-вясна) большую частку часу выкладаю, рыхтуюся да заняткаў, правяраю працы студэнтаў. Навуковай працай займаюся вечарамі і ў выхадныя. Трэці семестр, лета, цалкам аддаю навуцы і магу больш працаваць з аспірантамі. Не так даўно атрымала вышэйшае тут званне — поўны прафесар.

— На адной з сустрэч беларусаў Паўноўчай Амерыкі вы выступалі з дакладам "Васіль Быкаў: памяць майго сэрца". А праз год выйшла першая напісаная вамі англамоўная манаграфія пра ўлюбёнага пісьменніка "Васіль Быкаў: Яго жыццё і творы". Сярод водгукі на вашу працу ўразлілы словы Арнольда МакМіліна пра тое, што вы зірнулі на Быкава вачыма будучыні. У чым жа арыгінальнасць гэтага даследавання? І якія адкрыцці для сябе зробіце праз вашага "Быкава англамоўны чытач"?

— Кожны чалавек — кніга, што пішацца ім самім, але не кожны заслугоўвае, каб пра яго пісалі кнігу. У гэтым сэнсе Васіль Быкаў стаіць асобна ў маім успрыняцці свету. Ён — узор чалавечага сумлення. Спадзяюся, што мне хаця б крыху ўдалося перадаць галоўныя рысы яго "кнігі" англамоўнаму чытачу. Водгукі добрыя. Цяпер па заказе маскоўскага выдавецтва перакладаю манаграфію на рускую мову. Праца ідзе добра, адно толькі — не стае часу.

— Вы служыце "дыфузіі" культуры Пімен Панчанка пісаў пра "донатарства" беларускай нацыі і адзначаў, што мы — народам усім сваякі. Як выяўляецца гэтае глыбіннае сваяцтва ў вашай кнізе "Беларуска-яўрэйскія пісьменнікі дваццатага стагоддзя", якая толькі што выйшла?

— Я сабрала факты аб беларуска-яўрэйскіх пісьменніках дваццатага стагоддзя, каб расказаць пра вялікую павагу і шчырую любоў беларусаў розных канфесій да жыцця

і чалавека. Гэта двухмоўная праца — па-беларуску і па-англійску. Галоўная мэта — паказаць суайчыннікам і чужынцам, які вялікі беларускі дух, як ён стаў супраць расізму і антысемітызму ў часы, калі іншыя, што лічылі сябе мажнейшымі, не вытрымалі. Гэтая праца пісалася, каб беларусы памяталі, а чужынцы даведаліся, якімі мы былі.

— На Дзясненшчыне нарадзіўся Элізар Бэн Іегуда (1857 — 1922), які аднавіў іўрыт. У беларускай прэсе з пашанай пісалі пра паважанага земляка. Мы выяўляем беларуска-яўрэйскае сваяцтва па-рознаму. Вось газетныя загаловкі: "Талачынскі "аграс" гімна ЗША" (пра кампазітара Ірвіна Берліна); "Мінчаніна" Харысан Форд прызнаны самым дарагім акцёрам у свеце" (высветлілі, што яго бабуля нарадзілася ў Мінску).. Але пра больш сур'ёзнае. Кастусь Лагуцька ў адным з нумароў часопіса "Маладосць" змясціў артыкул "Тры браты Чарныя з Дукоры". Размова ідзе пра Шмуля, Баруха, Даніэля, кожны з якіх вылучаўся літаратурнымі здольнасцямі. У прыватнасці, К. Лагуцька згадвае нарыс Д. Чарны з "Дукор", напісаны ў Таронта ў 1951 годзе: "Вось бы перакласці!" Памёр Д. Чарны ў 1959 годзе. Руканісы ў Новым Свеце не гараць?

— Так, мы шчаслівыя, што маем шмат сваякоў. І мая праца, як і артыкул Кастуся Лагуцькі, заклікае не забывацца пра гэтае сваяцтва. Аднак кожная кніга сама піша сябе, нягледзячы на пакуты і радасці аўтара. (Вы як паэт павінны разу-

мець). У кніг, як і ў людзей, бываюць розныя лёсы: у каго лягчэйшы, у каго цяжэйшы... Знайсці добрага перакладчыка ці выдавецтва цяжка і ў Новым Свеце. Напрыклад, я знайшла перакладчыка для кнігі Быкава, каб самой мець больш часу на іншыя справы. Прачытала працу перакладчыка — першы раздзел, запалаціла і пачала перакладаць сама.

— Прафесар Агам Мальдзіс выявіў імяны ці не шасці лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі, выхадцаў з Беларусі. Вылучаліся на прысуджэнне гэтай узнагароды і Васіль Быкаў, і Рыгор Барадулін. Закранула выказванне філосафа В. Акудовіча: "Пакуль беларуская літаратура не загучыць на самых розных мовах, датуль мы не будзем мець свайго Нобеля". З гэтай нагоды — якія рэцэпты ёсць у вас як у навукоўца, доктара навук?

— Рэцэптаў не маю, гадаць не люблю. Тое, што прэмію не далі Быкаву і Барадуліну, — вельмі баліць. Мяркую, Акудовіч мае рацыю, але гэта толькі адна праблема, хаця і вялікая. Большая частка перакладаў Быкава на англійскую такую дрэнную, што лепей бы іх не было ўвогуле. А лірыку Барадуліна перакласці на англійскую амаль немагчыма. Але я ўпэўнена, што цяпер, калі б Быкаў быў жывы, ён бы прэмію атрымаў. З'яўляюцца новыя пераклады, неўзабаве выйдзе двухмоўная беларуска-англійская кніга "Мёртвым не баліць" (таксама ў Канзасе), чытаюць і маю кнігу.

Гутарыў Сяргей ПАНІЗНІК  
На здымку: Зіна Гімпелевіч.

## Рэзананс

# «З цэлым народам гутарку весці»

Прачытала артыкулы Ірыны Шаўляковай "Культурны двубой, або Сеціратура = літаратура?" (ЛіМ № 39/09) і Ірыны Бажок "А сеціратура павісла!" (ЛіМ № 42/09) і ў "культурным двубоі" не бачу галоўнага — інтарэсаў чытача, на якога і скіравана літаратурная дзейнасць.

Ірына Шаўлякова: "Паказальна, што колькі-небудзь значныя мастацкія творы (асабліва праізаічныя) не толькі моладзь, але і іх старэйшыя калегі ў Сеціве, якія правіла, не змяшчаюць, у крайнім выпадку, стараюцца "прадубліраваць" іх у звычайных часопісах ці зборніках".

Прадубліраваць, можа, і нялішне, але твор, размешчаны ў Сеціве, мае значна большую чытацкую аўдыторыю. Не кожны можа кнігу купіць, а ў бібліятэцы колькасць абмежавана.

І. Ш.: "Той паэт, хто кніжку мае. А хто не мае — у чаргу".

Браць у рукі друкаваную кніжку прыемна, але ў чарзе за ёй можна прастаяць шмат часу. Добры твор заўсёды будзе запатрабаваны чытачом незалежна ад таго — друкаваны ён альбо электронны. Нецікавы твор не стане запатрабаваным, якую б форму ён не меў. А цікавы і электронны захочацца ўзяць у рукі надрукаваным. Напрыклад: доўгі час вершы Наталлі Батраковай магла чытаць толькі ў Інтэрнеце, а пазна і кнігу набыла.

А. Несцярэнка: "Чытач, а не аўтар павінен атрымліваць задавальненне ад тэксту. Чытач — у першую чаргу". І кніжны рынак таксама павінен арыентавацца на чытача. Калі ў так званым Сеціве будуць размешчаны творы беларускіх пісьменнікаў, то гэтыя творы стануць больш вядомымі і папулярнымі. Не выходзячы з дому, карыстаючыся сеткай Інтэрнет, чытач вырашыць сам, якую кнігу трэба набыць у друкаваным варыянце (бо добры твор заўсёды хочацца перачытаць).

І. Ш.: "Дагэтуль у "виртуальной прасторы" не з'явілася насамрэч новага жанру. Прынамсі, гэтыя жанравыя формы... аказваюцца максімальна "вышнутымі" пад запатрабаванні сённяшняга спажывацтва культурнага прадукту, выдаванага інфармацыйным грамадствам".

А чаму ж не арыентавацца на запатрабаванні сучаснага грамадства? Альбо вы лічыце, калі ў віртуальнай прасторы не з'явілася новых жанраў, то існуючым нельга там быць. Лічу, што сеціратура павінна развівацца побач з літаратурай, нават сябраваць. Але змяшчэнне твораў у Сеціве трэба зрабіць больш якасным, каб яно не саступала друкаванаму слову. Гэта можа выклікаць новыя праблемы: з-за даступнасці якасных віртуальных кніг пошук на выдавецкую прадукцыю зменшыцца. Было, ёсць і застанецца лідэрам друкаванае слова, і кожная з сеці — літа — ратур знойдзе свайго чытача. На старонках часопіса "Нёман", матэрыялы якога штомесяц разам з іншымі беларускімі перыядычнымі выданнямі распісваю ў бібліяграфічны паказальнік, зацікавіў мяне дзёнік-успамін Віктара Шніпа "Дарога да храма", асабліва ўспамін пад назвай "Бібліятэка".

Бібліятэка — это Храм, где нет святых. Бібліятэка — это кладбище, где есть жизнь. Бібліятэка — это тюрьма, в которую мы приходим, чтобы, надыхнувшись пылью столетий, узнать, что всё это — суэта свет и томление духа под солнцем. Бібліятэка — это Ноев ковчег, который собирается плыть, не понимая, что давно утонул. Бібліятэка — это ад и рай, где

мы боги. Бібліятэка — это мечта мальчика, который научился читать".

Згодна. Бібліятэка — гэта храм, кніжны, і святых тут увогуле не назіраецца, бо кнігі пішучь звычайна, але таленавітыя простыя смяротныя, сярод якіх і Віктар Шніп. Але... Які ж гэта могільнік з існуючым жыццём? Няўжо вы пішаце свае творы дзеля таго, каб іх затым пахаваць? Большасць твораў беларускіх пісьменнікаў упершыню паўстае перад чытачом са старонак літаратурных часопісаў, затым кніг, калі не памылюся, то 80 % ад гэтай колькасці знаходзіцца ў бібліятэках, дзе твор, прабачце, не пахаваны нябожчык, а навароджанае дзіця, якое пачынае сваё актыўнае жыццё побач з чытачамі ў залежнасці ад зацікаўленасці ім. Калі пад "могільнікам" разумець творы не запатрабаваныя чытачом — то я ўсё роўна з вамі не згодна, у кожнага тавара — свой спажывец, нават у сельскай бібліятэцы нябожчыкаў няма.

Што ж гэта за турма, у якой вы вяршылі задзейств над кніжкай Міхаса Чарота разам з сябрам Сашкам? Дзякуй, што на большае не адважыліся. Зборнік вершаў магі скарыстаць шмат чытачоў, але вы яго напруду пахавалі на сваёй кніжнай паліцы.

Шаноўны, бібліятэка нікуды не збіраецца плыць, яна не Ноеў каўчэг. "Лекі для душы" — надпіс над уваходам у бібліятэку Рамзеса II — дастаткова яе характарызуе. Спакон веку яна з'яўляецца скарбніцай ведаў, кнігасховішчам. Плыць чытач — па кніжным моры і з вялікім задавальненнем. Камплектуючы бібліятэкі творамаі беларускага, расійскага друку, дзяржава іх не хавае, а робіць даступнымі шырокаму колу чытачоў. Набыць кнігу ў магазіне таксама не кожны можа, ёсць навінкі беларускага друку, якія каштуюць 50 — 70 тысяч рублёў, для многіх гэта дорага. На парозе XXI стагоддзя сельскі чытач актыўна карыстаецца бібліятэкай, тым больш, што дзяржава шмат

зрабіла ў гэтым накірунку. Я, звычайная вясковая дзяўчына, яшчэ пешкі пад стол хадзіла, а мае бацькі не толькі вадзілі мяне ў сельскую бібліятэку, а нават выпісалі "Вясёлку" і куплялі кніжкі. Дзядуля і бабуля, якія скончылі тры класы пасля вайны, сяляне, увечары абавязкова што-небудзь чыталі, тага да гэтага дня чытае. На аснове сваіх назіранняў я, сельскі бібліятэкар, магу зрабіць выснову, што ён "зачытваўся як прафесар" і яму не хапала часу на наведвальнікаў, якім патрэбна увага, пастаянны аналіз і пошук новых падыходаў абслугоўвання.

Калі так адмоўна ставіцца да сеціва і бібліятэкі рабіць могільнікам, то я не ўпэўнена, што, кушышы кнігі за ўласныя сродкі, чытач будзе лепш ведаць творы айчынай літаратуры, сярод якіх і вашы. Мне вельмі спадабаліся радкі Ірыны Шаўляковай: "... многія пісьменнікі так званата сярэдзінага і старэйшага літаратурных пакаленняў ішчыра перакананы ў тым, што і сёння можна з цэлым народам гутарку весці...". Можна, пытанне ў тым — як? Нядаўна ў маёй бібліятэцы адбылася сустрэча з вядомым беларускім пісьменнікам, творчасць якога мне падабаецца. Але, будучы прадстаўніком старэйшага літаратурнага пакалення, ён падчас літаратурнай вечарыны пачаў актыўна арыентаваць моладзь не цікавіцца сучаснай музычнай культурай, падвергнуў крытыцы нават песенную творчасць Сафіі Ратару. Скажу шчыра, моладзь не засталася задаволенай. Таму, каб з цэлым народам гутарку весці, літаратарам старэйшага пакалення трэба арыентавацца і на моладзь, бо яна пераважае ў чытацкім асяроддзі, за ёй будучае нашай краіны. Інтэрэсы моладзі ідуць побач з часам, сучаснасць фарміруе іх светапогляд, і, на маю думку, пісьменнік павінен перш за ўсё арыентавацца на гэта, каб заўсёды быць запатрабаваным. Галоўнае — інфармацыя, і няважна адкуль яе атрымалі — з друкаванага выдання ці з сеціва, галоўнае — змест. Не крыўдуйце, гэта мая асабістая думка, і, упэўнена, не толькі мая...

Вольга ПАЛУЧАНКА

Калі вам пашчасціць пазнаёміцца з гэтым чалавекам у жыцці, то вы зразумеете... Што ўсё геніяльнае проста. Яно побач, трэба толькі азірнуцца ці, можа, прыслушацца. Я ўпэўнілася ў гэтым пасля сустрэчы з Андрэем Скарынкіным. Паэт, вершы якога прасякнуты непаўторным водарам сапраўднага жыцця з яго ўсмешкамі, смуткам, прароцтвамі і магчымасцю дыхаць паветрам свабоды, зараз, тут, побач... Размова з ім, нібы музыка, пачуўшы гучанне якой, хочацца слухаць бясконца...

## Андрэй Скарынкін:

# «Душа і талент не належаць чалавеку...»



— *Мара паэта... Якая яна ў вас, Андрэй Уладзіміравіч?*

— Галоўнае, каб я змог апраўдацца перад Богам на Судзе за ўсё, што было зроблена. Душа і талент не належаць чалавеку. Ён не можа выхваляцца глыбінёй сваёй душы, а толькі заставацца на вузкай сцяжынцы і апраўдваць тое, што дадзена яму прыродай. Да таленту трэба далучыць лёс, у першую чаргу. Прысутнічае таксама нейкі гістарычны момант, які павінен спрыяць развіццю творчай асобы. Сваю ролю адыгрывае адукацыя і самаадукацыя. Не гавораць ўжо пра працавітасць, інтуіцыю, якія проста неабходныя творчаму чалавеку. Патрэбны жыццёвы вопыт, які з'яўляецца падчас творчасці альбо пераймаецца ў лепшых майстроў, што былі да цябе.

— *Каго для сябе ў якасці такіх майстроў вы вылучаеце?*

— Гэта імёны ўсім вядомых Гётэ, Шылера, Байрана. У рускай паэзіі я для сябе заўсёды вылучаў Пушкіна, Лермантава, Цютчова. Яны ва ўсе часы былі для мяне ўзорам як у адносінах да паэзіі, так і ў адносінах да жыцця. Цютчова, магчыма, нават варта адасабляць, бо ён лічыў сябе толькі аматарам у паэзіі. Акрамя напісання вершаў, гэты чалавек меў шмат іншых здольнасцей. А вось Пушкін, Лермантаў ішлі традыцыйным шляхам, яны атрымалі ў спадчыну з еўрапейскай літаратуры, з грэчаскай, рымскай самае лепшае, але пры гэтым спрабавалі спяваць свае песні. Яны былі геніямі. І змаглі непасрэдна праз свае мелодыі раскажаць не толькі пра сваю долю, але і пра тое, чаго не казалі іх папярэднікі і не гавораць нашчадкі. У сувязі з гэтым я іх лічу сваімі сучаснікамі і больш блізкіх, чым Пушкін і Лермантаў, не знаходжу.

— *Ці ёсць нейкія прычынны, якія складаюць аснову вашай творчасці?*

— Я лічу, што патрэбна расці ў творчым плане, а не імкнуцца прыстасоўвацца да нейкіх новых густаў сучаснага грамадства ці чытача. Патрэбна заставацца самім сабой. Не тое апаганьвае душу, што ўваходзіць у яе, а тое, што выходзіць адтуль. Калі пачынаеш гэта разумець, то імкнешся быць стрыманым. Лепш няхай будзе, як у Цютчова, мала, але сумленне будзе чыстым. Мастацтва павінна ўзвышаць душу чалавека. Важна не тое, чым ты займаешся і пры якіх абставінах, а менавіта як ты робіш сваю справу. У сваёй творчасці я, бывае, пераглядаю нешта з таго, што было напісана

на раней, і разумею, што кожны радок шчыры. Нават калі, магчыма, некалі і памыляўся, не думаў аб выніках, але гэта таксама было шчыра. Я ніколі не хварэў нейкімі графаманскімі настроймі, каб пісаць, пісаць... Усё заўсёды нараджалася ўва мне. Кожны твор нібы дзіця, якое выношваеш у сабе, удасканалюеш, не думаючы часам пра тое, а ці ўбачыць яго свет... Уся мая творчасць — гэта барацьба добра і зла, святла і цемры. Паэзія патрабуе самаадданасці. І патрэбна быць асобай, каб нешта стварыць.

— *Вера — шлях да вечнасці ці гэта толькі самападман?*

— Вера — справа асабістая. Але нават калі тое, да чаго імкнешся, толькі міраж, то вера дапамагае зрабіць яго рэальнасцю. Толькі Богу вядома, хто будзе выратаваны. Чалавеку патрэбна надзея, што на гэтую зямлю ён прыйшоў невыпадкова. Творчы чалавек пры гэтым разумее, што нават калі жыццё падыдзе да завяршэння, то застаецца яго слова. Слова, у якім захоўваецца энергія чалавечага духу. У гэтым бессмяротнасць кожнага паэта.

— *Свабода — стан душы. А як вы вызначаеце для сябе гэтае паняцце?*

— Чалавек можа быць дзейсна свабодным, калі ён вольны ад граву, ад спакусу гэтага свету. У творчасці ты свабодны, калі пішаш для сябе і выказваеш свой погляд сучасніка на нейкія пераломныя падзеі свайго часу. Сумленны мастак проста не можа абыходзіць такія моманты і маўчаць пры гэтым. Бо задача творчага чалавека перайменаваць гэты свет, убачыць яго па-свойму, але пры гэтым застацца непаўторным.

— *Вам удалося адкрыць сакрэт шчасця?*

— Кожны атрымлівае ў гэтым жыцці тое, што заслужыў. Толькі патаемныя мары здзяйснююцца. Я лічу сябе шчаслівым чалавекам у тым сэнсе, што мне выпала жыць і тварыць у часы, калі руйнавалася жыццё на вачах, калі ўсе нашыя арыенціры ставіліся пад сумненне. Свечка павінна гарэць у цемры, каб дапамагчы тым, хто побач, убачыць святло.

— *Што натхняе на творчасць?*

— Кожны выпадак асаблівы... Здараецца, прачнешся раніцай — і так лёгка пішацца, нейкі рух унутры. А бывае, што, наадварот, пакутуеш, не ведаеш з чаго пачаць... Якія тэмы, якія і вершы. І кожнаму з іх патрэбна сваё месца, свой час. Натхненне часам на-

ведвае тады, калі зусім яго не чакаеш. Яно можа ўзнікнуць пасля нейкіх жыццёвых усплескаў, успамінаў. Як вынік перажытага...

— *Пра пачуццё любові напісана так многа, але ці існуе яно?*

— Усё залежыць ад значэння, якое мы ўкладаем у гэтае слова. Любоў — гэта Бог. І ў кожным чалавеку таксама ёсць частачка Бога. Любіце Бога ў кожным чалавеку ці то блізкі вам чалавек, ці незнаёмы, нават калі гэта вы самі. Галоўнае — не дапусціць разбурэння.

— *Сіла жанчыны ў яе слабасці. На ваш погляд, у чым павінна праяўляцца сіла мужчыны?*

— Мужчына проста павінен быць дужым, стрыманым, цярдлівым, клапатлівым і нешматслоўным.

— *Ці варта судзіць пра чалавека па яго ўчынках?*

— "Па пладах іх спазнаеце іх", — напісана ў Бібліі. І добры чалавек можа ўчыніць нешта дрэннае, але ён потым пашкадуе пра гэта і раскаецца. А ў будучым, калі будзе сутыкацца з сітуацыяй, праз якую ўжо даводзілася праходзіць, то, напэўна, прыкладзе намаганні, каб не памыліцца.

— *Якія жыццёвыя ўрокі вы лічыце найбольш каштоўнымі?*

— Я ўсе цаню: малыя, жорсткія, крываваыя... Кожны ўрок — гэта шчасце, таму што ёсць магчымасць выправіць памылкі. Бо зноў жа, як сказана ў Бібліі: "Каго любіць Бог, таго і карае. І гора таму, чый суд пераносіцца на нявызначаны тэрмін". Лепш быць адразу пакараным і прыняць пакаранне як належнае, зрабіць высновы і быць падрыхтаваным да больш суровых выпрабаванняў. Калі ў жыцці ўсе без пакарання, то, магчыма, варта задумацца: а што ж чакае наперадзе?

Шчасце, калі можаш пакутамі выправіць здзейсненае. І такія ўрокі галоўныя.

— *Скажыце, калі б жыццё было імгненнем, то якім бы яно было?*

— *Какое счастье — видеть небеса! В земле такой возможности не будет... Но почему на землю смотрят люди? Что ищут на земле людей глаза?..*

Я гляджу на неба. Я бачу яго. Хіба гэта не шчасце? Сёння мы спынілі час. І наша размова — гэта таксама імгненне сапраўднага жыцця. Нават калі, здавалася б, нічога і не адбываецца.

Алена ДРАПКО

Фота Кастуся Дробава


# Лаўрышаўскае Евангелле: факсімальнае выданне

Нядаўна "ЛіМ" раскаваў аб надзіва змястоўных планах Выдавецтва Беларускага Экзархата на сёлетні год, але нечакана з'явілася нагода зноў вярнуцца да гэтай тэмы. Падставай паслужыў тэлефонны званок ад тых, хто гэтак нястомна рупіцца ў нашай краіне пра выпуск духоўна-асветніцкай літаратуры праваслаўнага накірунку. Радасны голас супрацоўніка выдавецтва паведаміў:

— Будзем выпускаць Лаўрышаўскае Евангелле.  
— Знакаміты беларускі рукапісны помнік першай паловы XIV стагоддзя? — вестка настолькі ўразіла, што захацелася перапытаць.

— Так-так, — пачулася ў тэлефоннай трубцы, — на яго факсімільны выпуск прыйшоў дазвол з Кракава, з музея імя Чартарыйскіх. Евангелле ж гэтае, як вядома, зберагаецца ў тамашняй бібліятэцы.

— Абавязкова паведамім пра такую прыемную навіну чытачам "Ліма", — паабяцаў я, падумаўшы, што нялішнім будзе расказаць пра гісторыю Лаўрышаўскага Евангелля.



Як няцяжка здагадацца, назву сваю яно атрымала ад месца, дзе было створана. Лаўрышаўскі манастыр — адзін з найбольш старажытных на тэрыторыі Беларусі. Ён існаваў у вёсцы Лаўрышаў каля Наваградка ў IX — XIII ст. Першапачатковыя звесткі пра з'яўленне яго можна напаткаць у летапісах Вялікага княства Літоўскага, у знакамітай "Хроніцы" Мацея Стрыйкоўскага, а пазнейшыя — у працах праваслаўных, уніяцкіх і каталіцкіх гісторыкаў XVII ст.

Праўда, у згаданых крыніцах няма адзінай думкі наконт таго, хто ж усё-такі заснаваў гэтую святыню абіцель у Лаўрышаўе. Калі верыць летапісным крыніцам, дык яна з'явілася ў XIII ст. дзякуючы вялікаму князю літоўскаму Войшалку (у манастве Лаўрыш). Паводле ж царкоўнай версіі, манастыр з'явіўся дзякуючы прападобнаму Елісею Лаўрышаўскаму.

Абедзве постаці — і князь Войшалк, і манах Елісей Лаўрышаўскі — у гісторыі праваслаўнай царквы на Беларусі дый нацыянальнай гісторыі ў цэлым — надзіва прыкметныя.

Войшалк, які з'яўляўся сынам Міндоўга, у свой час з летапіснай Літвы ўцёк у Наваградка разам з бацькам і многімі яго баярамі, а потым ахрысціўся паводле праваслаўнага абраду і, як гэта рабілася, памянаў сваё імя — стаў Лаўрышам.

Елісей жа Лаўрышаўскі паводле жыццяпісу, які пераказаў гісторык, геральдык, рэлігійны дзеяч Рэчы Паспалітай Альберт Каяловіч, быў сынам князя Трыяты, а пасля займаў высокую пасаду пры двары вялікага князя літоўскага Міндоўга. Аднак развітаўся са свецкім жыццём, адасобіўся. Там і напаткаў яго праваслаўны манах, імя якога, на жаль, не дайшло да нас. З гэтым манахам яны ўдвух і заснавалі ў 1225 годзе ў Лаўрышаўе святыню абіцель.

Верай і праўдай Госпаду Елісею Лаўрышаўскі служыў дваццаць пяць гадоў, пакуль

у ноч на 23 кастрычніка 1250 года (па ст.ст.) не быў забіты сваім слугою. Паводле паданняў, мошчы Елісея валодалі цудатворнай сілай і вылечвалі ад душэўных і цялесных хвароб. Праз два з паловай стагоддзі ўвогуле адбыўся цуд.

Каля 1505 года татары, ажыццявіўшы свой чарговы набег, спустошылі ваколіцы Наваградка і наблізіліся да Лаўрышаўскага манастыра. Здавалася б, лёс ягоных насельнікаў вырашаны і ім мarna спадзявацца на літасць з боку гэтых жорскіх захопнікаў. Аднак раптам заваёўнікі кінуліся ўцякаць, бо ім падалася, што двор абіцелі запоўнены коннікамі, якая значна пераўзыходзіць іх войска. Гэта прыйшоў на дапамогу Елісей Лаўрышаўскі.

У 1511 годзе ён быў кананізаваны мітрапалітам Іосіфам II Солтанам. Шкада, што сёння пакланіцца мошчам прападобнага Елісея Лаўрышаўскага немагчыма. Атрымалася гэта з-за таго, што ў час адной з войнаў яны былі пахаваны ў зямлю, але месца пахавання цягам часу згубілася. Ды паранейшаму ён знаходзіцца сярод жывых. Цяпер Елісей Лаўрышаўскі ўваходзіць у Сабор Беларускіх святых, а ў 1996 годзе ў Лаўрышаўе яму адкрыты помнік.

У XIII стагоддзі Лаўрышаўскі манастыр з'яўляўся адным з цэнтраў летапісання на тэрыторыі сённяшняй Беларусі. Што да самога Евангелля, дык яно, на думку гісторыкаў, было створана каля 1329 года. Напісана Евангелле на пергаменце царкоўна-славянскай мовай. Мае 374 нумараваныя старонкі, на якіх у дзве калонкі пададзены кананічны тэкст чатырох евангельскіх кніг Новага завету. Лаўрышаўскае Евангелле аздоблена вялікай колькасцю па-мастацку выкананых ініцыялаў, а таксама 19 мініяцюрамі на евангельскія сюжэты. Пераплёт зроблены з дошак, абцягнутых аксамітам. Адметнасць пераплёту ў тым, што на ім замацаваны адзін з самых старажытных беларускіх абкладаў.

У цэнтры ж абклада на сярэбранай пласціне знаходзіцца выява святога з дзідаю і шчытом. Па адной версіі — правоборазам яго стаў князь Войшалк, па другой — гэта Дзмітрый Салунскі. Паколькі час не прайшоў бяспследна, Лаўрышаўскае Евангелле ў 1887 годзе давялося рэстаўраваць.

— Факсімальнае выданне Лаўрышаўскага Евангелля, — як сказаў дырэктар Выдавецтва Беларускага Экзархата Уладзімір Грозаў, — плануецца выпускаць накладам 200 асобнікаў. Паколькі падрыхтоўка яго — работа працаёмкая, то кніга выйдзе прыкладна праз год.

Юрась СНЯГОВІЧ

На здымку: Елісей Лаўрышаўскі.

# Хоку ці трохрадковік?



*Слова на сталае,  
побач востры нож ляжыць;  
зараз слову з'ём.*

Калі прааналізаваць перыядычныя выданні апошніх гадоў, кнігі, выдадзеныя па выніках розных моладзевых конкурсаў, то можна заўважыць, што хоку карыстаецца папулярнасцю сярод маладых аўтараў, якія дэбютуюць у літаратуры. Але варта адзначыць, што моладзь карыстаецца не толькі набыткамі старэйшага пакалення і арыентуецца на традыцый японскай паэзіі, але і прыносіць штосьці новае, сваё ў хоку, часам ствараючы на базе японскага хоку яго ўсходнеславянскі варыянт, больш блізкі для беларускага чытача.

Мяркую, што невядакова Андрэй Хадамовіч, які папулярнызе розныя жанры, звярнуўся ў сваёй творчасці да хоку. Пры гэтым Хадамовіч не змяняе сваёй прыхільнасці да паэтычнай гульні нават у хоку — у такой неадпаведнай для гульні форме верша, што патрабуе ў першую чаргу філасофскай заглябленасці, развагі. Але А. Хадамовіч насычае хоку гумарам, што можна лічыць новай з'явай у развіцці жанру:

*Пісанне хоку:  
Хоць навучыся лічыць  
Да семнаццаці!*

"Цьгатае мысленне" яскрава праўляецца на працягу ўсёй творчасці А. Хадамовіча, пры гэтым ён выкарыстоўвае розныя першакрыніцы, сярод якіх і іншаземны матэрыял (напрыклад, лацінскія выразы), і знаёмства з дэяцтвам радкі беларускіх класікаў. Прыклад інтэртэкстуальнасці ў хоку выявіўся спасылкай на творчасць Максіма Багдановіча:

*"Зорка Венера  
Узышла над зямлёю".  
М. Багдановіч.*

Але, тым не менш, сучаснікі нашы не абыходзяць і дастаткова сур'ёзных тэм, нават закранаюць рэлігійную тэматыку ці характэрныя для яе сімвалы. Напрыклад, працэнтуюць творы Арцёма Арашонка:

*Асення раница.  
У пакінутым храме  
Моліцца вецер.*

*Быццам сэрца,  
Свечка затрымцела,  
Калі ты ўвайшла.*

Хаця аўтар і публікуе свае творы пад назвай "хайку", але, тым не менш, яны ўжо не адпавядаюць кананічнай схеме 5-7-5: у першым выпадку гэта структура 7-7-5, а ў другім — 4-6-5. Што важней для вызначэння жанравай пэўнасці хоку: змест ці структура верша? Творцы мадэрнізуюць класічны жанр ці ствараюць абсалютна іншы від паэзіі? Пры вызначэнні жанру трэба браць пад увагу і змест, і структуру, а значыць, пад вызначэнне "хоку" прыведзеныя творы А. Арашонка і вялікая колькасць твораў іншых аўтараў не трапляюць. Гэтыя вершы набліжаны да менш патрабавальных у плане пабудовы паэтычных форм, напрыклад, да мініяцюры ці да трохрадковіка.

Паводле В. Рагойшы, мініяцюра — невялікі па сваім аб'ёме праявы або вершаваны твор, завершаны па форме і па думцы, трохрадковік — верш, які складаецца з трох радкоў, завершаных па метрычным, інтанацыйна-сітаксічным малюнку і па думцы.

Калі ўлічыць той факт, што хоку з'яўляецца адным з відаў трохрадковіка, то, думаю, лепш вызначыць жанравую прыналежнасць твора больш аспярожна, а не ісці за папулярнай назвай, падманваючы чытача.

Тое ж самае можна сказаць і пра Юлію Шастак, якая таксама называе творы "хайку", але іх структура не супадае з патрабаваннямі жанру:

*Шэрым ценем змярканне  
Цалуе твар.  
Вочы сумуюць.*

Тэматыка твораў набліжана да хоку: вельмі цікавыя, кранальныя вобразы і сімвалы выкарыстоўвае паэтэса, але, тым не менш, варта называць рэчы сваімі імёнамі.

Адным з найбольш удалых прыкладаў беларускага хоку можна прызнаць паэзію Вялеты Пачкоўскай, фіналістка конкурсу маладых літаратараў імя Франціска Петаркі. У яе творах вытрымліваюцца фармальныя патрабаванні, рэалізуюцца самыя незвычайныя метафары, нечаканыя параўнанні, якія насамрэч здольныя абудзіць фантазію чытача:

*Цалую цябе  
У ракавіну вуха.  
Слухаю мора.*

*Вецер распусціў  
на ніткі павуціну.  
Вяжу ішкарпэтка.*

*Вішня ў квецені  
скрала ў зімы эпітэт.  
Постмадэрністка.*

У гэтых хоку мы сустракаемся нарэшце з пуантам, нечаканай канцоўкай. Аўтарка дае нам асацыятыўную загадку першымі двума радкамі, прапануе нашаму ўяўленню пэўны малюнак, а потым дае назву яму, знаходзіць параўнанне, нечаканае, вобразнае, больш змястоўнае за тое, што паспявае нарадзіцца ў нашай галаве. Хіба гэта не сапраўднае хоку, вытрыманае ў японскіх традыцыях, але адпаведнае да сённяшняга часу?!

Таксама хацелася б звярнуць увагу на творчы эксперымент Алеся Супчэўскага, які стаў адным з пераможцаў конкурсу маладых літаратараў, прысвечанага 75-годдзю з дня нараджэння У.С.Караткевіча. А. Супчэўскі стварыў не проста хоку, а невялікі цыкл пад назвай "хоку неба". Ён складаецца з пяці асобных хоку, аб'яднаных вобразам неба, што характарызуецца з розных бакоў:

*Замілаваны,  
Назіраю нябёсыў  
Непакорліваць.*

*Кожная марка —  
Вечная непаўторнасці  
Аскепак вольны.*

*Пранізівая,  
Звонка, першасная  
Сінеча неба...*

*Наталяюся,  
Набгом хачу праглынуць  
Невычарпальнасць.*

*...Глядзіць нябёсы —  
Семнаццаць складоў на іх!  
Пакрыўдзіў хайкер...*

У дадзеным творы ўсе структурныя часткі адпавядаюць класічным патрабаванням, але заслугоўвае асаблівай увагі аўтарскі вобраз неба. Вобразы неба, зор вельмі часта сустракаюцца ў стваральнікаў хоку розных пакаленняў у нашай літаратуры.

Ганна МОЎЧАН

Традыцый японскай паэзіі сёння карыстаюцца папулярнасцю сярод прадстаўнікоў розных пакаленняў паэтаў. Некаторыя з іх прамаўляюць сваё першае літаратурнае слова са старонак перыядычнага друку менавіта ў духу традыцый японскай літаратуры, спрабуючы, магчыма, прыцягнуць большую ўвагу да ўласнай персони праз выкарыстанне яшчэ не зусім звыклай для беларускага чытача формы. Звяртаюцца да хоку і творцы, якія ўжо заявілі пра сябе ў літаратуры не адным паспяховым зборнікам.

Адным з першых да японскага трохрадковія звярнуўся прызнаны майстар верлібраў Максім Танк. Яго трохрадковыя вершы, напісаныя ў розны час, былі змешчаны ў зборніку "Круглы год: Хоку беларускіх паэтаў", выдадзеным у Мінску ў 1996 годзе. Знаёмства з вершамі дазваляе сказаць, што аўтар здолеў перадаць дух японскай паэзіі, культуры ўсходняй краіны ў беларускім вершы:

*Над Фудзіямай —  
драконы бліскавіцаў.  
Цвіце сакура.*

Гэты верш адпавядае аднаму з самых галоўных эстэтычных патрабаванняў да хоку, калі першая частка твора павінна стаць невялічкай асацыятыўнай загадкай, мэтай якой — разварушыць фантазію чытача, а пасля ў апошнім радку даецца нечаканы адказ-параўнанне.

Яшчэ адзін, на мой погляд, вельмі ўдалы твор, які дэманструе талент Максіма Танка як стваральніка хоку:

*Набыў ракаўку.  
Цяпер я — не самотны.  
Гавару з морам.*

Можна з упэўненасцю аднесці прыведзены верш да хоку, бо, па-першае, строга захоўваецца пэўная колькасць складоў у вершарадах: у першым і трэцім — пяць, у другім — сем; па-другое, твор вызначаецца дасканаласцю паэтычнага, вобразнага выказвання; таксама ўдала аўтар выкарыстаў пуант (нечаканая, рэзкая канцоўка твора, якая часта выяўляецца ў дасціпнай афарыстычнай форме).

Хоку ў беларускай літаратуры распрацоўваў і Адам Глобус, які ў сваёй творчасці дастаткова часта звяртаўся да апісання прыроды, што адпавядае традыцыям японскага верша. Нягледзячы на тое, што ў Адама Глобуса не заўсёды вытрымліваюцца кампазіцыйныя

патрабаванні да хоку, але усё ж такі, на мой погляд, аўтару хапае нечаканых і цікавых вобразаў, аналогій, каб прыцягнуць увагу чытача. Важнай асаблівасцю твораў Глобуса можна лічыць яго адчуванне колераў, адценняў (такія адносіны да выключнага значэння колераў ў паэзіі былі перанесены з іншай сферы дзейнасці творцы — з жывапісу), бо гэта надае глыбіню, насычанасць ягоным вершам:

*Навальніца, дождж,  
плчуць-плчуць ліхтары  
светлымі слязьмі.*

Калі звярнуцца да творчасці Міраслава Шайбака, які таксама праявіў сябе ў напісанні хоку, то варта адзначыць, што і ён дэманструе надзвычайнае адчуванне пераносных значэнняў, трапных параўнанняў, уважлівы да кожнага слова і вобраза ў творы:

*Цыгарэты дым:  
у паветры палылі  
ішэрыя кветкі.*

Але нельга не заўважыць, што сучасныя беларускія стваральнікі хоку лічаць, нібыта японскі верш — усяго толькі форма, за якой не хаваецца душа твора. Таму аўтары часта прапануюць проста семнаццаціскладовую фразу, якая, па сутнасці, нічога не нясе, а называе нейкую статычную з'яву, у якой няма ніякай паэзіі. Напрыклад, творы Адама Глобуса:

*Гартаю кнігу,  
не чытаю, а гляджу  
рэпрадукцыі.*

## Розгалас

# Боскасць, босасць і Паэзія

Ніхто не заклікае пісаць неарыгінальныя, кепскія вершы. Але паэтычны падборка, якія вылучаліся б выразнай, а не "нейкай" своеасаблівасцю, — у друку бракуе. Найноўшыя творы выканаўцаў адвечнай лірычнай замовы пачасту не ствараюць катастрафічнага ўражання, тым больш нараджаюць жаданне прылашчыць, сумаўляючыся, аўтарскі эстэтычны набытак.

Некалі, за савецкім часам, у паэзіі агульным месцам была дэведзеная ледзь не да абсурду турбота пра мір. Цяпер, як па мне, іншая фатэга — а-ля па-хрысціянску кленчыць, вымольваючы дараванне, навязліва рупіцца ў агучванні рэлігійных дагматаў, жагнацца, класці і ставіць крыжы, маліцца... І прыкладаў таму — хоць каўшом бяры. Не кажучы пра гэта дрэнна, але калі без такту, густу і меры, то міжволі скрушыць...

Здаецца, ранейшыя паэтычныя канцэпты Ленін і Мір неак механічна змяніліся на іншыя — Бог і Любоў. І яны ўжо як навязлівае клішэ правяць баль і задаюць тон у радках юных, сталых і нават лядашчых паэтаў. Раней зразумела: паэты былі камуністамі ды ідэалогі вымагаюць... А цяпер што? Вершніцкі дабрахочы пасталі нейкімі "літ-паэтырамі"!

Знічу пакіньце Знічыва!!!

Хворасць па эксплуатацыю сучасных дамінуючых калярэлігійных штampaў правяла сябе і ў лімаўскай падборцы за 30 красавіка гэтага года. Мяркуюць самі:

*За грахі, Усцьвішні, нам, // гэцыям сваім,  
Ты, прабач (Генадзь Раманаў "Божы дождж");*

*Звукаецца прастора для мань... // І пачынаю разумець так ясна: // Ад Бога — праўда, фальш — ад Сатаны (Аркадзь Нафрановіч "Любіць-кахаць — пазнаць жыцця асновы...");*

*З непадуладнасцю і гонарам // язычніцкай багіні, // На капішчы якой аднойчы аптынуўся, // Маіх пачуццяў, думак, // мрояў ты зямная гаспадыня, // Табе адзінай я, гэвак, малюся (Алесь Емяльянаў "Крывічанка").*

Гэта што? Можна адказаць нібыта панавуковаму, а значыць, амаль безацэнна і канстатацыйна: актыўнае ўвядзенне ў лірычную тканіну рознага ўзроўню хрысціянскіх рэмінісцэнцый. Няхай бы і так. Ды, вось бяда, не заўсёды вершыца ў шчырасці такіх аўтарскіх пасылаў.

Закрадаецца падзэрэнне: а можа, тут паэтычнае шальмоўства?

Памятаецца, як дружна, хорам "плакалі" ледзь не ўсе нашаніўскія паэты аб гаротнай мужыцкай долі? Але ж далёка не ўсе з іх яе (долю) не толькі па-мастацку назіралі, але і рэальна працувалі (хоць і не зведалі!). Так і цяпер? Відавочна, дзе ёсць знарочыстае несардэчнае пазэрства, там мусіць паэзіі — ды абутак, а іх паэзія, хоць і насычана адпаведнай вобразнай атрыбутыкай, нібы прыхінута царкоўным аблачэннем-апранахамі, — нярэдка голая і босая. І маем замест Боскасці — Босасць.

Зрэшты, пра сумнеўныя вынікі і спосабы творчай рэцэпцыі біблейна-хрысціянскага матэрыялу, здаецца, неяк ужо пісалася ў туднёвіку. Аднак дагэтуль фрагменты "сэкулярызаваных кантычак" займаюць немалы аб'ём у цалкам свецкіх літаратурна-мастацкіх выданнях, а псеўдатворчы сверб іх прадукавання, відаць, не сціхае, а ўсё больш вярэдзіць.

Цяпер пра іншае. Нашы паэты, мабыць, не заўсёды ўсведамляюць, якой мазольнай чорнай працы вымагае дарэчнае збіран-

не вершаў у адзін фокус, тое майстэрства архітэктонікі, якое абумоўлівае логіку раскрыцця зместу. У друку рэдкасць сапраўды ўдала нізка вершаў, аб'яднаных хаця б скразной ідэяй, калі мазаічнае стварэне адзінае цэлае. Калі адсутнічае абагульняючы вектар, то асобныя лірычныя карцінкі-кадры цяжка спалучаюцца, каб стварыць канкрэтны і запамінальны паэтычны вобраз, які можа набываць і значны метафарычны сэнс.

На мой погляд, у гэтых адносінах з цягаваных ужо лімаўскіх аўтараў прэтэндаваць на сінтэзуючае паэтычнае абагульненне могуць перадусім пяць вершаў Генадзя Раманава. Мяркую, што варта паэзія найперш здзіўляе (памыслым вобразам? рытмікай? чымсьці няўлоўным?), затым усталявае душэўную суладнасць з мастаком — эмацыянальнае, а потым — рацыянальнае хацэнне: даўмецца, зразумець, скеміць... Прызнаюся, вершы мяне здзівілі.

У першым з іх — "Як цудоўна быць роўным..." — у чарговым раз раскрываецца так званая вечная праблема творцы і натоўпу, якая ўвасабляецца ў адстойванні лірычным героем натуральнага права быць не такім, як усё. Гэта і дэкларацыя ў заключным трохрадкові:

*Я не буду пакорным  
і не стану я катом,  
хачу роўным быць з вамі,  
хоць крывым і гарбатым.*

Не буду спрачацца, што ў мінулым, у аналах літаратуры такіх крэдаў — не абаратца. Але лічу верш надзвычай удалым па рытмічным малюнку, выкарыстанні сумежнай рыфмоўкі, алітэрацыі (паўтарэнне гуку р). Яны ўзмацняюць інтанацыйна-гукавую вы-

разнасць, ствараюць і перадаюць эффект усеагульнага маршу:

*Роўным шыхтам, багзёра  
ў рытм змяняючы ногі,  
Крочыць разам з усімі  
да адной перамогі.*

Герой не скараецца і адмаўляецца "разам з усімі" шыхтавацца і бяздумна чаканіць крок да нейкай неакрэсленай мэты.


А далей у строгай паслядоўнасці-цыклічнасці размешчаны вершы, адпаведныя годам года: лету — "Божы дождж", "Залатая восень", зіме — "Белы верш" і "Позняя вясна". Усе яны праякнуты пафасам спадыявання на лепшае, хаця і адлюстроўваюць розныя адчуванні ды чаканне перамен не толькі ў духоўным свеце лірычнага героя. Ён прагне, каб летні дождж, якога большасць баіцца, змыў людскія грахі, каб не спыналася яго жыццёвая восень, каб радаць адчынілі белага снегу (гэткі каламбур, бо назва "Белы верш" датычыць не формы, а названага колера) не знікла раптоўна, каб абвешчана ўжо вясна прыйшла нарэшце насамрэч. На першы погляд, здаецца, што перад намі кандова традыцыйны паэтычны ход, аформлены ў імпрэсіўныя ключы і належна манеры. Але ён адмыслова ілюструе і перадае рух часу, выяўляе дынаміку нейкай скрушанай наканаванасці. А створаны і зафіксаваны імгненны настрой ад кожнай прыроднай "падзеі" змястоўна і метафарычным чынам звязаны з уступнай паэтавай дэкларацыяй. Адчуваецца, што вера героя выпрабоўваецца на трываласць і яна, бадай, можа пахіснуцца, а яму трэба захаваць упэўненасць у сабе, ва ўласнай мужнасці, не ісці на прыніжальны маральны кампрамісы. Таму дарэчным уяўляецца нават паўтарэнне ўзорна дэкаданскага: "Між пальцаў апошняй вадой уцякаюць гады" ("Залатая восень").

Што карысці пераказаць вершы? Іх трэба чытаць, а то і перачытваць. Што і раю.

А Генадзя Раманава віншую і хачу пачытаць штокольвек яшчэ.

Ігар ЗАПРУДСКІ

# Эмоцыі з рознымі відамі сувязі



Новыя вершы М. Духсы — класічныя пяцістопныя і не толькі ямбы з куляшоўска-пысінскай інтанацыяй, правакуюць на роздум пра час, пра шлях, пра свет. Паэты-філосафы сёння ўсё больш адыходзяць у цень, а новая паэзія

прагне абнаўлення несур'ёзнасцю і хвосчча філосафаў вярбой. Шкада.

Заканчэнне публікацыі асобных раздзелаў з рамана З. Дудзюк "Слодыч і атрута" падводзіць рысу публікацыі. Думаецца, галоўнае пакліканне кожнага творцы ў тым, каб сказаць новае слова. З. Дудзюк, на мой погляд, у высковую прозу гэтым сваім творам нічога новага не ўнесла. Традыцыйнасць тут засланила магчымае наватарства. Але гэта зусім не азначае, што твор кепскі. Проста ён не найвышэйшай пробы — гэта чарговы "кампрамісны" варыянт.

Падборка недрукаваных вершаў У. Марука "І перайсці нябачную мяжу..." працягвае маладосцеўскую падборку, ствараючы паралелі ў скразных вобразах спачылага паэта, працягвае, па сутнасці, ягоны лірычны маналог,

які вершыцца ўжо нават і з тагасвецця. Яшчэ ў нумары — вершы Н. Гальпяровіча на інтымную і рэлігійна-філосафскую тэматыку.

Апавяданне Я. Крупы "Два боханы хлеба" таксама дае прыклад таго, як цудоўная фактура не ператвараецца, на жаль, у твор мастацтва. Распавед пра тое, як хлопчыкі ў голодны час купляюць у іншай вёсцы хлеб усхваляючы чытача, балазе, у творы сапраўды шмат трапных назіранняў, шчыліваў момантаў. Але сама арганізацыя твора кульгае на розныя ногі, і праз гэтую прыкрую кульгавасць апавяданне Я. Крупы моцна прайграе.

Пачатак публікацыі рамана С. Пясецкага "Пяты этап" у перакладзе Я. Янушкевіча — адна з найсур'ёзнейшых падзей у бягучым перакладчыцкім руху. Асобнай кнігай па-беларуску нядаўна


выйшаў найбольш вядомы раман нашага земляка "Кяханак Вялікай Мядзведзіцы". "Польмя" прапануе чытачу першы раман класіка польскай літаратуры С. Пясецкага "Пяты этап". Цікава, што ён быў напісаны аўтарам за 28 дзён!

Яшчэ з перакладных публікацый — нізка паэтычных твораў класіка беларускай і польскай літаратуры XIX ст. У. Сыракомлі ў перакладзе з польскай мовы У. Мархеля.

Адзел публіцыстычных матэрыялаў красавіцкага "Польмя" прапануе артыкул "Рост якасці айчынных тавараў — шлях да спахыўца. "Круглы стол" Інстытута эканомікі НАН Беларусі", а таксама нарыс-успамін былога загадчыка арганізацыйнага аддзела Хойніцкага райкама КПБ В. Баранава "Попел Чарнобыля" — пра вядомы трагічны падзеі, пра ўмовы

працы і эвакуацыю жыхароў забруджаных тэрыторый у 1986 г.

У раздзеле навуковых публікацый па літаратуразнаўстве і крытычных матэрыялаў — артыкул А. Марчанка "Спецыфіка стварэння мастацкіх вобразаў у літаратуры і жывапісе", праца М. Прохар "Чарнобыльскія матывы ў прозе ўкраінскіх аўтараў". У рубрыцы "Кнігарня" — рэцэнзіі "Літаратурна-краязнаўчы човен" М. Берлежа і "Свята памяці" М. Шамікінай на кнігі, адпаведна, І. Штэйнера "Дняпроўскія матывы" (Гомель, 2009) і У. Ягоўдзіка "Шчыраю ноччу" (Мінск, 2009). Друкуецца і працяг краязнаўчага нарыса П. Шпілеўскага "Мазыршчына" (у перакладзе з рускай мовы А. Вашчанкі). Завяршаецца нумар традыцыйным "Календаром памятных дат".



Красавіцкі "Нёман" адкрываецца раманам А. Андрэева "Адчужэнне". Твор напісаны праз маналог апавядальніка, ад першай асобы, імкнецца да эсэістычнасці. Хутчэй гэта эсэ з элементамі рамана: падзей у жыцці героя адбываецца зусім няшмат, у добрым апавяданні набярэцца іх значна больш. Па стылі твор нагадвае прозу А. Лосева, які некаторыя свае думкі любіў афармляць у выглядзе "маналагавых распаведаў". Зрэшты, у Лосева не было выхаду на інтымна-эра тычную праблематыку, якую наскрозь працягвае ўсё рамана А. Андрэева. Матэрыял адчужэн-

ня ўзнікае напрыканцы кожнай часткі, а дакладней — у апошнім сказе кожнай часткі, прычым, механізуючыся, гэты прыём становіцца занадта відавочным і муляе вока. Не ратуюць сітуацыю і мысленчыя вобразныя метафары-лейтматывы. Дзеля справядлівасці нельга не адзначыць, што некаторыя старонкі жыццёвай філосафіі, цікава і з гумарам аформленыя А. Андрэевым, маюць немалую каштоўнасць і, як пісаў Кузьма Чорны, "узбіваюць на патрэбныя і важныя думкі".

Падборка вершаў М. Купрыянава ўражвае колькасцю ўжытых мастацкіх тропаў, але, па шчырасці, на гэтым уся навізна і завяршаецца.

Апавяданні М. Наталіч напісаныя лёгкім паветраным стылем ды адлюстроўваюць нялёгкае чалавечэе жыццё. Падобны стыль у сучаснай рускамоўнай прозе становіцца ледзь не агульным месцам — рамантажна-метафарычны флёр, імпрэсія-параўнанні, "дзіцячы" спосаб мыслення. Зрэшты, і гэта таксама выйсце для стылю: трэба ж некуды хавацца ад бязлітаснай "скразняковай" прастрані сённяшняга літаратарскага становішча.

Лірыка Г. Каржанеўскай у перакладзе Г. Аўласенкі (адзін

верш пераствораны самою аўтаркай) — роздум пра ўласны лёс, пра "цяперашні" час і пра тое, як у ім жыць. Адзначым верш "Пока грехи не выгорят дотла..."

Верш В. Куца "Песня ваўка" напісаны ў сінтэтычнай стылістыцы: форма лірычнай замалёўкі з натуры ўскладняецца баладнай міфапаэтычнай лініяй з выхадам на нацыянальна-вызваленчую гістарычную тэматыку паўстання К. Каліноўскага. Трэба сказаць, што сінтэз выйшаў "не камяком", старая тэматыка-праблематыка загучала абсалютна па-новому.

Два апавяданні М. Левінай па-рознаму прадстаўляюць пісьменніцу. Першы твор адсылае да кафкаўскай сітуацыі "ператварэння" (зрэшты, гэтыя сітуацыі даўно апісаныя ў чарадзейных казках усіх народаў — матэрыял метамарфозы), звязанага з маральна-этычным выглядам героя. Другое апавяданне — пра пошукі жанчынай апірышча; яна знаходзіць яго ў тонкіх гульнях смаку тасканскага ружовага віна. Абодва апавяданні напісаныя ў гладкім сінтаксісе, з прастамоўнай "сказавай" інтанацыяй.

Яшчэ ў літаратурнай частцы — нізкі вершаў І. Мірона-

ва і А. Кузьмічовай, а таксама камедыя Г. Марчука "Багдан любіць Галю" (пераклад з беларускай Н. Марчук).


У раздзеле "Сусветная літаратура" ў "Нёмане" друкуецца шэраг эсэ французскага пісьменніка Жана д'Армеса (пераклад А. Чыжэўскай). Вядомы аўтар, член Французскай Акадэміі, доктар філосафіі разважае над праблемамі сучаснага еўрапейскага грамадства, перачытвае класіку, рэцэнзуе кнігі найноўшых французскіх аўтараў, многія з якіх будуць для чытача невядомымі, успамінае пра пісьменнікаў-раўналеткаў, што ўжо адышлі з гэтага свету. Тут жа — нізка паэтычных твораў балгарскага паэта Д. Дзэбелянава (уступ і пераклад І. Галубнічага).

Адным з самых цікавых матэрыялаў нумару з'яўляецца, бяспрэчна, публікацыя лістоў В. Віткі ваеннага часу, падрыхтаваная яго ўнучкай культуролагам Ю. Чарняўскай. Чытачы могуць з першых вуснаў пачуць пра ўсе калізіі, умовы і быт пісьменнікаў, што працавалі ў часы вайны ў рэдакцыях грамадска-палітычных і літаратурных выданняў СССР: П. Глебкі, П. Броўкі, А. Куляшова, М. Танка, М. Лынько-

ва. Асабліва часта на старонках лістоў з'яўляецца Кузьма Чорны, змяяк В. Віткі, які тады дажываў свае апошнія месяцы, упарта працуючы, тым не менш, над новымі творами.

У рубрыцы "Да 65-годдзя Перамогі" — артыкул Г. Ануфрыева "Праз усё жыццё ўспамінаю тую батэрэю" (пра палкоўніка ў адстаўцы А. Сідарэнку). А. Марціновіч у раздзеле "Асоба" прапануе разгорнуты нарыс пра пачальніка аддзела адукацыі Слуцкага райвыканкама І. Дзермана.

Крытыка і літаратуразнаўства прадстаўлена артыкуламі дактароў філалагічных навук В. Максімовіча "Мастацкі эксперымент у паэме Т. Кляшторнага "Калі асыдае муць" і У. Гніламёдава "Паэзія, абпаленая Чарнобyleм" (пра творчасць М. Мятліцкага). С. Юр'еў і М. Шумейка адгукнуліся рэцэнзіямі на кнігі Л. Турбіной "Огни на воде" і В. Скалабана, Л. Рублёўскай "Время и бремя архивов и имен" (абодва выданні выйшлі нядаўна ў РВУ "Літаратура і Мастацтва"). Завяршаецца нумар аповедам-успамінам беларуса з Расіі П. Ліпскага пра раскулачванне ягонага дзеда, гаспадара з сённяшняга Светлагоршчыны.



У лірычным адзеле — падборка А. Кузьміновай "Мара прастай шчырасцю кранае", Я. Явіч "Лідэрства літары", У. Марука "Позняя квецень" і У. Мархеля "Маё чаканне стала культурам".

Лірычны маналог А. Кузьміновай на сённяшняе адчуванне досыць неаднародны ў сваім тэмбры. Дэбютантка "Малодосці", па ўсім відаць, знаходзіцца ў стане пошуку і цікавіць яе больш за ўсё пошук фармальны, страфічны. Кожны верш яна спрабуе пісаць у новай манеры. Вельмі часта і змест у такіх выпадках робіцца ахвярай рытарычных

фігур, што пакуль і назіраем. Чыстым фармальным эксперымантам захапілася і Я. Явіч: вершы складаюцца з лексем на абраную літару. Гэтая падборка, праўда, вылучаецца настойлівым імкненнем да натуральнага ўспрыняцця эксперыментальнага твора. Не заўсёды ўдала гэта атрымліваецца, але кожнаму зразумела, што чыстай гульнёй ці іроніяй падборка не абмяжоўваецца — вершы пераходнага кшталту, тым і цікавыя. Сэнсавымі сутучамі цікавіцца і нядаўні юбіляр У. Мархель. А вось паміраюць падборка У. Марука зусім дыстанцыянаваная ад падобнай стылістыкі. Усе вершы тут — шляхетныя, мудрыя, агорнутыя туманам ціхай лірычнасці і некрыклівай метафорыкі. Сёння гэтыя вершы, вядома, чытаюцца і глядзяцца па-іншаму, бо аўтара нядаўна не стала: "Яе, / міласць, / я падару таполі, / Якой здавён пня жаўрук асанну, / Бо дастае да неба, / як да столі, / Яна. / А я ніколі не дастану".

Змест новага выпуску часопіса ў часопісе "Фантаст" наступны: аповець І. Клімянкова "Паядынак (фантазія на шахматную тэму)", фанта-

стычныя апавяданні Г. Ануфрыева "Водбліскі" і С. Беляра "Жалезны воўк". Твор І. Клімянкова (які чамусьці анансуецца на бліжэйшыя нумары часопісам "Польмя") надзвычай цікавы па апрацоўцы. Нягледзячы на тое, што "ўваходзіць" у стыль гэтага праявіка заўсёды цяжкавата, пазней чаканні не падманваюцца. Апавесць "Паядынак" не ідзе за лёгкімі фантастычнымі "касмічнымі" сюжэтамі — творца прапаноўвае нам гісторыю героя з экстраардынарнай эмацыянальнасцю і тонкай нервовай арганізацыяй. І рухальнай сілай сюжэта тут з'яўляецца не падзейны шэраг, але ланцужок псіхічных паразітаў і перамог героя. Станаўленне яго асобы адлюстроўваецца праз эвалюцыю ягонага светаадчування. Галоўная праблематыка апавесці — пошукі сэнсу жыцця, і дзякуючы таму, што герой валодае звышпачуццёвацю, твор не засмечаны бытапісаннем і "шумам рэчаіснасці". Нервовая хвароба і падступнае вар'яцтва героя пры дапамозе аднаго з псіхатэрапеўтаў пераадоўваецца... шахматнай гульнёй. У ёй герой знахо-

дзіць часовае збавенне, а пасля і суладдзе з самім сабой і рэчаіснасцю вакол сябе. Апавяданне "Водбліскі" Г. Ануфрыева таксама паклікана аналізаваць псіхіку выбітнай асобы — мастака, які намагаецца намалюваць рухомыя блікі і водбліскі. Яму гэта не ўдаецца, але хвароба пераходзіць да спадкаемцы — сябра мастака. На мяккі квазіфэнтэзіяй і фантастычнай прозы знаходзіцца апавяданне С. Беляра, працягае (як гэта вельмі часта здараецца ў сучаснай літаратуры падобнага кшталту) тэасофска-этнакасмалагічнымі выкладкамі. Дзіўна, што разгорнутыя агрэсіўныя філосафскія маналогі праходзяць праз вусны героя, якога катуе інквізіцыя. Жалезныя былі людзі, што тут скажаш...

Таксама чытачу прапаноўваецца твор са старонак будучага выдання "Касмічная кніга ў творах беларускіх пісьменнікаў" — фантастычнае апавяданне для дзіцячай аўдыторыі Г. Аўласенкі "Вася Лайдачкін і іншапланецянін". Да гэтай жа тэматыкі адносіцца інтэрв'ю рэдактара часопіса Р. Баравіковай з вядомым вучоным-ней-

рахірургам А. Семяновічам — акадэмікам НАН Беларусі, доктарам медыцынскіх навук, прафесарам, лаўрэатам Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь. Распрацоўку гэтых жа "гатычных" па прародзе сваёй падзей, якімі займаецца і фантастыка, працягвае І. Клімавіч у артыкуле "Ахвяры жахлівых абрадаў". Тут распавядаецца пра сярэднявечную традыцыю чалавечых ахвярапрынашэнняў пры пабудове камяніцаў. Яшчэ з публіцыстычных матэрыялаў красавіцкай "Малодосці" — матэрыял І. Занеўскай "Новыя тэхналогіі: над чым працуюць беларускія навукоўцы", гутарка Д. Гуштын з новым кіраўніком Беларускага рэспубліканскага саюзу моладзі І. Бузоўскім і артыкул К. Ладуцькі пра даволі вядомага савецкага філалага з беларускімі каранямі А. Лейтэса.

Працягваецца публікацыя апавесці Г. Пацыенкі "Пакуль куля ляціць", перакладу хронікі Я. Длугаша "Грунвальдская бітва" і краязнаўчага даведніка А. Мальдзіса і Д. Крывашы "Літаратурныя мясціны Беларусі".

АНАГОЛЬ  
ЗЭКАЎ**Янка Купала**

7 ліпеня 1882 года

Вязынка. Ноч на Івана Купалу.  
Зорак мігценне. Чаканне святла.  
Папараць-кветку дзяўчына шукала.  
Папараць-кветка Купалу знайшла.

Матчыным словам  
зямлі агрукнуўся  
і захаваў яго —

як запавет.  
Папараць-кветку  
для ўсёй Беларусі  
марыў знайсці акрылены паэт.

28 чэрвеня 1942 года

Другі ваенны год.  
Ахвярны год, гаротны.  
У лесвічны пралёт  
ляціць паэт народны.

Ляціць, нібыта ў сне.  
Бывай, бывай, Айчына!  
Імгненна прамільгне  
жыццё пераг вачыма.

Пра ўсё сказаць успрыць  
не зможа і намёкам,  
бо шмат вушэй чужых,  
як і вачэй навокал.

То ж, пэўна, час такі:  
шчыруюць — спіны ў мыле! —  
энкусаўцы-шпікі  
і на франтах, і ў тыле.

За тое, што Паэт,  
за ім сачылі строга,  
хадзілі след у след  
з парога да парога.

Цяпер за ім глядзець  
не трэба ставіць варту.

...Загадкай стане смерць —  
і нам яе разгадваць.

\* \* \*

Ці так жыву,  
ці тых люблю?  
Пражыўшы дзень,  
гадаю ўвечар.  
Дарогу лёсу церабляю,  
а ён хаваецца ў гушчэчу.  
Не запытаеш лёс:  
— Куды?  
Не папярэдзіш:  
— Асцярожна!  
Шукае сам ён  
лес густы,  
шыбуе сам  
па бездарожжы.  
Бывае, часам ускіплю, —  
бо як трываць такое можна?  
Дарогу лёсу церабляю,  
а ён брыдзе па бездарожжы.

**Чарнавік**

Жыві без скаргаў і ныцця.  
Жывеш — і шчасце ў тым само.  
А чарнавік свайго жыцця  
перапісаць вам не дамо.  
Збяры лепш волю ты ў кулак,

шчыруй — аж прыкусі язык.  
Пакуль жывеш —  
рабі ўсё так,  
каб твой не сцёрся чарнавік.

**Шматкроп'е**

Шматкроп'е стаўлю, каб далей  
радкі расцягнута не доўжыць.  
Тры кропачкі ўсяго,  
але  
як шмат хаваецца за кожнай.

А шмат чаго, дагумвай сам  
і фантазіруй, колькі можаш,  
хоць і надзеі ні на грам,  
што я шматкроп'ем  
верш стрыножыў,

бо гумка вырвецца на свет  
(не перашкода ёй — тры кропкі),  
і з верша, мой чытач, як след  
яе ты выціснеш да кроплі.

\* \* \*

Я,  
расхрыстаны лёсам  
на астудных вятрах,  
разумею, што позна  
пачынаць новы шлях.

Сцежкі новыя можна  
у жыцці пратарыць,  
ды хвілінаю кожнай  
век наоў не пражыць.

Не паправіць у лёсе  
больш нічога ніяк.  
Што было — адбылося,  
і не зробіш інакш.

Што было — адбылося.  
Толькі ёсць жа працяг:

трэба жыць, каб здалося,  
што пачаў новы шлях.

**Вясна**

Як сыдзе снег  
з палёў туманам  
і як адкрыюцца палі,  
гляджу на іх зачаравана,  
нібы адзін я на зямлі, —  
і для мяне краса ўся гэта  
прыадчыняецца вясной...  
А рунь буяе на палетках,  
каб каласіцца збажыной.

\* \* \*


Я і таму, прызнацца, рады,  
што зваць магу цябе на Вы.  
А ты акінула паглядом  
мяне ад ног да галавы.

Пра што пагумала, адкуль мне  
пра тое ведаць зараз, ды  
на сэрцы стала так утульна,  
бы ў час далёкі, малады,

калі пякло душу каханне,  
нібы выпальвала гатла,  
і ты была са мной да рання.  
Цяпер адно, на жаль, — была.

Была, і больш наўраг ці бугзеш.  
Свая сям'я ў цябе. Аднак  
ранейшыя пачуцці бугзіш —  
і гэта, мусіць, добры знак.

І я, прызнацца, вельмі рады  
сустрэчы нашай праз гады,  
каб праз гады  
пра час той згадваць,  
які і сёння малады.

ВАСІЛЬ  
ЖУКОВІЧ**Салдацкая  
дарога**

У гагіну вялікай айчыннай бяды,  
Калі вораг напаў на краіну,  
У паход адпраўляўся  
салдат малады, —  
Выпраўляла на фронт маці сына.

Шкадавала адзінага сына свайго,  
Абняла пераг дальняй дарогай.  
І прамовіла, перахрысціўшы яго:  
— Ты вяртайся, сыноч,  
з перамогай.

Сонцам, полем,  
свабодай салдат гаражыў,  
Задусіўным,  
ласкавым быў сынам —  
Ён матулю ўсім сэрцам  
гарачым любіў  
І любіў — як святыню — Айчыну.

Воран чорны над лёсам  
салдата кружыў,  
Цень крыла свайго чорнага кінуў.  
А салдат наш адгана  
Радзіме служыў,  
Біўся ён за свабоду краіны.

Найсвятлейшая мара  
была у жыцці  
Пераг маці, Радзімай і Богам —  
Каб хутчэй  
да самога Берліна дайсці  
І вярнуцца дамоў з перамогай.

**Дзіця  
з галоднымі вачыма**

Дагому на пабыўку  
З адкрытаю душой  
Адважны воін ехаў,  
Ад станцыі ішоў.

Дарогай быў стамлены,  
Даўно не піў, не еў,  
Паг кучаравым клёнам  
Перакусіць прысеў.

А побач, ля дарогі,  
На пожны каласкі  
Збіраў хлапчук убогі,  
Маленчкі такі!

У пачуцці вялікім  
Шчымеда ўся душа —  
І да сябе паклікаў  
Вайсковец малыша.

Шкада малага стала!  
Спагадная рука  
Яму паёк дастала  
З худога рукзака.

З галоднымі вачыма  
Хлапчук гадоў сямі  
Адзіны быў мужчына  
У немалой сям'і.

Бег босымі нагамі  
З крыламі за спіной  
Малы дзяліцца з мамай  
Цудоўнай навіной.

**Шумяць яліны**

Зямляк ты наш, герой былінны,  
У лес вялікі прыбылі мы.  
Ты ў гэтым лесе партызаніў,  
Вайною сэрца тут параніў.  
Як і ў трывожную часіну,  
Шумяць яліны.

Начамі выбухі грывелі,  
Вагоны паг адхон ляцелі,  
Ляцелі ў пекла акупанты, —  
Ты вёў на подзвіг дыверсантаў,  
Сам не хаваўся ты за спіны...  
Шумяць яліны.

І партызанскія паходы,  
І перамогі, і прыгоды —  
Душа людская ўсё шануе.  
Жыццё кіпіць, і мір пануе.

Над пушчаю — палёт арліны,  
Над верасамі — звон пчаліны.  
Вядуць да помніка сцяжыны.  
Шумяць яліны.

**Медыцынская  
сястра**

Былому байцу часта сніцца  
Ў яго перарывістых снах  
У белым халаце сястрыца,  
Прасветлая, быццам вясна;  
Яна ратавала салдата,

За доктара часам была, —  
Спакойна сястра медсанбата  
Нялёгкаю службу нясла.

Дзявочыя ўмельныя рукі,  
Спагадлівы, добры пагляд  
І словы, што йшлі без прынуку, —  
Выдатна лячылі салдат.  
У пекле вайна гартавала  
Суровую долю юнца,  
І лоўка сястра бінтавала  
Глыбокія раны байца.

Лячыўся салдат, папраўляўся  
І, перш чым вярнуцца у строй,  
Ў жыцці першы раз захаўся,  
Прываблены чыстай красой.  
Ды дзеўчыне ён не прызнаўся —  
Ты гэта як хочаш заві, —  
Адважны ў баях, аказаўся  
Нясмелы на фронце любві.  
Жывы ён, той вобраз дзявочы,  
Бо сэрца забыць не дае  
Гаючыя рукі, і мілыя вочы,  
І цёплыя словы яе.



Фота Марыны Весялухі



### Паважаныя чытачы!

Прыемна адзначыць, што падстаў для выпуску газеты, спецыялізацыяй якой з'яўляецца літаратура і мастацтва, у нашай краіне больш чым дастаткова. Сведчанне таму, што нават 16-ці палос "ЛіМа" не хапіла, каб паказаць увесь спектр падзей і асоб і прадставіць шанойным чытачам поўную карціну літаратурна-мастацкага і культурнага жыцця Беларусі. Таму невыпадкова некалькі палос новага дадатку да газеты будуць змяшчаць бібліяграфію кніжных навінак Беларусі. Менавіта нацыянальная бібліяграфія з'яўляецца тым люстэркам, у якім культура краіны, яе палітычныя, сацыяльна-эканамічныя, рэлігійныя тэндэнцыі развіцця, нацыянальныя традыцыі, значнасць адукацыі, літаратуры і навукі, новыя імёны, адлюстраваны ў розных публікацыях, — усё становіцца прыкметным.

Сімвалічна, што новы дадатак да "ЛіМа" будзе выходзіць пад назвай "Кніжны свет". Сапраўды, кніга — гэта велізарны тысячагадовы свет, які нягледзячы на стыхіі і войны, рэлігійныя і палітычныя ганенні, не проста выжыў, але і па сённяшні дзень не страціў сваёй сапраўды магічнай сілы — сілы слова.

Ад імя Нацыянальнай кніжнай палаты Беларусі шчыра вітаю чытачоў газеты "Літаратура і мастацтва", жадаю поспехаў новаму праекту "Кніжны свет" і спадзяюся, што інфармацыя, змешчаная на старонках укладшпа, будзе карыснай і кнігагандляру, і выдаўцу, і бібліятэкару, і ўсім чытачам тыднёвіка.

Алена ІВАНОВА,  
дырэктар Нацыянальнай кніжнай палаты Беларусі

### Дарагія чытачы "ЛіМа"!

Як сказаў пра кнігу англійскі пісьменнік і філосаф Карлель Томас: "З усіх праяў чалавечай творчасці самае дзівоснае і вартае ўвагі — гэта кнігі".

Штогод на Беларусі друкуецца каля 13,5 тысячы назваў кніг. Гэта вялікае мора разнастайнай інфармацыі, у якім вельмі важна мець своеасаблівы "компас" для аператыўнага арыентавання. Патрэбна і карысна гэта кожнаму, хто любіць кнігу і імкнецца да ведаў, хто сочыць за падзеямі ў краіне і неабыхавы да таго, што адбываецца ў літаратурным працэсе. А такіх людзей шмат, дарэчы, не толькі сярод суайчыннікаў. Таму я з задавальненнем вітаю выпуск дадатку да штотыднёвіка, у якім будуць прэзентавацца новыя кнігі, і што вельмі важна, кнігі, выдадзеныя на Беларусі, сігнальныя экзэмпляры апошніх кніг. Зацікавіць нас і сустрэчы з выдаўцамі і кнігараспаўсюджвальнікамі.

І выдаўцам, і бібліятэкарам, напэўна, будуць добрымі дарадцамі ў выяўленні чытацкіх прывычак рубрыкі "Топ 10: рэйтынг продажу" па выніках рэалізацыі кніг апошняга месяца ў кнігарнях Беларусі, а таксама — "100 год кнізе". Чытачам жа гэтыя рубрыкі дапамогуць арыентавацца ў вялікай плыні кніжнай прадукцыі.

Адным словам — у добры шлях!

Людміла Кірухіна,  
намеснік дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі



## Витрина

# На любой вкус и кошелек Предлагают издания в самом большом книжном магазине страны



Особый круг покупателей, истинных любителей книги, давно уже сформировался вокруг столичного магазина "Светоч". Распахнув свои двери в 1977 году, он быстро завоевал свое достойное место в книжном мире Беларуси. На протяжении многих лет коллектив магазина поддерживал самые высокие стандарты в работе и смог стать известным и любимым среди жителей Минска и его гостей. Сегодня Дом книги "Светоч" — крупнейший в стране.

В двухэтажном здании с площадью торговых залов около 1000 квадратных метров размещено современное оборудование. Здесь используются новейшие информационные технологии и программное обеспечение. Сегодня в магазине представлено около 70 тысяч наименований книжной продукции.

— Доступ к книгам — свободный. Покупателю предоставлена возможность лучше ознакомиться, просмотреть и выбрать необходимую книгу, получить квалифицированную

консультацию работников магазина, — рассказывает заместитель директора Дома книги "Светоч" Елена Бондаренко.

Центральное место в магазине занимают книги по краеведению и литература издательства "Мастацкая літаратура", "БелЭН" імя П. Броўкі, "Вышэйшая школа", "Беларуская навука", "Народная асвета", "Беларусь", "Літаратура і Мастацтва" і других. Радуе то, што беларусы востра цікавяцца нацыяй. Прыятна адзначыць, што ў апошняе часе асабліва папулярнасцю

у маладога пакалення пользуются книги белорусских издательств на родном языке. Молодежь стремится узнать больше об истории и культуре страны.

Большой отдел зарубежной художественной литературы. Она представлена на английском, французском и немецком языках.

Книги покупаются очень хорошо. Вот пример: если просмотреть кассовые чеки за один из майских дней, то видно, что было продано более двух тысяч изданий.

— А если книга стоит уже очень давно на прилавке и не покупается, делаете уценку? — поинтересовался я.

— Обычно делаются предпраздничные скидки и распродажи, проводятся акции. Могу сказать точно: любая книга находит своего покупателя! Ведь книга не потеряет своей ценности никогда. Мы рады видеть наших покупателей ежедневно с 10 часов утра до 9 часов вечера. Работает Дом книги "Светоч" без выходных и перерыва на обед.

Организация торгового процесса в магазине продиктована прежде всего заботой о покупателях, которых обслуживают квалифицированные продавцы-консультанты, понимающие, что от их работы, внимания и приветливости во многом зависит репутация всех книжников столицы. Покупателю предоставлена возможность заказа необходимой книги в случае ее отсутствия на момент посещения магазина — и мы предпринимаем все усилия для его выполнения.

Магазин одним из первых получает все новые книги и брошюры белорусских и российских издательств. Это позволяет покупателям быть в курсе всех новинок. Здесь регулярно проводятся презентации книг, на которых читатели имеют возможность встретиться с полюбившимися авторами.

(Окончание на стр. 16)



## Аўтограф

Юя Вісландэр — шведская пісьменніца. Жыве ў горадзе Сала ў Швецыі. З мужам Томасам больш за 20 гадоў працавалі з дзіцячай аўдыторыяй, якая і натхніла на стварэнне ўласных твораў для дзяцей.

Сямейная пара ўзнагароджвалася прэстыжнымі прэміямі. Першая кніга аўтараў — "Малы і мядзведзік", пераклад якой на беларускую мову выдадзены ў РВУ "Літаратура і Мастацтва" ў 2010 годзе. Затым з'явіліся кнігі пра Маці Му — карову, якая жыве і дзейнічае як дзіця: "Маці Му на арэлях", "Маці Му і дзіця" ды іншыя. Гэтыя кнігі перакладзены больш як на 30 моў свету.

— Спадарыня Юя, а ці была ў вашым жыцці кніга, якая перамяніла вашы погляды на жыццё?

— Так, гэта Астрыд Ліндгрэн, "Міа, мой Міа". Астрыд па праву лічаць адной з лепшых казачніц Скандынавіі. Я чытала кнігу ў бабулі ўначы, і сэрца маё вельмі моцна білася. А сама пісаць пачала значна пазней. Спачатку пісала лісты да сваёй бабулі і матулі, пісала вельмі шмат. Калі працавала з дзецьмі, яны былі малыя, мы з мужам пачалі запісваць прыдуманыя гісторыі. Пазней сталі публікаваць свае апавяданні і песні, з гэтага пачаўся і пісьменніцкі шлях. Быць добрым настаўнікам — гэта вельмі важна.

— Карлсан, Пэні Доўгаяпанчоха... Якія яшчэ сучасныя шведскія літаратурныя героі?

— Героі дзіцячых казак мяняюцца. Цяпер у Швецыі з'явілася шмат новых імёнаў. Але многія з іх нарадзіліся пад уплывам і натхнення менавіта гэтымі вобразами — Карлсана, Пэні...

Спадарыня Юя ветліва пагадзілася пакінуць аўтограф для газеты:

"Для "ЛіМа":

"Я жадаю вам шмат прыемных і захапляючых момантаў пры чытанні. З найлепшымі пажаданнямі і любоўю Юя Вісландэр".

Аўтограф брала Ірына ТУЛУПАВА

На здымку: спадарыня Юя пакідае рэдакцыю свае пажаданні.

Фота Вольгі Карэлінай  
Калаж Віктара Калініна

# Искусство издания и продаж

Генеральный директор производственно-коммерческого общества "Макбел" Дмитрий Макаров рассказал о том, почему среди детской литературы теперь популярна классика, почему российские издатели продают книги дешевле бумаги, на которой они напечатаны, и что будет с читателями, если издательства вдруг прекратят свою деятельность... лет на пять. А также о том, какие книги читает сам руководитель известной в Беларуси ярмарки "Мир книг".



часть из средств семейного бюджета идет на книги (а покупка книг, газет и журналов помещена в той же графе, что и поход в театр) выяснилось, что на эти цели идет менее одного процента. Ужасающая цифра!

— И всё-таки, если покупают, то какие книги покупают чаще?

— Приоритет всегда один — детская литература. Детская книга вечная. Но вот какой парадокс: родители часто выбирают то, на чем воспитывали их. Потому, наверное, сейчас очень хорошо покупается классика. А Барто,

рее некие эксперименты издателей, которые заполняют подобной продукцией свои склады. Наш же классический детский рисунок всегда был востребован.

— Часто в магазинах можно встретить уцененные книги. Насколько эффективна в торговле система скидок?

— Приведу один пример. Сейчас в России у многих издательств — переполненные склады. И скидки на продукцию, которая там находится, могут достигать 90 процентов: только бы купили! Потому что иногда даже хранение книги обходится дороже. Сегодня российский книжный рынок перенасыщен. С экспертами мы как-то подчитали, если в один день вдруг все российские издатели прекратят свою деятельность, то в книготорговле книг хватит еще лет на пять. Издатели же, вместо того, чтобы каким-то образом скорректировать рынок, увеличивают общее наименование издаваемых книг. А места на полках не хватает! Это огромная проблема книжной торговли.

Мы в Беларуси сохранили ещё систему распространения "Белкниги". А в России все по-другому. Огромные книжные магазины сетей АСТ, ЭКСМО скупают мелкую книжную сеть и продают у себя в основном свое, в то же время не берут на реализацию продукцию других издательств.

— Но если в существующих условиях издательства продолжают выпускать свои производственные объемы наращивают, значит, находят какой-то выход?

— Это глупость, путь в тупик. Издатели берут бумагу в долг, печатают в долг. Думают, напечатают книгу — выиграют. А ничего не выиграешь! Рынок перенасыщен. И он в таком состоянии, что может взорваться. А когда происходит такой взрыв, теряется равновесие, и все идет на дно. Вот почему я считаю, что в книжном рынке грядут очень интересные времена.

— Но вы ведь тоже не только книготорговец, но и издатель. И, значит, все обозначенные проблемы касаются и вас...

— ..И мне как книготорговцу времена эти очень интересны. Сейчас я могу взять книги с такими скидками, каких не было до этого никогда. Когда в той же России книга продается по цене дешевле стоимости бумаги, на которой она напечатана, — это только мечта для книготорговца и мечта для покупателя! Но как издатель я плачу. Потому что новая книга, которую я думаю выпускать, будет в четыре раза дороже, чем та, которую я приобрел на распродаже.

Беседовала Рина НОВАК

Фото

Константина Дробова

**Издатели берут бумагу в долг, печатают в долг. Думают, напечатают книгу — выиграют. А ничего не выиграешь! Рынок перенасыщен. И он в таком состоянии, что может взорваться. А когда происходит такой взрыв, теряется равновесие, и все идет на дно. Вот почему я считаю, что в книжном рынке грядут очень интересные времена.**

С. Маршак, сказки Братьев Grimm, Андерсена. Так вот, именно классическая детская литература идет лучше всего. А новомодная детская литература, особенно проиллюстрированная в западном стиле, не воспринимается. Это ско-

мы издаем библиотеку французской литературы, я от нее уже не откажусь. Есть автор — русский американец Александр Калецкий, который под мой заказ пятую книгу дописывает, — это так называемые "долгоиграющие" проекты. И, безусловно, печатаем наших белорусских авторов.

— Вы еще и руководитель книжной ярмарки "Мир книг". По итогам продаж можете сказать, что сейчас в основном читают?

— На рынке сейчас просто катастрофическая ситуация. Люди и рады бы купить книгу, а у них денег на это нет. Это очень сильно ощущается. Многие семьи не могут себе позволить такие траты. Кстати, когда социологи проводили опрос и узнавали, какая

При отборе произведений, в издательстве "Макбел" существуют какие-либо приоритеты — по темам, жанрам?

— Нет, просто есть проекты, к которым я привязан и которые мне очень близки. Вот

## Решения диктует время

2010 год в Эстонии объявлен Годом чтения, в рамках которого проводятся многочисленные мероприятия с участием известных литераторов Европы и стран СНГ. В некоторых из них приняла участие и белорусская писательница Наталья Голубева, чье творчество было отмечено грамотой министра культуры Эстонии г-на Лайне Янеса и благодарственным письмом мэрии Нарвы. Своими впечатлениями известный литератор Наталья Голубева и поделилась с читателями "Книжного мира".

Впечатляет разнообразие проводимых в течение года мероприятий. Встречи с писателями проходят везде: в книжных магазинах, кафе, университетах, библиотеках, на книжных аукционах. Организуются различного рода творческие мастерские, вручение премий молодым писателям «Первый шаг», традиционные литературные вечера и экскурсии по памятным местам, вечеринки, куда приглашают гостей поющие вместе с известными исполнителями писатели. Популярным в Эстонии стал писательский проект «Мужчины не плачут»: ежегодно пять эстонских авторов отправляются в глубинку, чтобы вдаль от городского шума погрузиться в литературное творчество. Результатом такой работы становится эксклюзивный сборник.

Но выводы о литературном процессе побуждают сделать именно содержательная сторона мероприятий. Уже то, что страна наряду с другими государствами объявляет Год чтения, говорит о том, что обеспокоенность этой проблемой все же наблюдается в мире. Встречи с писателями в рамках мероприятий Года чтения в Эстонии подтвердили и идею: будущее — за серьезной интеллектуальной книгой. Среди гостей фестиваля «Прима виста-2010» в Тарту был венгерский писатель Атила Бартиш, чье творчество получило международное признание. Его психологический роман «Покой» в США назван лучшим переводным романом

2009 года, уже готовится его экранизация. Совершенно меняет представление о литературе криминального жанра немецкая писательница Леони Суонн (роман «Гленнвилл. Правосудие овец» — литературное открытие 2006 года), также участница фестиваля. Написанные ею в этом жанре романы, к тому же еще и глубоко философские, являются лидерами продаж на европейском рынке. Серьезным проблемам иммиграции, одиноких людей, меньшинств посвящены произведения шведской писательницы Зинаиды Линден. Как видим, литература не становится проще, читатель отдает предпочтение глубоким, содержательным произведениям с увлекательным сюжетом.

Еще один вывод: авторитет, популярность книги не зависят от жанра произведения. Главным критерием остается интерес к определенной теме и к тому, как она раскрыта автором. Яркий пример — творчество почетного гостя мероприятий Дмитрия Быкова, культового русского писателя, диапазон тем которого охватывает все сферы жизни: от политики до масс-медиа и поп-культуры. На многих встречах я представляла исторические произведения, в том числе и книгу «На перепутье двух дорог», вышедшую в издательстве «Литература и Искусство». Встречи в городах Йыхве, Силламяэ, Нарва показали: историческая литература интересна читателю.

Творчество же современной эстонской писательницы



Майму Берг, чьи произведения переведены с эстонского на многие европейские языки и посвящены проблемам обретения человеком душевной свободы, подтверждает мысль о том, что литература не имеет национальных границ. Основным критерием остается интерес читателя к книге.

Литературный процесс динамичен, и востребованными являются произведения писателей, улавливающих дух времени, современные тенденции, заставляющих читателя задуматься над жизненными проблемами. И среди произведений, получивших широкое признание, немало написанных женщинами. Это еще раз подтверждает условность разделения литературы на «женскую», легкую, незамысловатую, и «мужскую», серьезную.

Обращение же к проблеме чтения — сигнал всем нам: писателям, издателям, обще-

ству, в котором активно отвоевывает себе место язык общения через Интернет, постепенно он приходит и в литературу. Во многих странах предпринимаются немалые усилия для пропаганды книги. Ведь чтение — это язык, на котором разговаривают люди, это набор жизненных ситуаций, человеческих проблем, источник знаний, набор символов, которые мы не должны утратить. Начитанный человек свободен в своих знаниях, суждениях, интеллектуально богат.

Но проблема чтения показывает и многие огрехи, которые накопились в обществе. Сегодня на книжном рынке появилось большое количество литературы, но недостает хорошей книги. Как известно, существует элитарная литература для узкого круга читателей, массово-коммерческая и изданная по госзаказу. У нас пока выпуск книг ориентирован на госзаказ, господдержку, тогда как прямые отношения издателя и автора, нормальная конкуренция на книжном рынке способствуют появлению и интересных авторов, и произведений, позволяющих из большого числа пишущих людей выделить именно писателя. Наши библиотеки из-за ограниченности средств еще не могут приобретать книги в необходимом объеме. Через систему потребкооперации книга практически не распространяется, а это значительное количество населения страны, да и книга стала дорогой, не всегда доступной для массового читателя. Есть проблемы и с социальной защищенностью писателя. Однако время уже не диктует, а обязывает нас искать подходы и формы популяризации книги, автора, возможности сохранения интеллекта нации.

Наталья ГОЛУБЕВА

### Блиц-опрос

#### Время читать



Может ли книга изменить жизнь? Белорусы называют произведения и авторов, которые изменили их восприятие действительности, взгляд на жизнь и повлияли на дальнейшие читательские предпочтения.

Константин Дударев, реконструктор рыцарских доспехов, солист рок-группы "Aillion":

— Несколько раз перечитывал "Айвенго" Вальтера Скотта, очень впечатлили меня "Властелин колец" Джона Толкиена и "Три мушкетера" Александра Дюма. Всегда любил историческую литературу, восхищался героями книг Генриха Сенкевича. Впечатляли меня и исторические романы белорусских авторов: "Меч князя Вячки" и "След ваўкалака" Леонида Дайнеко, "Пагоня на Грунвальд" Константина Тарасова, "Дзікае пляванне карала Стаха" Владимира Короткевича. Сейчас эти книги многими воспринимаются как банальности, но лучших я и не читал. К ним обратился в достаточно юном возрасте, и эти произведения дали основной толчок моей дальнейшей деятельности. Когда становишься взрослым, изменяется восприятие разных вещей, явления и поступки распределяются по степени значимости. В детстве такого распределения не существует, важно только впечатление, поэтому и по сей день эти книги для меня остаются любимыми.

Изменилось и мое отношение к чтению: не могу читать только одну книгу. В данный момент у меня на столе «Королева Марго» Александра Дюма, исторические описания битв, статьи по искусствоведению, литература по истории доспеха. Хочется успеть прочитать и охватить вниманием как можно больше.

Записала  
Марина ВЕСЕЛУХА

# Навінкі кнігавыдання

**Бібліяграфічны раздзел уключае звесткі пра кнігі, выдадзеныя ў Беларусі і зарэгістраваныя Нацыянальнай кніжнай палатай у красавіку.**

**Першая частка прадстаўляе мастацкую літаратуру і кнігі грамадска-палітычнай тэматыкі. Працяг — у наступным выпуску.**

## Мастацкая літаратура Беларуская літаратура

**Бажко, А.** Выбраныя творы / Аляксей Бажко. — Мінск: Харвест, 2010. — 366 с. — (Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі = Библиотека Союза писателей Беларуси). — 300 экз. — ISBN 978-985-16-8053-1 (у пер.).

**Васілевіч, А.** Выбраныя творы / Алена Васілевіч; [укладанне, каментар аўтара; прадмова Алены Сямёнавай]. — Мінск: Беларуская навука, 2010. — 532 с. — (Беларускі кнігазбор: БК / Інстытут літаратуры ім. Янкі Купалы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі; галоўны рэдактар Кастусь Цвірка. Серыя 1, Мастацкая літаратура). — 1500 экз. — ISBN 978-985-08-1139-4 (у пер.).

**Грыцук, Т. Б.** Напярэдадні раю: вершы / Тацяна Грыцук; [аўтар уступнага артыкула Вячаслаў Бурдыка]. — Брэст: Альтэрнатыва, 2010. — 107 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-521-142-7.

**Дудзюк, З. І.** Дарунак: вершы / Зінаіда Дудзюк. — Брэст: Альтэрнатыва, 2010. — 112 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-521-140-3.

**Жук, А. А.** Гронка рабіны: вершы / Анастасія Жук, [аўтар уступнага артыкула Аляксей Корнеў]. — Брэст: Альтэрнатыва, 2010. — 158 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-521-128-1.

**Жырандоля-2:** літаратурны альманах Брэсцкага абласнога аддзялення Саюза беларускіх пісьменнікаў / [рэдакцыя: Ніна Мацяш (укладальнік і галоўны рэдактар) і інш.]. — Мінск: Кнігазбор, 2009. — 286 с. — Частка тэксту на рускай і ўкраінскай мовах. — Змяшчае аўтараў: Адамовіч Б., Александров Н., Аляхновіч М., Амяльчук С., Арабейка І., Астроўска Б., Бакуменко А., Барысюк В., Белы А., Валасюк Л., Варонік С., Вольскі В., Галасюк А., Гарай А., Глазов В., Горык Н., Гундзер А., Гэй В., Данилов И., Дацкевич И., Дашына Я., Демидович Т., Дрык Н., Дрыль З., Дэбіш А., Дэбіш В., Жмінько К., Жуковіч В., Жылко В., Збажына Я., Кавенька С., Каско А., Каспровіч Я., Клапоцкі В., Ковалевиц Н., Корнеў А., Крыштальскі А., Кукса В., Лагвіновіч І., Лебедзеў У., Літвін А., Ляхновіч П., Мацяш Н., Мельнікава З., Мельничук И., Навіцкі Ф., Осипова В., Паплаўскі А., Парчук Н., Потолков Ю., Прокопович В., Прылуцкі С., Раманюк Р., Столярчук С., Стэфанік В., Сычык І., Сянкевіч М., Трафімчык А., Тэльчык М., Філатаў А., Цыд А., Чагайда П., Чарнецкі І., Штрыматэр Э., Шылер Ф. — Змяшчае перакладчыкаў: Беласін Я., Каско А., Мацяш Н., Мішчанчук М. — 200 экз. — ISBN 978-985-6930-69-3.

**Леванюк, А. Я.** Майстры кажуць...: беларускія літаратурныя афарыстычныя выслоўі / А. Я. Леванюк; [Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт ім. А. С. Пушкіна. — Брэст: БрДУ, 2010. — 161 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-473-514-6.

**Над родным краем жураўлі:** [вершы, аповяданні, нарысы, эсэ: да 65-годдзя вызвалення Беларусі]. — Горкі, 2009. — 177 с. — Змяшчае аўтараў: Андрэева Л. (Мініч Л. А.), Багамолаў А., Варухіна С., Васільеў Л., Гаўрыленка Т., Дзетліковіч П., Кавалёва Н., Каравульны М., Кісялёў С., Клачкоў А., Леўчанкова Т., Лоцманаў С., Мажугіна В., Мікалаеў М., Осіпава Г., Пугач А., Родная Л. (Ніканчук Н. В.), Рэдказубава Т., Самусенка А., Сучкоў К., Цэван А., Цярэшка С., Уласенка М. — 100 экз.

**Тысяча гадоў добраму суседству = Tūkstantis geros kaimynystės metų:** беларуска-літоўскае гістарычнае і літаратурнае сужыццё: анталогія / Пасольства Літоўскай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь, Грамадская арганізацыя "Міжнародная асацыяцыя беларусістаў"; складальнік Сяргей Панізіні; [рэдакцыя: Адам Мальдзіс

(галоўны рэдактар) і інш.]. — Мінск: Кнігазбор, 2009. — 463 с. — Частка тэксту паралельна на літоўскай і беларускай мовах. — Змяшчае аўтараў: Аколава В., Аксак В., Арал М. (Сцяпан Пятэльскі), Аўласенка Г., Багдановіч І., Багдановіч М., Багдановіч Я., Багдонас Э., Багушэвіч Ф., Барадулін Р., Барак-востаў П., Бардахам Ю., Баторын Ф., Бічэль Д., Бложа В., Бразджоніс Б., Бразюнас У., Быкаў В., Бядуля З., Валодзька С., Венцлава А., Вітка В., Вольскі А., Вялюгін А., Вярцінскі А., Гальпяровіч Н., Гарэцкі М., Гаўрусёў С., Геніюш Л., Гілевіч Н., Глобус А., Голуб Ю., Грахоўскі С., Гяда С., Дзітрых А., Дудзюк З., Дукса М., Дунін-Марцінкевіч В., Дэбіш А., Ждановіч В., Жук К., Жукаўскас А., Жылка У., Жычка Х., Законнікаў С., Звонак А., Зуёнак В., Ігнаціў А., Іпатава В., Казбярук У., Калачынскі М., Камейша К., Караткевіч У., Каржанеўская Г., Каробкіна С., Карчаўскас М., Касцень А., Кахановіч Г., Колас Я., Коўтун В., Кудоба Ч., Кунчынас Ю., Куоліс Д., Купала Я., Лапашынскас Ё., Лапінскене А., Ластоўскі В., Лестаева А., Лобач С., Лойка А., Лось Е., Лужанін М., Лыч Л., Малдоніс А., Мальдзіс А., Марцінайтц М., Марцінкавічус Ю., Марціновіч А., Марціновіч П., Матузіявічус Э., Матэвушаў В., Мацяш Н., Межэлайціс Э., Мікніс Р., Мілаш Л., Някляеў У., Нярыс С., Панізіні С., Панчанка П., Паўлікава Л., Пашкоў Г., Пісарык А., Плацяцкі К., Пракаповіч І., Пракаповіч М., Прыходзька П., Пушча Я., Пярловіч С., Пяткевіч Г., Разанаў А., Рублёўская Л., Рыбікаўскас Ю., Сагановіч Г., Салавей А., Саўкайтэ Д., Свірка Ю., Сільнова Л., Сіпакоў Я., Скарынін У., Скобла М., Сокалаў-Воюш С., Сташчанюк В., Стралкунас І., Сушко П., Танк М., Тармола Р., Урнявічутэ Д., Філімонава Л., Хатэнка А., Хвалеі Я., Хведаровіч М., Цётка, Чамярыцкі В., Чурленіс М., Шаўчонак М., Шлякис Ё., Шніп В., Шульцйтэ В., Шупа С., Шушкевіч С., Шымкус Ё., Янінас А. А. — Змяшчае перакладчыкаў: Баравікова Р., Барадулін Р., Войцік Г., Грачанікаў А., Іпатава В., Калеснік І., Камейша К., Марціновіч П., Панізіні С., Пятруль Л., Разанаў А., Савіч М., Сёмуха В., Семязон Я., Філімонава Л., Хадановіч А., Хведаровіч М., Чамярыцкі В., Шымук В., Degutyte J. — 700 экз. — ISBN 978-985-6930-67-9.

**Цітавец, І. В.** Далёкая вясна: вершы / Іван Цітавец. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2010. — 119 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-471-344-1.

**Шніп, В. А.** Проза і паэзія агню: вершы, аповесць, эсэ / Віктар Шніп. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2010. — 317 с. — (Беларуская паэзія XXI стагоддзя). — 1500 экз. — ISBN 978-985-02-1181-1 (у пер.).

## Літаратура ЗША на англійскай мове

**Джебран, Х.** Пророк = The prophet: [поэма] / Халиль Джебран; [перевод с англійскаго Юрыя Сапожкова; ілюстрацыі Георгія Поплавскаго]. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010. — 158 с.: іл. — Переплет і часта тэкста паралельна на руском і англійскім мовах. — 1200 экз. — ISBN 978-985-69-41-22-4 (у пер.).

## Руская літаратура

**В душе и в сердце:** песни наших отцов: песенник / [составитель А. М. Петриков]. — Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 2010. — 109 с.: — 3000 экз. — ISBN 978-985-11-0490-7.

## Літаратура Беларусі на рускай мове

**Алексеева, Л. А.** Давным-давно: рассказы и стихи / Любовь Алексеева. — Мінск: Кнігазбор, 2009. — 71 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6930-72-3.

**Борисова, В. А.** Я вам говорю о любви...: стихи / Валентина Борисова. — Мінск: Белпринт, 2010. — 79 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-459-170-4.

**Василенко, В. Ю.** Улица до свидания: повести / Владимир Василенко. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010. — 173 с.: іл. — 1200 экз. — ISBN 978-985-6941-20-0 (у пер.).

**Гусева, Р. Н.** Третья попытка: лирика, переводы / Руслана Гусева. — Брэст: Альтэрнатыва, 2010. — 211 с. — Содержит переводы автора: Крашевский

Ю. И. — 99 экз. — ISBN 978-985-521-145-8.

**Долгополов, М. Д.** Четыре пегасы: стихотворения, басни, четверостишия / Михаил Долгополов. — Брэст: Альтэрнатыва, 2010. — 124 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-521-135-9.

**Дубов, Е. С.** Отблески зари вечерней: лирика / Евгений Дубов; [автор вступительной статьи Валерий Сороко]. — Молодечно: Типография "Победа", 2009. — 126 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-6541-94-3.

**Ждан, О. А.** Князь Мстиславский: роман / Олег Ждан. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010. — 252 с. — (Свет минувшего). — 1600 экз. — ISBN 978-985-6941-19-4 (у пер.).

**Живуча память о войне...:** сборник стихов / [сост. М. А. Соколова]. — 2009. — 151 с. — Часть текста на белорусском языке. — Содержит авторов: Блохин Н., Гаврусев С., Денисевич С., Казаков М., Ковалева Н., Козлов В., Кононков А., Кононкова А., Кудлачев В., Кульбакова А., Лисова Л., Мазурова А., Прудников В., Радевич Н., Скляр А., Терехова В., Хадоркин В., Якутович А. — 50 экз.

**Касатонов, В. Ф.** Моряк-испытатель Андрей Ильин: повесть / В. Ф. Касатонов. — Брэст: Альтэрнатыва, 2010. — 115 с.: — 99 экз. — ISBN 978-985-521-138-0.

**Кислюк, Д. С.** Веселая пятилетка: повесть / Данил Кислюк. — Брэст: Альтэрнатыва, 2010. — 230 с. — 400 экз. — ISBN 978-985-521-137-3.

**Клышевская, И. А.** Самое главное: рассказы / Ирина Клышевская; [рисунки автора]. — Мінск: Зорны Верасок, 2009. — 181 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6957-02-7.

**Лукашевич, Р. К.** Прикосновение: стихотворения / Раиса Лукашевич. — Мінск: Літаратурны свет, 2009. — 75 с. — 120 экз. — ISBN 978-985-6943-02-0.

**Милош, В. В.** Когда мы живы, есть только жизнь: сборник стихов, посвященных проблеме ВИЧ / Межконфессиональная миссия "Христианское социальное служение". — Мінск, 2009. — 29 с. — Автор указан на 30-й с. — 300 экз.

**Подвойская, Л. И.** Предтечи Звезда: роман / Леонида Подвойская. — Брэст: Альтэрнатыва, 2010. — 21 см.

**Кн. 1:** Максим. — 2010. — 527 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-521-132-8 (у пер.).

**Потупа, А. С.** Скрипящее колесо фортуны: поэзия, проза, публицистика / Александр Потупа; [составитель Л. Н. Потупа]. — Мінск: Книжный Дом, 2010. — 831 с. — 1030 экз. — ISBN 978-985-17-0117-5 (у пер.).

**Прокопович, В. П.** Боль от любви: стихи / Вера Прокопович. — Брэст: Альтэрнатыва, 2010. — 112 с. — 340 экз. — ISBN 978-985-521-143-4.

**Романовская, Т. С.** Все о любви: сборник стихов / Татьяна Романовская; [автор вступительной статьи Олег Салтук]. — Мінск: Кнігазбор, 2010. — 115 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-6930-78-5.

**С любовью к тебе, Отчизна!** [стихи студентов и преподавателей БНТУ] / Белорусский национальный технический университет, Управление культуры; [составители: Белая Е. В. и др.; под общей редакцией Баландина К. И.]. — Мінск: БНТУ, 2009. — 71 с. — Посвящается Году родной земли и 65-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. — Часть текста на белорусском языке. — Содержит авторов: Бармин В., Боханко И., Галаев К., Гец М., Гирко М., Дрень Я., Дудко Н., Живиневич Н., Живулько А., Каземпур К., Капуба И., Кедич А., Лам С., Ломтев А., Мартынович К., Матвеев Е., Новожилова А., Пантелеенко Ф., Свирид М., Сергеенко Е., Соболевская Н., Счастливый И., Тявловский А., Шибко А., Шубич В., Юрин Ю. — 250 экз. — ISBN 978-985-525-307-6.

**Сверкунов, В. Д.** Тело призрака: роман / Владимир Сверкунов. — Мінск: А. Н. Варакин, 2009. — 294 с. — (Серия "Новый Иерусалим"). — 1500 экз. — В переплете. — ISBN 978-985-6929-12-1 (ошибоч.).

**Соколовский, Г. В.** Доверяюсь чувству одному...: лирика / Григорий Соколовский. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010. — 126 с. — 1200 экз. — ISBN 978-985-6941-21-7 (у пер.).

**Трахименко, С. А.** Записки "черного полковника": роман / Сергей Трахименко. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010. — 317 с. — 1600 экз. — ISBN 978-985-6941-15-6 (у пер.).

**Щигельский, О. А.** Откровения. Кафедры: повесть / Олег Щигельский; [автор предисловия Михаил Конон]. — Витебск: Витебская областная типография, 2010. — 295 с. — 70 экз. — ISBN 978-985-534-005-9.

## Японская літаратура

**Японская лирика** / [перевод: Мирослав Вячеславович Адамчик]. — Мінск: Харвест, 2009. — 95 с. — Содержит авторов: Абэ-но Накамаро, Дзито (императрица), Какиномото-но Хитомаро, Кисэн, Оно-но Комати, Отото-но Якамоти, Сарумару-даю, Семимару, Тэн-дзи (император), Ямабэ-но Акахито и др. — 5000 экз. — ISBN 978-985-16-75-34-6 (у пер.).

## Мастацкая літаратура для дзяцей і юнацтва

**Андерсен, Х. К.** Русалочка: [сказка: для дошкольного и младшего школьного возраста] / Ханс Кристиан Андерсен; художник Е. А. Покалицина. — Мінск: Минская фабрика цветной печати, 2010. — 46 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-454-489-2 (у пер.).

**Баба-Яга:** [русские народные] сказки для самых маленьких: [для дошкольного и младшего школьного возраста / составление и обработка Сергея Кузьмина]; художники: Виктор Чайчук и Александр Ткачук. — Мінск: Книжный Дом, 2010. — 61 с. — 10100 экз. — ISBN 978-985-17-0139-7 (у пер.).

**Вершки и корешки:** [русская народная сказка: для дошкольного и младшего школьного возраста / литературная обработка Сергея Кузьмина; художники: Виктор Чайчук и Александр Ткачук]. — Мінск: Книжный Дом, 2010. — 8050 экз. — ISBN 978-985-17-0124-3.

**Веселая семейка-3:** сказки: [для дошкольного и младшего школьного возраста] / художник Е. М. Дидковская. — Мінск: Минская фабрика цветной печати, 2010. — 48 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-454-505-9 (у пер.).

**Веселая семейка-4:** сказки: [для дошкольного и младшего школьного возраста] / художник Е. М. Дидковская. — Мінск: Минская фабрика цветной печати, 2010. — 48 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-454-506-6 (у пер.).

**Веселая семейка-6:** сказки: [для дошкольного и младшего школьного возраста] / художник Е. М. Дидковская. — Мінск: Минская фабрика цветной печати, 2010. — 48 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-454-508-0 (у пер.).

**Сказки веселой семейки:** [16 славянских сказок о животных: для дошкольного и младшего школьного возраста] / художник Е. М. Дидковская. — Мінск: Минская фабрика цветной печати, 2010. — 254 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-454-494-6 (у пер.).

**Сказки веселой семейки:** [16 славянских сказок о животных: для дошкольного и младшего школьного возраста] / художник Е. М. Дидковская. — Мінск: Минская фабрика цветной печати, 2010. — 254 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-454-495-3 (у пер.).

**Снегурочка и Лиса:** [русская народная сказка: для дошкольного и младшего школьного возраста / литературная обработка Сергея Кузьмина; художники: Виктор Чайчук и Александр Ткачук]. — Мінск: Книжный Дом, 2010. — 8050 экз. — ISBN 978-985-17-0122-9.

**Царевна Несмеяна:** [русская народная сказка: для дошкольного и младшего школьного возраста / литературная обработка Сергея Кузьмина; художники: Виктор Чайчук и Александр Ткачук]. — Мінск: Книжный Дом, 2010. — 8050 экз. — ISBN 978-985-17-0123-6.

**Чудо-Юдо:** [русская народная сказка: для дошкольного и младшего школьного возраста / литературная обработка Сергея Кузьмина; художники: Виктор Чайчук и Александр Ткачук]. — Мінск: Книжный Дом, 2010. — 8050 экз. — ISBN 978-985-17-0125-0.

**Чудо-Юдо:** русские волшебные сказки: [для дошкольного и младшего школьного возраста / составление и обработка Сергея Кузьмина]; художники: Виктор Чайчук и Александр Ткачук. — Мінск: Книжный Дом, 2010. — 62 с. — 10100 экз. — ISBN 978-985-17-0138-0 (у пер.).



### Літаратура Беларусі на рускай мове

**Дашкевич, Т. Н.** Голос ангела: стихи: [для чтения взрослыми детям] / Татьяна Дашкевич, Елена Михаленко; [художник — Елена Карлович]. — Минск: Свято-Елисаветинский женский монастырь в г. Минск, 2010. — 46 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6886-29-7.

**Мир, в котором нет чужих:** [сочинения школьников и рисунки детей, посвященные проблемы беженцев / составители: В. Е. Мостовлянская и др.]. — Минск: Попурри, 2010. — 47 с. — Часть текста на белорусском языке. — 1000 экз. — ISBN 978-985-15-1029-6.

**Пусть всегда будет мама...:** сборник детского творчества / Отдел образования Несвижского районного исполнительного комитета; [составители: С. А. Шатрун, О. В. Янская]. — Несвиж: Несвижская укрупненная типография, 2010. — 27 с. — Часть текста на белорусском языке. — 10 экз. — ISBN 978-985-6796-47-3.

**Сметанин, А. В.** Пузырики: [стихи: для дошкольного и младшего школьного возраста] / Андрей Сметанин; [художник С. Ю. Пискун]. — Минск: Печатковская школа, 2010. — 15 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-6947-24-0.

### Беларуская літаратура

**Сачанка, Б. И.** Выбранае: аповесці, раманы на вавелка, апавяданні / Барыс Сачанка; [укладанне Тамары Сачанка]. — Минск: Мастацкая літаратура, 2010. — 476 с. — (Школьная бібліятэка). — 2000 экз. — ISBN 978-985-02-1194-1 (у пер.).

**Пилипка-сынчок:** по мотивам белорусской народной сказки: [для чтения взрослым детям / иллюстрации: Ю. Круглик; переклад: В. Годкин. — Минск: Артия Групп, 2009. — 24 с. — 5000 экз. (1-й з-д 1 тысяча). — ISBN 978-985-6893-10-3 (в пер.).

### Навука і веды ў цэлым. Арганізацыя разумовай працы

**Научные кадры в условиях инновационного развития Республики Беларусь** / [М. И. Артюхин и др.]; под общей редакцией М. И. Артюхина; Национальная академия наук Беларуси, Институт социологии. — Минск: Беларуская навука, 2010. — 322 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-08-1118-9.

**Национальная академия наук Беларуси = The National Academy of Sciences of Belarus** / [под общей редакцией П. А. Витязя; составление и научное редактирование: Н. Н. Костюкович, В. В. Подкопаев, Я. М. Кудер]. — Минск: Беларуская навука, 2009. — 51 с. — Текст параллельно на русском и английском языках. — 2000 экз.

### Сістэмы пісьма і пісьменнасці

**Гусев, И. Е.** Все знаки и символы: [от глубокой древности до наших дней] / И. Е. Гусев. — Минск: Харвест, 2009. — 255 с. — (Большая энциклопедия). — 3000 экз. — ISBN 978-985-16-7483-7 (в пер.).

### Інфармацыйныя тэхналогіі. Вылічальная тэхніка.

**Савіцкі, М.** Тлумачальны слоўнік па інфарматыцы: [больш за 2500 тэрмінаў] / Мікола Савіцкі. — Минск: Энциклопедыкс, 2009. — 300 с. — Перад выпускнымі данымі аўтар: Савіцкі Мікалай Іванавіч. — 100 экз. — ISBN 978-985-6742-83-8 (у пер.).

**Борздова, Т. В.** Табличный процессор Microsoft Excel: учебное пособие: в 2 ч. / Т. В. Борздова; Государственный институт управления и социальных технологий БГУ, Кафедра управления финансами и недвижимостью. — Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. — 250 экз. — ISBN 978-985-491-032-1.

**Ч. 1:** Теоретические сведения. — 101 с. — ISBN 978-985-491-033-8.

**Ч. 2:** Лабораторный практикум. — 53 с. — ISBN 978-985-491-034-5.

**Дубков, В. П.** Программирование на Ассемблере: учебно-методическое пособие для студентов факультета прикладной математики и информатики: в 2 ч. / В. П. Дубков, О. М. Кондратьева, В. Ю. Сакович; Белорусский государственный университет, Факультет прикладной математики и информатики, Кафедра математического обеспечения ЭВМ. — Минск: БГУ, 2010.

**Ч. 1:** — 2010. — 47 с. — 50 экз.

**Калмыкова, И. А.** Основы информатики: пособие: [для студентов и слушателей] / И. А. Калмыкова. — Минск: Зорны Верасок, 2009. — 111 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6905-27-1.

**Тепляков, А. А.** Проектирование информационных систем: пособие для студентов высших учебных за-

ведений по специальности 1-26 03 01 "Управление информационными ресурсами" / А. А. Тепляков; Академия управления при Президенте Республики Беларусь. — Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2010. — 218 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-457-976-4.

### Кіраванне. Менеджмент

**Беляев, В. А.** Менеджмент: пособие: [для слушателей системы повышения квалификации и переподготовки кадров] / В. А. Беляев, Е. Н. Костюкович. — Минск: Элайда, 2010. — 210 с. — 700 экз. — ISBN 978-985-6753-76-6.

**Гайнутдинов, Э. М.** Производственный менеджмент: учебное пособие для студентов высших технических учебных заведений по специальности "Менеджмент" / Э. М. Гайнутдинов, Л. И. Поддерегина. — Минск: Вышэйшая школа, 2010. — 319 с. — 1200 экз. — ISBN 978-985-06-1705-7 (в пер.).

**Логистика:** учебно-методический комплекс: [для студентов / Частное учреждение образования "Минский институт управления"]; авторы-составители: В. В. Ивашин, Е. А. Зубелик]. — Минск: МИУ, 2010. — 147 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-490-621-8.

**Основные понятия и термины по менеджменту, маркетингу и логистике: учебно-методическое пособие:** [для студентов] / Частный институт управления и предпринимательства; [авторы-составители: И. И. Кулик и др.]. — Минск: Частный институт управления и предпринимательства, 2010. — 35 с. — 115 экз. — ISBN 978-985-6877-77-6.

**Психологические основы кадровой и профориентационной работы: учебно-методический комплекс:** [для студентов] / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра прикладной психологии; [автор-составитель: Т. В. Савченко]. — Витебск: ВГУ, 2010. — 176 с. — 170 экз. — ISBN 978-985-517-186-8.

### Стандарты. Тэхнічныя патрабаванні. Нормы і правілы.

**Технические законодательные акты Европейского союза: каталог:** (по состоянию на 01.01.2010) / Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (Госстандарт), Научно-производственное республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации" (БелГИСС). — Минск: БелГИСС, 2010. — XII, 210 с. — 20 экз.

**Ходенков, А. Л.** Управление качеством: метрология, стандартизация, сертификация: учебно-методический комплекс: [для студентов] / А. Л. Ходенков, И. П. Лубчинская; [Частное учреждение образования "Минский институт управления"]. — Минск: МИУ, 2010. — 387 с. — 800 экз. — ISBN 978-985-490-472-6.

### Цывілізацыя. Культура. Прагрэс

**Айастан:** [к 20-летию образования общественного объединения "Минское городское армянское культурно-просветительское общество "Айастан" / Общественное объединение "Минское городское армянское культурно-просветительское общество "Айастан"; автор-составитель Лариса Михальчук]. — Минск: Рифтур, 2010. — 40 с. — 500 экз.

### Бібліяграфія

"Белорусская наука", издательский дом (Минск). Тематический план выпуска литературы и периодических изданий РУП "Издательский дом "Белорусская наука" на 2010 год / Национальная академия наук Беларуси. — Минск: Беларуская навука, 2010. — 59 с. — 240 экз. — УДК 017.42(476-25)"2010"

"Содействие", образовательная компания (Мозырь). Каталог изданий: осень 2009 / Образовательная компания "Содействие". — Мозырь: Образовательная компания "Содействие", 2009. — 88 с. — Часть текста на белорусском языке. — 1000 экз.

### Бібліятэчная справа

**Бібліятэкі Міншчыны ў 2009 годзе:** агляд дзейнасці / ДУ "Мінская абласная бібліятэка ім. А. С. Пушкіна", Адзел бібліятэчнага інв. / складальнікі: Вербава Л. П. і інш.]. — Минск: Мін-

ская абласная бібліятэка, 2010. — 65 с. — 45 экз.

**Имею право:** методические рекомендации по организации правового воспитания молодежи / ГУ "Минская областная библиотека им. А. С. Пушкина", Отдел библиотечного обслуживания; [составитель: Жданович Е. Я.]. — Минск: Минская областная библиотека, 2009. — 33 с. — 40 экз.

**Не о войне пишу — о человеке:** уроки мужества, книжные выставки, вечера памяти / [редактор-составитель Л. В. Нестерович]. — Минск: Красико-Принт, 2010. — 175 с. — (Библиотека предлагает). — 1500 экз. — ISBN 978-985-405-556-5.

### Газеты. Прэса. Журналістыка

**Наша Ніва:** штотыднёвая газета. — Минск, 1992. — Факсімільнае выд. Выхадныя даныя арыгінала: Вільня.

**Вып. 5:** 1912—1915, 1920 гг. — Тэхналогія, 2009. — 698 с. — 1000 экз. (1-шы з-д 500). — ISBN 978-985-458-195-8 (у пер.).

### Выданні змешанага зместу. Зборнікі

**Белорусский государственный университет (Минск).** Факультет международных отношений. Сборник научных статей студентов, магистрантов, аспирантов / Белорусский государственный университет, Факультет международных отношений; [составитель С. В. Анцух]. — Минск: Четыре четверти, 2008.

**Вып. 4** / под общей редакцией В. Г. Шадуурского. — 2010. — 136 с. — Часть текста на белорусском языке. — 120 экз. — ISBN 978-985-6856-76-4.

**Молодежь в науке—2009:** приложение к журналу "Весті Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі": в 5 ч. / Национальная академия наук Беларуси, Совет молодых ученых НАН Беларуси; [редколлегия: Н. П. Крутько (главный редактор) и др.]. — Минск: Беларуская навука, 2010.

**Ч. 1:** Серия химических наук. — 2010. — 182 с. — Резюме на английском языке. — 64 экз. — ISBN 978-985-08-1129-5.

### Дзіцячая і юнацкая літаратура

**Анкета:** [для среднего школьного возраста / составитель Н. П. Воробей]. — Минск: ТРАСКО, 2010. — 32 с. — (Серия "Мои секреты"). — 10000 экз. — ISBN 978-985-694-25-11.

**Водный мир, или Тайны планеты Океан:** [для среднего школьного возраста / Е. Н. Володько и др.]. — Минск: Белорусская ассоциация "Конкурс", 2010. — 95 с. — 7700 экз. — ISBN 978-985-6821-60-1 (в пер.).

**Святые царственные страстотерпы.** Царь Николай II и его семья / [пересказал для детей Крупин Владимир Николаевич]. — Минск: Белорусская Православная Церковь (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2010. — 16 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-511-259-5.

**Только для мальчиков!** / [автор-составитель С. Ф. Медведская]. — 2-е изд. — Мозырь: Образовательная компания "Содействие", 2010. — 59 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-520-198-5.

**Хомич, Е. О.** Большая энциклопедия для супердевушек / [Хомич Елена Олеговна]. — Минск: Харвест, 2009. — 239 с. — 10000 экз. — ISBN 978-985-16-7573-5 (в пер.).

**Хомич, Е. О.** Что? Зачем? Почему?: [детская энциклопедия / Хомич Елена Олеговна, Якушева Маргарита Никитовна]. — Минск: Харвест, 2010. — 207 с. — 10100 экз. — ISBN 978-985-16-5308-5 (в пер.).

**Шереметьева, Т. Л.** 1001 вопрос обо всем на свете / [Шереметьева Татьяна Леонидовна]. — Минск: Харвест, 2009. — 159 с. — 7000 экз. — ISBN 978-985-16-7668-8 (в пер.).

### Філасофія

**Барковская, А. В.** Философия: ответы на экзаменационные вопросы: [для студентов вузов] / А. В. Барковская, Е. В. Хомич. — 4-е изд. — Минск: ТетраСистемс, 2010. — 159 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-536-026-2.

**Галкин, Г. Н.** Имеющий очи, да увидит...: о зрении и свете и обо всем на свете: ["диссертация" на соискание чина] / Георгий Галкин. — Минск: В. П. Ильин, 2010. — 319 с.; 1 электронно-оптический диск (CD-R). — 100 экз. — ISBN 978-985-6365-29-7.

**Глоба, П. П.** Календарь астрологический зороастрийский. Год Черепахи,

21 марта 2010 — 20 марта 2011 / Павел Глоба; — Минск: Парадокс, 2010. — 830 с. — 2300 экз. — ISBN 978-985-451-240-2 (в пер.).

**Живая и мертвая вода Водолея:** астрологический практикум / [П. П. Глоба и др.]; Авестийская школа астрологии Павла Глобы. — Минск: Авестийская школа астрологии, 2010. — 118 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6951-03-2.

**Мамыкин, И. П.** Философия: материалы для самостоятельной работы: [для студентов вузов] / И. П. Мамыкин. — 4-е изд., дополненное и переработанное. — Минск: Эксперспектива, 2009. — 78 с. — 400 экз. — ISBN 978-985-469-307-1.

**Несвижский, К. К.** К Новому мировоззрению: в 7 кн. / Константин Несвижский. — Молодежно: Типография "Победа", 2008. — ISBN 978-985-6541-82-0 (в пер.).

**Кн. 4:** Тонкий мир. — 2010. — 138 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-6541-97-4.

**Раскин, А. И.** Россия, или Четвертый вопрос философии / Аркадий Раскин; [словесные и научная редакция: Демидов А. Б.]. — Минск: Экономпресс, 2010. — 495 с. — 800 экз. — ISBN 978-985-6479-56-7 (в пер.). — ISBN 978-985-6479-56-8 (ошибоч.).

### Псіхалогія

**Беляев, С. А.** Психодиагностика: учебно-методический комплекс: [для студентов] / С. А. Беляев, Т. Л. Рыжковская, С. В. Старовойтова; [Частное учреждение образования "Минский институт управления"]. — 2-е изд., переработанное. — Минск: МИУ, 2010. — 192 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-490-636-2.

**Берн, Э.** Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных / Эрик Берн; [перевел с английского А. И. Федоров]. — 3-е изд. — Минск: Попурри, 2010. — 527 с. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 3500 экз. — ISBN 978-985-15-0986-3 (в пер.).

**Берн, Э.** Психика в действии / Эрик Берн; [перевел с английского П. А. Самсонов]. — 2-е изд. — Минск: Попурри, 2010. — 431 с. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 3500 экз. — ISBN 978-985-15-1014-2 (в пер.).

**Ванга, дар обрешая** / [автор-составитель Лариса Станиславовна Колева]. — Минск: Современный литератор, [2010]. — 63 с. — (Феномен Ванги). — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 5000 экз. — ISBN 978-985-14-1090-9.

**Вечорко, Г. Ф.** Основы психологии и педагогики: ответы на экзаменационные вопросы: [для студентов вузов] / Г. Ф. Вечорко. — 4-е изд., переработанное и дополненное. — Минск: ТетраСистемс, 2010. — 191 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-536-022-4.

**Возрастная и педагогическая психология:** курс лекций: [для студентов неспециальных специальностей БГПУ / Т. П. Березовская и др.]; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка. — Минск: БГПУ, 2010. — 102 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-501-795-1.

**Возрастная психология:** краткий курс лекций / Министерство образования Республики Беларусь, Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина; [авторы-составители: М. А. Дыгун (общая редакция) и др.]. — Мозырь: МзГПУ, 2009. — 112 с. — 635 экз. — ISBN 978-985-477-284-4.

**Индивидуальная и групповая психотерапия: практикум:** [для студентов / О. В. Белановская и др.]; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка. — Минск: БГПУ, 2010. — 79 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-501-851-4.

**Инженерная психология и психология труда:** учебно-методический комплекс: [для студентов / Частное учреждение образования "Минский институт управления"; авторы-составители: Кавецкий И. Т., Рыжковская Т. Л.]. — 2-е изд., стереотипное. — Минск: МИУ, 2010. — 175 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-490-619-5.

**Лупекина, Е. А.** Психология сиротства: тексты лекций для студентов специальности 1-23 01 04 "Психология" / Е. А. Лупекина; Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины. — Гомель: ГГУ, 2009. — 150 с. — 50 экз.

**Методология, теория и методы психологического исследования:** учебно-методический комплекс: [для студентов] / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра прикладной психологии; [составитель: В. А. Каратерзи]. — Витебск: ВГУ, 2010. — 58 с. — 170 экз. — ISBN 978-85-517-177-6.

**Общая психология: познавательные процессы:** учебно-методический комплекс для самостоятельной работы студентов / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра прикладной психологии; [составитель: С. Л. Богомаз, З. В. Костиюкович, Ю. Л. Довгая]. — Витебск: ВГУ, 2010. — 115 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-517-166-0.

**Основы психологии и педагогики:** учебно-методический комплекс: [для студентов / Частное учреждение образования "Минский институт управления"; авторы-составители: Н. А. Лобан и др.]. — Минск: МИУ, 2010. — 441 с.: ил., схемы. — 1000 экз. — ISBN 978-985-490-618-8.

**Основы психологического консультирования:** учебно-методический комплекс: [для студентов и слушателей] / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра прикладной психологии; [автор-составитель: А. А. Стреленко]. — Витебск: ВГУ, 2010. — 123 с. — 170 экз. — ISBN 978-985-517-184-4.

**Психодиагностика:** учебно-методический комплекс: [для студентов] / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра прикладной психологии; [автор-составитель: Г. С. Азаренко]. — Витебск: ВГУ, 2010. — 143 с. — 230 экз. — ISBN 978-985-517-179-0.

**Психологическая помощь семьям:** учебно-методический комплекс: [для студентов] / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра прикладной психологии; [автор-составитель: Е. В. Шкетик]. — Витебск: ВГУ, 2010. — 87 с. — 170 экз. — ISBN 978-985-517-176-9.

**Психология в сказках с комментариями** / [составители: М. А. Дыгун и др.]. — 3-е изд. — Мозырь: Образовательная компания "Содействие", 2010. — 141 с. — (Серия "Психология народной мудрости"). — 500 экз. — ISBN 978-985-520-196-1.

**Психология индивидуальных различий:** учебно-методический комплекс: [для студентов / Частное учреждение образования "Минский институт управления"; составитель Н. С. Пашук]. — 2-е изд., стереотипное. — Минск: МИУ, 2010. — 295 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-490-613-3.

**Психология коммуникации и организационное консультирование:** учебно-методический комплекс: [для студентов] / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра прикладной психологии; [автор-составитель: Е. В. Шкетик]. — Витебск: ВГУ, 2010. — 99 с. — 170 экз. — ISBN 978-985-517-187-5.

**Психология личности:** учебно-методический комплекс: [для студентов] / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра прикладной психологии; [автор-составитель: Н. И. Циркунова]. — Витебск: ВГУ, 2010. — 165 с. — 170 экз. — ISBN 978-985-517-183-7.

**Психология одаренности:** учебно-методический комплекс: [для студентов] / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра прикладной психологии; [автор-составитель: Е. В. Шкетик]. — Витебск: ВГУ, 2010. — 110 с. — 180 экз. — ISBN 978-985-517-175-2.

**Психология развития: учебно-методический комплекс:** [для студентов и слушателей ИПК] / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра прикладной психологии; [автор-составитель: А. А. Стреленко]. — Витебск: ВГУ, 2010. — 167 с. — 170 экз. — ISBN 978-985-517-185-1.

**Психология труда.** Эргономика: учебно-методический комплекс: [для студентов] / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский

государственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра прикладной психологии; [составитель: Ю. В. Насонова]. — Витебск: ВГУ, 2010. — 91 с. — 230 экз. — ISBN 978-985-517-178-3.

**Рзаева, Ж. В.** Развитие эмпатии у студентов педагогических специальностей: учебно-методическое пособие / Ж. В. Рзаева; Министерство образования Республики Беларусь, Барановичский государственный университет. — Барановичи: БарГУ, 2010. — 90 с. — 55 экз. — ISBN 978-985-498-276-2.

**Слепкова, В. И.** Психологическая диагностика семейных отношений / В. И. Слепкова, Т. А. Заеко. — 3-е изд. — Мозырь: Образовательная компания "Содействие", 2010. — 193 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-520-189-3.

**Советы великой Ванги:** тайны ясновидения / [автор-составитель Любовь Орлова]. — Минск: Современный литератор, 2010. — 829 с. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 7000 экз. — ISBN 978-985-14-1375-7 (в пер.).

**Статистические методы в психологии:** учебно-методический комплекс: [для студентов] / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра прикладной психологии; [составитель: Ю. В. Насонова]. — Витебск: ВГУ, 2010. — 237 с. — 170 экз. — ISBN 978-985-517-182-0.

**Стергиопулос, Д.** Гид по отношениям для плохой девочки / Джерри Стергиопулос; [перевела с английского К. В. Литвина]. — Минск: Попурри, 2010. — 221 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-15-0972-6 (в пер.).

**100 самых счастливых женских имен** / [автор-составитель Л. С. Конева]. — Москва: АСТ; Минск: Харвест, 2010. — 95 с. — 5000 экз. — ISBN 978-5-17-03-0156-0 (АСТ). — ISBN 978-985-16-0345-5 (Харвест).

**Тайна имени** / [составитель Н. П. Воробей]. — Минск: Траско, 2010. — 31 с. — (Серия "Дом"). — 7500 экз. — ISBN 978-985-6942-21-4.

**Экспериментальная психология:** учебно-методический комплекс: [для студентов] / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова; [составитель: В. А. Каратерзи]. — Витебск: ВГУ, 2010. — 51 с. — 170 экз. — ISBN 978-985-517-174-5.

**Язык телодвижений:** чтение мыслей по жестам / [автор-составитель Любовь Орлова]. — Минск: Харвест, 2010. — 382 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-16-0581-7 (в пер.).

#### Логіка і метадалогія навукі

**Дробышевская, К. И.** Силлогистические выводы: учебно-методическое пособие: [для студентов] / К. И. Дробышевская; Частный институт управления и предпринимательства. — Минск: Частный институт управления и предпринимательства, 2010. — 21 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-6877-75-2.

#### Рэлігія. Багаслоўе

**Гаврюшин, Н. К.** Этюды о разумной вере / Н. К. Гаврюшин. — Минск: Белорусская Православная Церковь (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2010. — 655 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 3000 экз. — ISBN 978-985-511-167-3 (в пер.).

**Лукина, Л. В.** Религия и общество: методические материалы для кураторов студенческих групп, потоков, курсов / Л. В. Лукина, Н. Д. Лаберко, Г. М. Ромашков; Витебская государственная академия ветеринарной медицины. — Витебск: ВГАВМ, 2009. — 38 с. — 115 экз. — ISBN 978-985-512-299-0.

**Михайлов, М. И.** Ведийская информатика: с переводом 8-й гл. «Чхандашастры» Пингалы и комментария Халаюдхи / М. И. Михайлов, Н. С. Михайлова. — Минск [т.е. Горки]: М. И. Михайлов, 2010. — 159 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-6859-15-4.

**Михайлов, М. И.** Ведийская письменность / М. И. Михайлов. — Минск [т.е. Горки]: М. И. Михайлов, 2010. — 175 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-6859-18-5.

**Михайлов, М. И.** Ведийское кодирование: дэвы, риши и мантры / М. И. Михайлов, Н. С. Михайлова. — Минск [т.е. Горки]: М. И. Михайлов, 2010. — 191 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-6859-14-7.

**Михайлов, М. И.** Ведология / М. И. Михайлов. — Минск [т.е. Горки]: М. И. Михайлов, 2010. — 87 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-6859-09-3.

**Михайлов, М. И.** Славяно-ведий-

ская цивилизация / М. И. Михайлов. — Минск [т.е. Горки]: М. И. Михайлов, 2010. — 159 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-6859-10-9.

**Михайлов, М. И.** Точные науки в Ведах / М. И. Михайлов, Н. С. Михайлова. — Минск [т.е. Горки]: М. И. Михайлов, 2010. — 151 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-6859-11-6.

#### Хрысціянства

**Парадак намашчэння хворых і пагтырскі апекі над імі:** дастасаваны для дзяцэзіі на Беларусі: рымскі рытуал, адноўлены згодна з дэкрэтам Другога Ватыканскага сусветнага сабора, абнародаваны ўладаю папы Паўла VI. — Минск: Про Хрысто, 2009. — 225 с. — Частка тэксту на лацінскай мове. — 450 экз.

**Блаженная Болеслава Лямент** / [Конгрегация Сестер Миссионерок Святого Семейства]. — Минск: Про Христе, 2010. — 26 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-6825-30-2.

**Ганчар, А. И.** Римско-католическая церковь в Беларуси (вт. пол. XIX — нач. XX вв.). Исторический очерк: монография / А. И. Ганчар; под научной редакцией С. Е. Сильверстовой; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Гродненский государственный аграрный университет. — Гродно: ГрГАУ, 2010. — 510 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6784-69-2.

**Катехизис:** учебно-методическое пособие: [для студентов / составитель: преосвященный Артемий, епископ Гродненский и Волковысский]. — Минск: Зорны Верасок, 2009. — 335 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-6957-05-8.

**Николай (Велимирович Н. Д.)**. Духовные поучения и советы святителя Николая Сербского / перевод с сербского Александра Логинова. — Минск: Издательство Дмитрия Харченко, 2010. — 127 с. — 6000 экз. — ISBN 978-985-6876-57-1.

**Николай (Велимирович Н. Д.)**. Поучения на каждый день года святителя Николая Сербского (из «Охридского пролога»): [в 2 ч.] / перевод И. А. Чароты, А. И. Чароты, В. И. Чароты; под общей редакцией И. А. Чароты. — Минск: Издательство Дмитрия Харченко, 2010. — 6000 экз.

**Ч. 1.** — 367 с. — ISBN 978-985-6876-62-5.

**Ч. 2.** — 369 с. — ISBN 978-985-6876-63-2.

**Православный молитвослов.** — Минск: Свято-Елисаветинский женский монастырь в г. Минске, 2010. — 158 с. — 10000 экз. — ISBN 978-985-6886-25-9.

**Трипш, П. Д.** Война слов: истоки и решение проблем общения / Пол Дэвид Трипш; перевод с английского Вальдева А. Б. — Минск: Минская фабрика цветной печати, 2010. — 239 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-454-488-5.

**Филарет** (Вахромеев К. В.; митрополит минский и Слуцкий; 1935). Мысли сердца: [выдержки из выступлений, проповедей, интервью (1988 — 2009 гг.)] Высокопреосвященнейшего Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси / под общей редакцией протоиерея Николая Коржича; фотоснимки протоиерея Николая Коржича и др.]. — Минск: Свято-Елисаветинский женский монастырь в г. Минске, 2010. — 155 с. — 1100 экз. — ISBN 978-985-6886-27-3 (в пер.).

**Щит несокрушимый и христиан споборнице** / [составитель: Иван Вознесенский; художник: А. П. Макавцов]. — Минск: Братство в честь Святого Архистратига Михаила в г. Минске Минской епархии Белорусской Православной Церкви, 2010. — 343 с. — Посвящается 75-летию Ангела Белорусской Православной Церкви Высокопреосвященнейшего Филарета, Митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси. — 5000 экз. — ISBN 978-985-6484-78-3 (в пер.).

**Pacierz, Katechizm.** — 2-е выд. — Гродна: Гродзенская дзяцэзія Рымска-Каталіцкага Касцёла ў Рэспубліцы Беларусь, 2010. — 35 с. — На польскай мове з рускай транслітэрацыяй. — 5000 экз. — ISBN 978-985-6724-73-5.

**Малітвы, Катэхізіс** — УДК 272-534.3 + 272-282.4

#### Грамадскія навукі

**Академия управления при Президенте Республики Беларусь** (Минск). Научные труды Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

— Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 20-01.

**Вып. 11:** в 4 ч., ч. 3: Экономика / [редколлегия: А. Н. Морозевич (главный редактор) и др.]. — 2010. — 187 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — 100 экз. — ISBN 978-985-457-966-5.

**Вып. 11:** в 4 ч., ч. 4: Право, государственное управление, подготовка кадров / [редколлегия: А. Н. Морозевич (главный редактор) и др.]. — 2010. — 94 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — 100 экз. — ISBN 978-985-457-967-2.

#### Дэмаграфія. Сацыялогія. Статыстыка

**Колесникова, И. И.** Социально-экономическая статистика: учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по экономическим специальностям / И. И. Колесникова; Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого, Кафедра «Экономика». — Гомель: ГГТУ, 2010. — 246 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-420-914-2.

**Селюжицкая, Т. В.** Статистика товарного обращения: практикум по одноименному курсу для студентов и магистрантов специальности 1-25 01 10 — Коммерческая деятельность / Т. В. Селюжицкая; Министерство образования Республики Беларусь, Гродненский государственный университет им. Янки Купалы. — Гродно: ГрГУ, 2010. — 115 с. — 70 экз. — ISBN 978-985-515-254-6.

**Спирков, С. Н.** Теория статистики: учебно-методический комплекс: [для студентов] / С. Н. Спирков; [Частное учреждение образования «Минский институт управления»]. — 6-е изд., стереотипное. — Минск: МИУ, 2010. — 215 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-490-616-4.

**Кавецкий, И. Т.** Социальная психология: конспект лекций / И. Т. Кавецкий, С. А. Беляев; [Частное учреждение образования «Минский институт управления»]. — 2-е изд., переработанное. — Минск: МИУ, 2010. — 211 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-490-612-6.

**Карнеги, Д.** Как наслаждаться жизнью и получать удовольствие от работы / Дейл Карнеги; [перевел с английского Ю. И. Нецадим]. — 3-е изд. — Минск: Попурри, 2010. — 238 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 15000 экз. — ISBN 978-985-15-1004-3.

**Карнеги, Д.** Как перестать беспокоиться и начать жить / Дейл Карнеги; [перевели с английского: Е. В. Городничева, Я. И. Цыбовский]. — Минск: Попурри, 2010. — 413 с. — 2-е изд. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 7000 экз. — ISBN 978-985-15-1005-0 (в пер.).

**Карнеги, Д.** Как преодолеть тревогу и стресс / Дейл Карнеги; [перевела с английского Е. А. Бакушева]. — Минск: Попурри, 2010. — 203 с. — 15000 экз. — ISBN 978-985-15-0917-7.

**Карнеги, Д.** Как располагать к себе людей / Дейл Карнеги; [перевела с английского Г. И. Левитан]. — Минск: Попурри, 2010. — 206 с. — 15000 экз. — ISBN 978-985-15-0979-5.

**Кийосаки, Р. Т.** Заговор богатых: 8 новых правил обращения с деньгами / Роберт Кийосаки; [перевел с английского С. Э. Борич]. — Минск: Попурри, 2010. — 350 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 7000 экз. — ISBN 978-985-15-1016-6 (в пер.).

**Кийосаки, Р. Т.** Как стать богатым, не отказываясь от кредитов / Роберт Кийосаки, Шэрон Лектер; [перевела с английского Л. А. Бабук]. — Минск: Попурри, 2010. — 159 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 5000 экз. — ISBN 978-985-15-1012-8 (в пер.).

**Кийосаки, Э.** Богатый брат, богатая сестра: два разных пути к счастью, деньгам и Богу / Эми Кийосаки, Роберт Кийосаки; [перевел с английского О. Г. Белошеев]. — Минск: Попурри, 2010. — 460 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 5000 экз. — ISBN 978-985-15-0982-5 (в пер.).

**Конфликтология:** учебно-методический комплекс: [для студентов] / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра прикладной психологии; [автор-составитель: Ж. Л. Данилова]. — Витебск: ВГУ, 2010. — 84 с. — 170 экз. — ISBN 978-985-517-190-5.

**Максвелл, Д.** Золотые уроки: достижение целей / Джон Максвелл; [перевел с английского С. Э. Борич]. — Минск: Попурри, 2010. — 301 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 3500 экз. — ISBN 978-985-15-0908-5 (в пер.).

**Максвелл, Д.** Золотые уроки: карьерный рост / Джон Максвелл; [перевел с английского О. Г. Белошеев]. — Минск: Попурри, 2010. — 143 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 3500 экз. — ISBN 978-985-15-0933-7 (в пер.).

**Максвелл, Д.** Курс на успех / Джон Максвелл; [перевел с английского В. М. Боженков]. — Минск: Попурри, 2010. — 287 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 5000 экз. — ISBN 978-985-15-0959-7.

**Максвелл-Магнус, Ш.** Закон притяжения денег / Шэррон Максвелл-Магнус; [перевела с английского Л. А. Бабук]. — Минск: Попурри, 2010. — 268 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 5000 экз. — ISBN 978-985-15-0982-5 (ошибоч.).

**Мэрфи, Д.** Думай о богатстве — и богатей / Джозеф Мэрфи; [пересмотрено и дополнено Иеном Макмаханом; перевела с английского Л. А. Бабук]. — 2-е изд. — Минск: Попурри, 2010. — 285 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 7000 экз. — ISBN 978-985-15-0960-3.

**Мэрфи, Д.** Сила подсознания для карьерного роста / Джозеф Мэрфи; составитель Артур Пелл; [перевел с английского В. М. Боженков]. — Минск: Попурри, 2010. — 268 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 5000 экз. — ISBN 978-985-15-0905-4.

**Никитенко, П. Г.** Социодинамика Беларуси, России и Украины: политико-экономический аспект / П. Г. Никитенко, С. Ю. Солодовников; Национальная академия наук Беларуси, Институт экономики. — Минск: Беларуская наука, 2010. — 556 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-08-1131-8 (в пер.).

**Социология: пособие:** [для курсантов] / Вооруженные Силы Республики Беларусь, Военная академия Республики Беларусь; [автор-составитель: И. И. Екадумова]. — Минск: ВА РБ, 2010. — 110 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6961-08-6.

**Тарасевич, Н. Н.** Конфликтология: учебно-методический комплекс: [для студентов] / Н. Н. Тарасевич; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет, Кафедра психологии и педагогики. — Минск: БГАТУ, 2010. — 174 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-519-205-4.

**Шейнов, В. П.** Управление конфликтами: теория и практика / В. П. Шейнов. — Минск: Харвест, 2010. — 910 с. — 4000 экз. — ISBN 978-985-16-8004-3 (в пер.).

#### Палітыка

**Антанович, Н. А.** Политология: конспект лекций / Н. А. Антанович. — 3-е изд. — Минск: ТетраСистемс, 2010. — 157 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-536-027-9.

**Вонсович, Л. В.** Политология: курс интенсивной подготовки: [для студентов вузов] / Л. В. Вонсович. — 2-е изд., переработанное. — Минск: ТетраСистемс, 2010. — 351 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-536-010-1.

**Лепешко, Б. М.** Кристаллизация национальной идеи / Лепешко Б. М.; [научный редактор: Криштапович Л. Е.]. — Брест: Брестская типография, 2010. — 402 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-524-049-6.

**Котляр, И. И.** Россия XXI века: общественно-политический процесс в оценках белорусского политолога / И. И. Котляр. — 2-е изд., дополненное. — Брест: Альтернатива, 2010. — 269 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-521-139-7.

**Проблемы внешней политики и безопасности:** Беларусь — Польша: история и перспективы сотрудничества / Общественное объединение «Центр изучения внешней политики и безопасности», Факультет международных отношений Белорусского государственного университета; [редколлегия: А. В. Русакович (ответственный редактор) и др.]. — Минск: Тесей, 2009. — 123 с. — Часть текста на белорусском и польском языках. — 100 экз. — ISBN 978-985-463-361-9.

**Союзное государство, 10 лет /** Постоянный комитет Союзного государства; [редакционный совет: Бородин Павел Павлович и др.; руководители проекта: Ольга Кутузова, Павел Буховцев]. — Минск: БЕЛТА, 2009. — 319 с. — 3550 экз. — ISBN 978-985-6828-46-4 (в пер.).

#### Эканоміка

**Зубко, Н. М.** Экономическая теория: учебное пособие для студентов вы-

сших учебных заведений по экономическим специальностям / Н. М. Зубко, А. Н. Калаур. — Минск: ТетраСистемс, 2010. — 383 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-536-030-9 (в пер.).

**Инвестиционный кодекс Республики Беларусь:** 22 июня 2001 г. № 37 — 3: [принят Палатой представителей 30 мая 2001 г.; одобрен Советом Республики 8 июня 2001 г.]; в Кодекс с 9 ноября 2009 г. изменения не вносились: информация сверена с Эталонным банком данных правовой информации Республики Беларусь по состоянию на 14 января 2010 г. — Минск: Амалфея, 2010. — 79 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-441-832-2.

**Макроэкономика:** учебник для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по экономическим специальностям / [И. В. Новикова и др.]; под редакцией И. В. Новиковой, Ю. М. Ясинского. — Минск: ТетраСистемс, 2010. — 380 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-536-021-7 (в пер.).

**Микроэкономика:** учебник для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по экономическим специальностям / [И. В. Новикова и др.]; под редакцией И. В. Новиковой, Ю. М. Ясинского. — Минск: ТетраСистемс, 2010. — 445 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-536-020-0 (в пер.).

**Национальные счета Республики Беларусь = National accounts of the Republic of Belarus:** статистический сборник / Национальный статистический комитет Республики Беларусь. — Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2010. — 169 с. — Параллельно на русском и английском языках. — 77 экз. — ISBN 978-985-6858-49-2.

**Подашевский, И. Я.** Эконометрика: учебно-методическое пособие: [для студентов] / И. Я. Подашевский; БИП — Институт правоведения. — Минск: БИП-С Плюс, 2009. — 82 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-523-072-5.

**Приглашение к партнерству = Invitation to partnership:** [международный инвестиционный форум / Витебский горисполком]. — Витебск: Витебская областная типография, 2010. — 71 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — 150 экз.

**Светлицкий, И. С.** Экономическая теория: введение в курс: пособие: [для студентов] / И. С. Светлицкий; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра экономических теорий. — Минск: БНТУ, 2010. — 71 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-525-158-4.

**Экономическая теория:** учебно-методическое пособие для студентов дневной и заочной форм обучения ветеринарного и биотехнологического факультетов: [в 2 ч.] / Витебская государственная академия ветеринарной медицины, Кафедра экономической теории и истории. — Витебск: ВГАВМ, 2008 — 2009. — Авторы 1-й ч.: Дубенецкий Н. А., Дук Е. В., Полякова И. А., Чернавина Н. А.

**Ч. 2:** Макроэкономика / [Н. А. Дубенецкий и др.]. — 2009. — 42 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-512-308-9.

**Кийосаки, Р. Т.** Инвестиции и недвижимость / Роберт Кийосаки и его 22 доверенных эксперта по недвижимости; [перевел с английского С. Э. Борич]. — Минск: Попурри, 2010. — 494 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 5100 экз. — ISBN 978-985-15-0974-0 (в пер.).

**Методические рекомендации по оценке жилых домов, садовых домиков (дач) и жилых помещений за исключением объектов незавершенного строительства /** Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь; [разработчик: Л. Г. Саяпина]. — Минск: Учебный центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров землеустроительной и картографо-геодезической службы, 2010. — 96 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-90195-8-6.

**Матюшков, А. П.** Основы бизнес-администрирования: курс лекций / А. П. Матюшков; Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина, Кафедра экономики и управления, Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов. — Брест: БрГУ, 2010. — 70 с. — 140 экз. — ISBN 978-985-473-507-8.

**Республиканский конкурс «Лучший предприниматель 2008 года».** — [Минск: 2010]. — 48 с. — Часть текста на белорусском языке. — 400 экз.

#### Эканоміка і арганізацыя працы

**Документооборот по охране труда /** [составитель А. П. Тылинду]. — Минск: КапиталМедиаГрупп, 2010. — 268 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-90193-6-4.

**Законодательные, нормативно-правовые акты и методические материалы по организации и осуществлению профсоюзом общественного контроля за соблюдением законодательства по охране труда /** Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности. — Минск: 2009. — 251 с. — 600 экз.

**Инженерные решения задач по охране труда:** учебно-методическое пособие к проведению практических занятий и выполнению раздела дипломного проекта «Охрана труда» для студентов строительных, технических и экономических специальностей / [Чернюк В. П. и др.]; Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра технологии строительного производства. — Брест: БрГУ, 2010. — 63 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-493-147-0.

**Информационный материал о работе Минского областного комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения за 2005 — 2009 годы /** Минская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения. — Минск, 2010. — 46 с. — 260 экз.

**Лира, А. И.** Охрана труда: курс лекций / А. И. Лира; БИП — Институт правоведения. — Минск: БИП-С Плюс, 2010. — 73 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-523-071-8.

**Лутохина, Э. А.** Типология труда в Новой экономике: «конец труда» или его начало?: монография / Э. А. Лутохина; Академия управления при Президенте Республики Беларусь. — Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2010. — 276 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-457-969-6.

**Новые требования к тарификации и оплате труда работников:** (разъяснения к постановлению Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23.03.2009 № 40) / под редакцией Д. Г. Скрипченко. — Минск: Промкомплекс, 2009. — 175 с. — 2600 экз. — ISBN 978-985-90166-5-3.

**Охрана труда:** курс лекций / [Частное учреждение образования «Минский институт управления»; составители: А. И. Залуцкий, Е. А. Зубелик]. — 3-е изд. — Минск: МИУ, 2010. — 244 с. — 800 экз. — ISBN 978-985-490-628-7.

**Охрана труда:** сборник нормативных правовых актов Республики Беларусь с обзором законодательства: в 2 кн. / Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь; под общей редакцией В. И. Семенкова. — 3-е изд., переработанное и дополненное. — Минск: Дикта, 2010. — 250 экз. — ISBN 978-985-494-464-7.

**Кн. 1.** — 783 с. — 1 электронно-оптический диск (CD-R). — Часть текста на белорусском языке. — ISBN 978-985-494-463-0.

**Кн. 2.** — 875 с. — ISBN 978-985-494-466-1.

**Пособие по организации работы профсоюзного комитета /** [Дробыш К. И. и др.; под общей редакцией Шамала А. И.]; Минская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения. — Минск, 2010. — 114 с. — 280 экз.

**Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2010 г. № 87 «О внесении изменений и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 2008 г. № 1640 и утверждении плана мероприятий на 2010 год по выполнению Государственной программы содействия занятости населения Республики Беларусь на 2009 — 2010 годы».** — Минск, 2010. — 198 с. — 500 экз.

**Сборник нормативных правовых актов и материалов по осуществлению общественного контроля за соблюдением законодательства Республики Беларусь о труде и об охране труда /** Минская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения; [составитель: Ивановский Н. Н.; под общей редакцией Шамала А. И.]. — Минск, 2010. — 219 с. — 220 экз.

**Тарифное соглашение между Белорусским государственным концерном по нефти и химии, Республиканской ассоциацией предприятий промышленности «БелАПП» и Республиканским комитетом Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности.** — Минск, 2009. — 16 с. — 130 экз.

#### Гандаль

**О торговле:** Закон Республики Беларусь от 28 июля 2003 г. № 231-3, с изменениями и дополнениями. Правила осуществления розничной торговли отдельными видами товаров и общественного питания: утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь 7 апреля 2004 г. № 384, с изменениями и дополнениями. — Минск: Дикта, 2010. — 55 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-494-493-7.

**Маккейн, С.** Вне конкуренции! / Скотт Маккейн; [перевела с английского И. В. Гродель]. — Минск: Попурри, 2010. — 253 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 3500 экз. — ISBN 978-985-15-1031-9 (в пер.).

**Маркетинг:** учебно-методический комплекс: [для студентов / С. Г. Щербакова и др.; Частное учреждение образования «Минский институт управления»]. — Минск: МИУ, 2010. — 335 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-490-625-6.

**Ваш надежный партнер = Your reliable partner:** Брестский филиал РУП «Белтаможсервис» / [автор концепции и текста А. М. Суворов; фото: А. М. Суворов и др.]. — Брест: Полиграфика, 2010. — 51 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — 1000 экз. — ISBN 978-985-90201-5-5.

**Export & investments:** [международный информационно-представительский каталог: к национальной выставке в г. Каир, Египет / перевод (английский) — Елена Пристор]. — Минск: Восток-проект, [2010]. — 39 с. — Часть текста параллельно на английском и русском языках. — Часть текста на арабском языке. — 400 экз.

## Издатель Вараксин А.Н.

Для авторов и организаций предлагает подготовить и отпечатать

в собственной типографии

издания небольшими тиражами в твердом и мягком переплете с присвоением международного кода ISBN.

художественная литература, наука, культура, нотные издания, справочники и многое другое!

8(029)670-55-39  
Алексей  
8(029)327-68-07  
Александр  
328-34-37  
Городской

Возможность реализации в собственном магазине (т/ц «Столица», пл. Независимости)

# По европейским стандартам

**Книжный магазин, который сегодня называется "Книги & книжечки", работает с 1959 года. Хорошо знакомые минчанам "Подписные издания" осуществляли распределение книг по подписке. Позже стал магазином общего профиля, получил новое название. Про особенности нынешней работы столичного книжного магазина, расположенного в центре города, нам рассказала его директор Елена Тарасюк.**

— Елена Васильевна, каким образом формируется ассортимент книжного магазина?

— Большинство книг мы получаем с базы ОАО "Белкнига", поскольку книжный магазин "Книги & книжечки" является филиалом "Белкниги". Сотрудничает и самостоятельно со всеми белорусскими государственными и негосударственными издательствами, с фирмами, занимающимися распространением российской литературы, заказываем у них книжные новинки. Работаем и непосредственно с авторами, они сами приносят книги для продажи. Кстати, вот такая "авторская" литература пользуется достаточно высоким спросом.

— Есть ли определённые принципы, которыми вы руководствуетесь при выборе книг?

— Обычно выбираем новинки, произведения известных авторов, чьи имена на слуху у покупателей. Новые учебные пособия по разным дисциплинам также являются приоритетным товаром, так как наш магазин постепенно изменяет профиль, специализируется на деловой и учебной литературе. Выполняем и индивидуальные заказы посетителей.

— Существует мнение, что лучше продается "лёгкая" литература, не требующая от читателя значительных интеллектуальных усилий.

— Это не совсем так. Наш книжный магазин не специализируется на продаже исключительно такой бездумной литературы. Мы в основном продаём качественную литературу, которая воспитывает и заставляет читателя думать. Но и "лёгкая" литература тоже кому-то нужна, поэтому полностью от неё мы отказываться не можем.

— Какие книги лучше всего продаются?

— В первую очередь это белорусские книги и альбомы по краеведению, истории Беларуси. Мы даже решили расширить отдел всемирной истории, куда входят и книги по Великой Отечественной войне, истории древнего мира. Всегда хорошо продаётся художественная классическая и современная литература. Быстро расходятся альбомы

с изображениями городов Беларуси, можно сказать, мы ощущаем их нехватку, хочется, чтобы выпускалось больше продукции такого типа. Наш магазин находится в самом центре города, недалеко от вокзала, поэтому часто сюда заходят и иностранные туристы, и гости из других городов Беларуси. Иностранцев прежде всего интересует сувенирная продукция, альбомы. Наши соотечественники покупают в основном учебную литературу, выбор которой в регионах небольшой.

— Детская книга пользуется спросом?

— Раньше в магазине книги для детей были расположены в уголке, и на них не обращали особого внимания, не покупали. Не так давно мы переместили полки с этими книгами ближе к литературе художественной. Сейчас детскую литературу покупают чаще, чем это было ранее. Значит, место расположения полки в книжном магазине тоже имеет важное значение.

— Сам магазин делает рекламу книг?

— Да, но реклама направлена скорее на выделение книги из ряда других изданий. Рекламираем в основном белорусские книги, выставляем новинки дня и недели на специальную полку. Работают в магазине и выставки: постоянная выставка новинок издательств "Беларуская энцыклапедыя", "Вышэйшая школа", Минской фабрики цветной печати. Стараемся рассказывать о магазине и о книгах, которые здесь продаются, на телевидении, радио, в периодической печати. Иногда рассылаем прайс-листы новинки предприятиям, потенциально заинтересованным книгой.

— Может ли книга состариться, потерять актуальность и, соответственно, интерес читателей?

— В основном это касается учебной литературы, что скорее вызвано изменениями в учебной программе. Художественная литература в принципе состариться не может. Классика всегда остаётся классикой. Поэтому год издания такой литературы не имеет важного значения. Иногда мы даже сознательно выбираем для магазина книги предыдущих лет



издания, особенно историческую литературу. В этом случае старая книга может быть более ценной, чем новая.

— Нужно ли помогать книге находить своего читателя?

— Работаем в книжном магазине и, кажется, знаем все новинки. А человек, нечасто покупающий книги, может, зайдя в магазин, растеряться. Поэтому нужно помогать не только книге, но и покупателю. Рекомендовать новое, интересное, значительное. Иногда покупатель при выборе книг руководствуется именно нашими советами. Если книга, достойная внимания, широко не рекламируется, нужно нам, продавцам, именно на нее обращать внимание читателя.

— А какой читатель приходит в ваш книжный магазин?

— Есть постоянные покупатели, которые приходят к нам раз в 1-2 недели и всегда что-то покупают. Мы их знаем и ценим. Есть случайные посетители, всегда удивляющиеся тому, что здесь много разной литературы, есть люди, которые приходят только за учебниками. Нельзя сказать, что читатель у нас незаинтересованный, равнодушный.

— Как вы относитесь к людям, которые приходят в магазин не купить книгу, а почитать?

— Такому посетителю я никогда не скажу поставить книгу на полку. Если человек читает, значит, он любит книгу. Знаю, есть продавцы, которые негативно к этому относятся: книжный магазин не библиотека. В прин-

ципе, если человек заинтересовался книгой — уже хорошо. Возможно, у него не хватает денег, может, ему нужен только небольшой фрагмент из книги. Мы даже разрешаем что-то выписать.

— Изменяется ли спрос на книги в зависимости от поры года?

— Летом многие едут на отдых, покупают дешёвые книги, романы в мягком переплёте. Весной хорошо продаются книги про цветы, растения, литература по садоводству. Продажа учебной литературы тоже зависит от сезона. Приходит время сессии — студенты покупают "шпаргалки". Летом быстро расходуется альбомная, краеведческая литература.

— Проводите ли вы акции по популяризации книги и вашего магазина в частности?


— К 65-летию Победы в нашем магазине впервые проходит акция: для ветеранов скидки 5 процентов. Она продолжится до 7 июля. Проводим и встречи с писателями. Авторы подписывают свои книги, тем самым придавая им эксклюзивность. Такие книги быстро расходятся. В нашем магазине уже прошли встречи с главным редактором издательства "Мастацкая літаратура" Виктором Шнипом и писателем Наумом Гальперовичем. Прошла встреча и с представителями издательства "Беларуская энцыклапедыя", они презентовали книжные новинки. Как известно, 2010 год — год качества, поэтому в нашем магазине организована специальная тематическая выставка. А в скором времени фабрика "Красная звезда" проведёт здесь неделю качества своей продукции. На некоторые товары цены будут снижены, а покупатели смогут получить подарки.

— Каким должен быть идеальный книжный магазин?

— Красивым, современным. А поскольку наш магазин расположен в центре Минска, он должен соответствовать более высоким требованиям. Здесь должно быть современное оборудование с использованием новых информационных технологий, с дополнением в виде интернет-магазина. Идеальный магазин — не узкопрофильный, а с большим количеством интересной и полезной литературы для всех сфер. Наш магазин старается приблизиться к европейским стандартам. Уже существует услуга "интернет-заказ": мы получаем заказы не только из Беларуси, но и из Украины, России, Израиля. После ремонта (а он в скором времени ожидается) часть нашего магазина будет превращена в клуб встреч, где можно будет организовывать творческие вечера, презентации, встречи с писателями. Книжный магазин должен быть не только учреждением торговли, но и культуры.

Беседовала Чеслава ПОЛУЯН

На снимке: Елена Тарасюк. Фото автора



**Даведка:** Месца і час з'яўлення буккросінгу: ЗША, 2001 год. Заснавальнік: спецыяліст па інфармацыйных тэхналогіях Рон Хорнбейкер. Сутнасць: член руху буккросінгу (буккросер) рэгіструецца на спецыяльным сайце, пазначае тыя кнігі, якія рыхтуецца адпусціць, ствараючы такім чынам сваю кніжную паліцу. Пры рэгістрацыі кожная кніга атрымлівае унікальны код. Буккросер спачатку "вызваляе" кнігу на сайце (робіць запіс, дзе і калі гэта будзе зроблена) затым адпускае яе насамрэч. Чалавек, які "ловіць" кнігу, заходзіць на той жа сайт. Увёўшы нумар кнігі, ён трапляе ў спецыяльны журнал, дзе робіць аглядавы запіс. Усё гэта паведамляецца буккросеру, які кнігу адпусціць.

На Беларусі буккросерам-першапраходцам з'яўляецца мінская дзіцячая бібліятэка № 14. Спецыяльныя паліцы з надпісам "Bookcrossing" і інфармацыяй пра гэты рух тут існуюць ужо каля чатырох год. Па словах загадчыцы бібліятэкі Людмілы Гідлеўскай, ідэя стварыць такія паліцы ў яе ўзнікла пасля прачытання артыкула ў газеце, дзе расказвалася пра сутнасць гэтага міжнароднага руху. А праз некаторы час яна ўбачыла стэлажы для бяспечнага буккросінгу ў гатэлі ў Белградзе (Расія). Выбар кніг, прадстаўленых для свабоднага карыстання, асабліва не ўраджаў, але здзіўляў сам факт існавання гэтай з'явы. Для стварэння падобных паліц на радзіме былі і іншыя прычыны: хацелася зрабіць бібліятэку незвычайным месцам, ды і наведвальнікі часта прыносялі непатрэбныя ім кнігі, якія браць у фонды не было сэнсу, а выкінуць рука не ўздмалася. Вось і існуе ў бібліятэцы асаблівыя куткі, дзе заўсёды ёсць наведвальнікі і дзе можна пакінуць кнігі.

Вопыт бібліятэкі № 14 праз год пераняла і Цэнтральная гарадская дзіцячая бібліятэка г. Мінска. Тут буккросінгам займаюцца ўжо тры гады. Як заўважыла загадчыца Цэнтральнай гарадской дзіцячай бібліятэкі Ірына Сінельнікава, прычына для стварэння паліц была тая ж: шмат добрых і якасных кніг прыносілі і працягваюць прыносіць наведвальнікі. У асноўным гэта сусветная класіка, але сустракаюцца

# Буккросінг па-беларуску

У кожным доме ёсць шафа ці паліца з кнігамі. Некаторыя з іх чытаюцца і перачытваюцца ўладальнікамі, некаторыя даюцца на час сябрам і знаёмым. Аднак у такой шафе знойдуцца і кнігі, якія пасля набыцця ні разу не чыталіся або пасля першага ж прачытання былі пастаўлены на паліцу "да лепшых часоў". Так, многія кнігі заслугоўваюць павагі і варты таго, каб іх захоўвалі, але ёсць і такія, што для асобна ўзятага чалавека не маюць ніякага значэння. Чаму б не даць іншым людзям магчымасць скарыстаць тое, што вам непатрэбна? А можа, варта было б падзяліцца з іншымі і любімай кнігай? Буккросінг (часам "кнігазварот") дапамагае вызваліць шафу ад непатрэбнай вам літаратуры, атрымаць асалоду ад пошуку кнігі, пазнаёміцца з новымі ідэямі.

і творы беларускіх аўтараў, часта ў перакладзе на рускую мову. Нягледзячы на тое, што прынесеныя кнігі не заўсёды знаходзяцца ў добрым стане, і іх змест часам не адпавядае сучасным патрабаванням, асобнікі доўга не затрымаваюцца ў стосах і знаходзяцца сваіх зацікаўленых чытачоў.

Аднак дзіцячая бібліятэка № 14 і Цэнтральная гарадская бібліятэка кнігі для буккросінгу не рэгіструюць на сайце і не прасочваюць іх далейшы лёс. Невыкананне адной з абавязковых умоў буккросінгу (рэгістрацыя адпущанай і знойдзенай кнігі) буккротары тлумачаць тым, што кнігі яны атрымліваюць у падарунак, значыць, кожны, хто забірае асобнікі, мае поўнае права скарыставацца іх па сваім уласным жаданні: прачытаць і пакінуць сабе або перадаць іншаму.

Пачынальнікамі стпрацэнтнага буккросінгу (з рэгістрацыяй) на Беларусі з'яўляюцца супрацоўнікі Навуковай бібліятэкі Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта. У верасні 2009 года ў адным з карпусоў бібліятэкі яны арганізавалі спецыяльныя кніжныя паліцы з надпісам "Bookcrossing". Як паведамліла намеснік дырэктара Навуковай бібліятэкі БНТУ Людміла Кузьмічова, усё пачалося з ініцыятывы дырэктара бібліятэкі Аляксея Скалабана. Ён праходзіў стажыроўку ў Швецыі і ў аэрапорце звярнуў увагу на кнігі, што знаходзіліся ў вольным доступе. Калі Аляксей Віталевіч вярнуўся на радзіму, стаў цікавіцца, у чым заключаецца сутнасць гэтага руху, ці існуе ён у Беларусі. А паколькі сёння страчваецца цікавасць да чытання, калектывам бібліятэкі было вырашана вольным чытаннем і цікавым спосабам прыцягнуць увагу студэнтаў да кнігі.

Увогуле буккросінг лічыцца альтэрнатывай бібліятэцы, але тут ён працуе на яе карысць. Новая з'ява выклікала інтарэс не толькі ў студэнтаў, але і зацікавіла калег-бібліятэкараў. Спачатку непатрэбныя кнігі прыносілі супрацоўнікі бібліятэкі, затым да гэтага руху далучыліся выкладчыкі і студэнты. За ўвесь час існавання спецыяльных паліц супрацоўнікамі бібліятэкі адпущана каля 500 кніг. Паліцы пусцеюць надзвычай хутка, прычым на іх змяшчаюць не

толькі мастацкую, але і дзіцячую, навукова-папулярную, тэхнічную літаратуру. На жаль, не ўсе адпущаныя кнігі рэгіструюцца на сайце, а гэта вельмі важна: з аднаго боку, цікава прасочваць шлях пэўнага асобніка, з іншага боку, не хацелася б, каб аднойчы адпущаная кніга стала зноў непатрэбнай і проста стаяла ў гагосяці на паліцы.

Пра спецыяльную падрыхтоўку, якую кнігі праходзяць да таго, як іх "адпускаюць", расказала загадчыца навукова-метадычнага аддзела Навуковай бібліятэкі БНТУ Алена Матвеева. Яна паведамліла, што для кніг распрацавалі інфармацыйныя лісткі, якія ўклеююцца на форзац. На гэтых лістках ёсць паметка, што кнігу не згубілі, тут жа даецца кароткая інфармацыя пра буккросінг, адрас сайта ў Інтэрнеце і рэгістрацыйны нумар кнігі. На гэтым жа сайце чытач можа выказаць свае думкі наконт кнігі, напісаць, дзе ён яе знайшоў і пакінуў. Аднак не ўсе спробы развіцця буккросінгу на Беларусі аказаліся паспяховымі. Восенню 2009 года адзін з мінскіх клубаў раз на месяц пачаў індзіць тэматычныя сустрэчы, прысвечаныя буккросінгу. Першыя вечарыны падобнага кшталту выклікалі цікавасць у наведвальнікаў клуба, але потым інтарэс да падобных мерапрыемстваў знік. Тэматычныя сустрэчы ў клубе больш не праводзяцца.

Буккросінг можна ацэньваць і ўспрымаць па-рознаму, але па меншай меры адзін станоўчы момант гэтай з'явы адначынь можна беспамылкова: ён прапануе альтэрнатыву. У любым выпадку выбар застаецца за чытачом: купіць кнігу ў кнігарні (часам за немалую суму), прачытаць яе адзін раз, а потым невядома на які час паставіць на паліцу; пайсці ў бібліятэку і ўзяць патрэбны асобнік на месяц. Ёсць і іншы варыянт — буккросінг. Месцы вы ўжо ведаеце, што і як рабіць — таксама. Таму адпускаяце кнігі, і яны вернуцца (толькі калі гэта ўжо будзе іншыя кнігі)!

Марына ВЕСЯЛУХА

На здымку: стэлаж для буккросінгу, размешчаны ў корпусе Навуковай бібліятэкі БНТУ.

## Ярмарка с белорусским акцентом

Министерство информации Республики Беларусь получило официальное приглашение от Генеральной дирекции международных выставок и ярмарок и от Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям России для участия в качестве почетного гостя Московской международной книжной выставки-ярмарки.

Московская международная выставка-ярмарка — крупнейший форум книжной отрасли на постсоветском пространстве, своеобразный смотр, где встречаются главные действующие лица книжной индустрии: издатели, писатели, библиотекари, книготорговцы, полиграфисты не только России, стран ближнего зарубежья, но и мира. В лучшие годы выставку посещали экспоненты более 80 крупнейших стран. За долгую историю существования ММКВЯ сложились определенные традиции ее проведения. Статус почетного гостя введен в 2005 году, когда центральным экспонентом стала Польша. Мы принимаем эстафету от Индии, которая, кстати, в прошлом году заняла площади в одну тысячу квадратных метров.

Смысл подобной акции — через книгу показать страну: её культуру, науку, образование.

Как сообщила начальник управления издательской деятельности и книжной торговли Министерства информации страны Елена Павлова, уже создан оргкомитет по подготовке к участию в выставке-ярмарке, определена исполнительная дирекция проекта. Члены оргкомитета — представители министерств информации, культуры, образования, издательства, Национальной библиотеки, Союза писателей Беларуси, Национальной академии наук, а также посольства Республики Беларусь в Российской Федерации. Возглавляет оргкомитет первый заместитель министра информации Беларуси Лилия Ананич.

К 1 июня 2010 года члены оргкомитета представят в Мининформ конкретные предложения по программе



мероприятий. Очевидно, что она будет максимально насыщенной. Славная годовщина — 65-летие Победы в Великой Отечественной войне — станет одной из главных тем. Еще одно серьезное направление — образовательное. Участники через книгу постараются показать систему образования страны, новые технологии в образовании. Пока окончательно не решено, какую площадь на выставке будет занимать наша экспозиция. Российская сторона предоставляет бесплатно 200 кв м "Может быть, мы возьмем 300 кв м", — отмечает Елена Савельевна. Кроме того, планируется, что мероприятия будут проходить и на других площадках, а не только в павильонах выставки. Составятся встречи и лекции в учебных заведениях, выступления в фойе и на открытых площадках танцевальных и песенных ансамблей. Запланировано возложение цветов к памятнику Янки Купалы в Москве. Программа "Республика Беларусь — почетный гость 23-й ММКВЯ" будет выстроена таким образом, чтобы встречи писателей, литературоведов, историков были дополнены выставками. Планируется подготовка фотовыставок под условными названиями "Республика Беларусь", "Земля мая". Планируется также организовать на улице торговлю продукцией белорусских издательств — в палатках "Белкини" или специально оборудованных фургонах. Не вызывает сомнений, что программа участия Беларуси на выставке-ярмарке будет насыщена литературными встречами. В состав большой творческой группы войдут известные писатели страны. Активное участие во всех проектах примет Союз писателей Беларуси. Традиционно состоятся международные "круглые столы", организатором и творческим вдохновителем которых являются журнал "Нёман", другие государственные литературно-художественные издания.


Рина НОВАК

## Анатацыі

# У вольную часіну

Прапануем агляд папулярных кніг, на якія варта звярнуць увагу.

1. **Грына Масляніцка, Мікола Багадзяж. Беларусь далетапісная: гістарычныя нарысы; маст. Арлен Кашкурэвіч.** — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010. — 224 с.



Легенды, паданні, міфы... Дзе праходзіць тая рыса, якая адмяжоўвае ў іх праўду ад выдумкі? Вядома ж, акрамя летапіснай гісторыі, кожны народ мае яшчэ і далетапісную, легендарную яе частку, якая на працягу многіх стагоддзяў складвалася з уяўленняў і вераванняў далёкіх продкаў. Верыць легендам ці не — кожны для сябе вырашае па-рознаму. Але ведаць іх трэба ў любым выпадку. Крыніцамі для напісання гэтай кнігі сталі працы гісторыкаў антычнасці, быліны, летапісы, хронікі, а таксама адна з самых загадкавых крыніц — "Вялесавая кніга".

2. **Тувэ Янсан. Маленькія тролі і вялікая паводка; пер. з швед. Насты Лабады; ілюстрацыі Тувэ Янсан.** — Мінск: Зміцер Колас, 2010. — 56 с.



Героямі гэтага апавяду з'яўляюцца незвычайныя істоты: мумітролі, падарожнікі-хаціфнаты, загадкавая дзяўчынка Цюльпана... Маленькі Мумітроль і Мумімама шукаюць цёплае, сонечнае месца, каб пабудавалі прыгожы дом. Яны здзяйсняюць неверагоднае падарожжа па моры, трапляючы ў чужыя мясціны, сустракаючы на сваім шляху неясныя перашкоды. У час падарожжа здабываюць яны і сапраўдных сяброў. Уземадапамога, шчырыя, цёплыя адносіны дапамагаюць героям пераадолець цяжкасці, знайсці выйсце з усіх складаных сітуацый. Кніга аздаблена чужынімі малюнкамі, зробленымі самай аўтаркай.

3. **Джером Сэлинджер. Над пропастью во ржи.** — Москва: Эксмо, СПб: Домино, 2010. — 332 с.



Што аб'ядноўвае вядомага англійскага пісьменніка Джона Фаулза і знакамітага амерыканскага рок-музыку Курта Кабэйна? Захапленне менавіта гэтай кнігай Джэрэма Сэлінджэра. Раман, над якім аўтар працаваў больш за 9 год, стаў сапраўды культурным аб'ектам адукацыі, непрыманне агульных канонаў і маралі грамадства — рысы, характэрныя светапогляду Холдэна Колфіда, галоўнага героя. Кніга адносіцца да ліку тых, якія з першага працягання цалкам зразумее не кожны. Яе трэба чытаць і перачытваць. Сёння раман знаходзіцца на новай хвалі папулярнасці, выкліканай смерцю аўтара.

4. **Фредерик Бегбедер. 99 франков.** — Москва, Иностранка, 2009. — 395 с.




Усё прадаецца: каханне, мастацтва, планета Зямля, вы, я, — сцвярджае аўтар у самым пачатку кнігі. Але далей сам жа разбурае гэтую, як падаецца на першы погляд, трывалую аксіёму. Раман Фрэдэрыка Бегбедэра, сноба і эстэта, пакажа прыхільніка калумністаў, прафесійнага рэкламшчыка, які напярэдадні публікацыі быў звольнены з рэкламнага агенцтва, стаў сапраўдным бестселерам. Гэты правакацыйны твор уяўляе сабой злую сатыру на рэкламны бізнес, на гэты вар'яцкі свет, у якім так бяздумна выкарыстоўваецца чалавечы рэсурс.

5. **Дэн Браун. Утрачаны символ.** — Москва: АСТ, 2009. — 570 с.




Прыгоды бясстрашнага вучонага Роберта Лэнгдана працягваюцца. На гэты раз Дэн Браўн выпрабуе здольнасці галоўнага героя ў разгаданні таямніц сталіцы Злучаных Штатаў Амерыкі. Аказваецца, сакрэты і дзіўныя гісторыі можна знайсці не толькі ў Старым Свеце, у Еўропе, але і ў Новым, у ЗША. Асабліва «легендарным» у гэтым сэнсе з'яўляецца горад Вашынгтон, заснаваны масонамі. Многія канспіролагі сцвярджаюць, што айцы-заснавальнікі валодалі таямніцамі выключнай важнасці, а ў размяшчэнні вуліц Вашынгтона схавалі загадкавыя пасланні...

6. **Павел Санаев. Похороните меня за плигунсом.** — Москва: Астрель, АСТ, 2009. — 318 с.



Раман рэжысёра і пісьменніка Паўла Санаева хутка ўвайшоў у лік любімых твораў многіх людзей. У шэрагу аргументаў адзначаюцца яго праўдзівасць і прыналежнасць да сапраўднай літаратуры. Кніга насамрэч уражае дэталёва, праўдзівасцю апаведу, каларытнасцю характараў, глыбокім псіхалагізмам, супярэчлівацю ўражанняў і высноў. Сямейныя войны — заўсёды сумная тэма, асабліва калі яны паказваюцца вачыма хворага хлопчыка.

7. **Кейт ДзіКамілло. Как слониха упала с неба; пер. с англ. О. Варшавер.** — Москва, Махаон, 2010. — 144 с.



Амерыканская пісьменніца Кейт ДзіКаміла ўзнагароджана медалём Ньюберы за асаблівы ўклад у дзіцячую літаратуру. Героі яе кніг — зусім нетыповыя для дзіцячай літаратуры — у чымсьці нязвычайныя. Яны адзіночкі, забытыя, пакінутыя бацькамі. Вось і гэта незвычайная гісторыя — пра хлопчыка-сірату Пітэра, які шукае сваю сястрычку. Ён не ведае, жывая яна ці не і як яе знайсці. Аднойчы ён задае гэтыя пытанні варажбітцы і чуе дзіўны адказ: Пітэру дапаможа... слоніха. І сапраўды, у хуткім часе ў горадзе пачынаюць адбывацца зусім неверагодныя падзеі... Так сваімі кнігамі аўтарка быццам гаворыць чытачу: "Верце — і дзіва здзейсніцца! І насуперак усім перашкодам зоркі запаліцца... а ў канцы шляху вас чакае поспех".

З кнігамі знаёмля Марына ВЕСЯЛУХА

## Витрина


# На любой вкус и кошелек

(Окончание. Начало на стр. 9)

Книжный магазин "Светоч" предоставляет услуги по предварительным заказам книг, участвует во внемагазинной торговле — постоянно принимает участие в праздниках, фестивалях, проводимых в городе Минске и области, отправляет товар по почте, действует определенная система скидок.

Покупатель, студентка колледжа искусств Юлия, уверена, что даже очень хороший фильм не сможет заменить книгу: "Читая книгу, даешь волю фантазии или просто наслаждаешься самим процессом. Книга будет актуальной всегда".

Довольно широко в продаже представлены аудиокниги и фильмы, снятые по произведениям известных литераторов. Огромный выбор аудиокниг для детей и школьников.



— Спрос на книги подвержен времени: сейчас, например, востребована экзаменационная и литература по централизованному тестированию, чуть позже, в период отпусков и отдыха, какая-нибудь легкая беллетристика, "дорожная" литература. В августе будут раскупаться школьные пособия. Продукция представлена на любой вкус и кошелек, — отметила Елена Бондаренко.

Быстротечно время... Хорошеет облик нашей страны и ее столицы, но одно остается неизменным: о Доме книги "Светоч" говорят: "Мой любимый книжный!"

Владимир ПОДОЛЯК

На снимках: заместитель директора "Светоча" Елена Бондаренко знакомит покупателей с книжными новинками; поэт Владимир Матвеевко презентует книгу для детей.

Фото Константина Дробова

# Вярнуцца і ўзарваць

## Апавяданне



Мікола ДУБОУСКІ

са страхам паглядаючы на неба: а раптам наляцяць нямецкія самалёты? Але неба было ласкавым, летнім. Неўзабаве сядоў уцекачоў папаўла чутка: наперадзе НКУС правярае дакументы, паклажу, клункі, валізікі. Пешаходы з двух бакоў стужкамі пацяклі лесам у абход яшчэ нябачнай правёркі. Баўто ўспомніў пра свой пісталет і захаваўся, але тут жа супакоіўся, узгадаўшы, што дазвол на яго ў пашпарце.

Праз кіламетр ці больш узброеныя афіцэры НКУСа сапраўды запынілі наркаматаўскую машыну, адзін з іх — маёр — загадна сказаў:

— Дакументы? — ён быў высокі, мажны і белабысы, падобны да белай свінні.

— А вашыя? — не разгубіўся Іван Пятровіч.

Маёр моўчкі дастаў з кішэні гімнасцёркі пасведчанне і разгорнутым паднёс яго да вачэй механіка. Іван Пятровіч паспеў працягнуць, што маёр Саўрасаў — асобаўпаўнаважаны НКУСа. Далей пералічваліся ягоныя паўнамоцтвы. Саўрасаў уважліва ўчытваўся ў пашпарт Баўто, глядзеў нейкі свой спіс і запрасіў ісці з ім у вайсковую палатку, якая стаяла побач. У палатцы ён спытаў:

— Камбінат замініравалі? — Баўто кінуў галавою.

— Дзе план мініравання?

— У капітана сапёраў Сукачова.

— Узарвалі?!

— Не было загаду, — ціха прамовіў Іван Пятровіч.

— Не?! — наліўся чырванню Саўрасаў. — Я павінен за такое цябе расстраляць на месцы. Вярнуцца — і ўзарваць! З табою пойдзе мой баец Сінялёў.

Сінялёў падаўся Івану Пятровічу маўклівым, вельмі худым і касцістым, лёгкім на хаду: спрытна пераступаў карані, скакаў па купінах і ні на крок не адставаў ад яго. Іван Пятровіч аглядаўся на яго, бо думалася, што гэты нкусавец адвадзе яго падалей, углыб лесу, і прыстрэліць, як бадзяжнага сабаку. "І будзеш ты, Ваня, смярдзець тут уздуцым, — падсумоўваў галоўны механік Мінскага мясакамбіната. — І чаму я павінен узрываць? Чаму не сапёры, якія ставілі міны? Чаму хоць бы не наш асабіст? Але ж ведаю, дзе схавана машынка "магнета". Крутанеш ручку — і ўзляціць у паветра палова важнейшых цэхаў прадпрыемства".

Яны моўчкі ішлі амаль цэлы дзень. Баўто быў упэўнены, што трымаецца правільнага кірунку — на паўднёвы захад, меркаваў, што там Мінск, уяўляў, што па левым баку павінен быць чыгунка на Асіповічы і ўрэшце на яе яны выйдучь. Даўжэлі цені дрэў, бо сонца ўжо садзілася на верхавіны высокіх бароў, рассыпалася залатымі пасмамі па прылесці. Стомленасць пачала адчувацца. Баўто не спыняўся, думаў адпачыць, калі выйдзе на ладную прагаліну між лесу. На змярканні Іван Пятровіч са сваім спадарожнікам-ахоў-

нікам выйшлі на сенажаць з капіцамі. Ля адной Баўто апусціўся на зялёную атаўку:

— Тут заначуем, баец Сінялёў?

— Заначуем, таварыш галоўны механік. Спаць будзем па чарзе, бо хто ведае, хто ходзіць тут па лесе, трэба быць пільным. Першым вартую я, вы, бачу, досыць стаміліся.

Баўто згадзіўся, бо сапраўды адчуваў салодкую стому, якая валіла з ног.

Баўто прагнуўся, сеў, агледзеўся. Сінялёва ля капіц не было. Над сенажацьцю калыхаўся густы пунсовы туман, бо ранішняе сонца прабілася скрозь стромкія высокія сосны і высвеціла скошаную сенажаць.

— Дзе ж Сінялёў? — спытаў сам сябе Іван Пятровіч. Ля капіц стаялі яго юфтавыя, амаль новыя чобаты, ляжала гімнасцёрка, карабіна не было. На пасланым ягоным плячаку, на газеце былі раскладзены лустачкі хлеба са шмальцам, кансерва "Кілька з гароднінай", пляшка напітку "Сітро".

— Сняданак на двух... — супакоіўся Баўто і стаў чакаць чэкіста. Хутка Сінялёў вымаляваўся з туману, босы, у сініх штанах, у белай нацельнай кашулі з карабінам у правай руцэ.

— Тут рачулка, вада цёплая... не жадаеце асвятліць? — задаволеная ўсміхнуўся ён. — Я не стаў вас будзіць.

Снедалі няспешна, Сінялёў распытваў у Івана Пятровіча пра сям'ю, як апынуўся ў Мінску і чаму выбраў прафесію досыць адказную. Баўто адчуў, што Сінялёў цікавіцца шчыра, і таму ахвотна адказваў на яго пытанні. Яны засядзеліся. Сонца стала ўжо высока над лесам.

Сінялёў абуўся, апрануў гімнасцёрку.

— Іван Пятровіч, па-над рэчкі — грунтоўка. Па ёй і пойдзем...

Сінялёў ішоў першым, Баўто стараўся не адставаць. Чэкіст працягваў ісці хутка, быццам гэтая глухая лясная грунтоўка яму добра знаёмая. Баўто хацеў напаміць яму, што тут трэба ісці асцярожна, бо невядома, на каго пры такім тэмпе можна напароцца. У гэты момант Сінялёў азірнуўся на свайго спадарожніка:

— У вас зброя якая ёсць?

— Пісталет.

— Трымайце напалатове...

— А што? Нікога ж тут.

— Чую, матацыклы дзесьці блізка. Так што...

Далей Сінялёў ішоў цішэй, услухоўваўся, як нешта прадчуваў. Дарога наперадзе круга заварочвала ўправа і знікала з вачэй. Хадакі дайшлі да павароту і ўбачылі тры матацыклы і немцаў, якія збіраліся купацца ў рэчцы. Яны адразу кінуліся да сваіх аўтаматаў ля матацыклаў. Сінялёў крыкнуў:

— Стралайце!

І імгненна, не перахопліваючы карабін другой рукою, перастраліў усіх матацыклістаў. Яны, як снапы, падалі ля сваіх машын. Баўто аслупянела глядзеў на забітых, забыўшыся пра свой пісталет. Сінялёў агледзеў адзенне сваіх ахвяр, знайшоў планшэтку, стаў вывучаць мапу, а потым сказаў разгубленаму Івану Пятровічу:

— Немцы яшчэ не ў Мінску.

— Адкуль ведаеш? — здзіўся Баўто.

— Тут у мапе свежа адзначана нейкая савецкая 100-я часць. Полк, а мо і дывізія? Не пускае, відаць, калі нават у іх

пазначана, — сказаў чэкіст з павагаю да гэтай часці.

— Адкуль гэтыя няслася? — убачыўшы, як Сінялёў намерваецца завесці адзін з матацыклаў, запытаў Баўто.

— Гэтыя? Раз'язны патруль, разведка, мусіць, з Маскоўскае шашы. Немцы спрабуюць акружыць сталіцу, а не ўдаецца. Сядайце, нам трэба праскочыць да Свіслачы, а там берагам можна перыкметна дабрацца да вашае работы...

Магутны матацыкл шалёна імчаў па грунтоўцы. Сінялёў стараўся кіраваць ім адной рукою, другой, праваю, усё так жа трымаў свой карабін. Ехалі хвілін сорок, а потым чэкіст раптам затармазіў, спыніўся. Глянуў задумлена на пасажыра:

— Ну вось, Іван Пятровіч, Свіслач. Вунь, дзе кусціцца вербалоз. Пад яго прыкрыццём дойдзем да камбіната, і адкрывайце свой рахунак фашыстам, я свой адкрыў даўно, у Іспаніі.

"Пра што гэта ён?" — не зразумеў механік, але не стаў удакладняць, а запытаў:

— А ты што, не са мной?

— Не. Дарэчы, скажу, што Саўрасаў паслаў мяне, каб я расстраляў вас пры першай сустрэчы з немцамі. А цяпер ідзіце — і ўзарвіце. Бывайце!

Аслупянелы механік стаяў на грунтоўцы, глядзячы, як у марыве гарачага дня растае матацыкліст Сінялёў.

Іван Пятровіч ішоў берагам да Мінска амаль да змяркання. Месцы на заходнім баку ракі былі яму знаёмы. Тут з камбіната праходзіла ў горад цеплатраза, шляхі да ачышчальных палёў, фільтрацыі.

У горадзе было ціха, як быццам ён зусім апусцеў. Баўто падабраўся да камбіната, дзе была кацельная, вугальная яма і вядомая яму аднаму маленькай брама. Схаваны ад людскіх вачэй іваю, ён скрушна глядзеў на роднае прадпрыемства. "Цяпер ад мяне залежыць, ці стаяць яму, ці ляжаць гарой бітай цэглы і непацрэбнага гнутага жалеза. А мо плюнуць на ўсё, прабрацца да свайго дому..." Але сонца зайшло, падрыўнік запоўз пад куст, лёг на ласкавую пахучую шаўкавіцу і заснуў.

Прачнуўся ад ранішняга сонца, якое прыемна лашчыла твар. Ён глянуў на двор камбіната і ўбачыў, што цэнтральная брама адчынена, ля ўвахода ў заводакіраўніцтва — легкавік і матацыкл, і зразумеў, што там ужо немцы. Ёкнула і зайшлося сэрца: "Цяпер, Ваня, выйсцяў табе няма, ідзі — і ўзарві. Не марудзь, Ваня, ідзі..." Баўто часта карыстаўся гэтым уваходам, праз вугальную яму — у кацельню, затым па галоўным калектары, дзе праходзіць усе галоўныя камунікацыі, механік трапляў у свой кабінет: толькі патрэбна было па прыступках падняцца ў фае цэнтральнага ўвахода.

Іван Пятровіч перыкметна пранік у кацельню. Было надзвычай ціха. Ён дастаў са свому "магнета" і рашуча крутануў ручку. Выбух не было. Крутануў яшчэ і яшчэ... Цішыня. Ціснула на вушы — і больш ніякіх гукаў. Ён раптам зразумеў, што "магнета" не падключана да ўзрывальнікаў закладзеных зарадаў. Баўто агледзеўся, убачыў вядома з мазутаю і пакляю, у кутку — бочку з саляркаю для матарнага цэха. "А калі падпаліць? Ці загарыцца?" — Івану Пятровічу зрабілася вельмі

крыўдна, рызыкаваў жыццём, а апынуўся, як кажуць, перад разбітым карытам.

— Падпаліць. Толькі гляну, што можа гарэць у калектары, — вырашыў ён, выйшаў з кацельні і паступова дайшоў да прыступак, што вялі ў фае. Падняўся па іх, прыслухаўся: ціха і нікога, і раптам убачыў, што дзверы яго кабінета прыадчынены. "Няўжо забыў замкнуць?" — захаляваўся галоўны механік і рашуча зайшоў унутр. І аслупянеў: за яго сталом сядзеў Саўрасаў у форме нямецкага маёра.

— Майн гот! — ускрыкнуў той па-нямецку, але справіўся з роспаччу і працягнуў па-руску: — Дабро пажалаваць, Іван Пятровіч.

Баўто ахапіла злосць. Ён нейкае імгненне быў гатовы выхапіць з кішэні пісталет і застрэліць гэтага белабрысага парсюка, але стрымаўся, бо зразумеў: стрэл выкліча трывогу, тут дзесьці нямецкія аўтаматчыкі. Маёр цалкам справіўся з разгубленасцю, гаварыў ужо добраразумліва:

— Вы спазніліся, Іван Пятровіч. Цяпер не трэба ўзрываць, цяпер камбінат і вы будзеце працаваць на Вялікую Германію. Я магу цяпер вас расстраляць. Але нам добрыя спецыялісты трэба. У мяне ёсць усе падставы, каб вы не збеглі да сваіх — яны вас расстраляюць за сувязь з намі. А пакуль, вось вам папера, аловак, садзіцеся і напішыце мне прозвішчы і адрас усіх спецыялістаў камбіната. Будзем працаваць, Іван Пятровіч?

Баўто імгненна зразумеў, што трапіў у пастку: "Не напішу — застрэляць, напішу — арыштуюць маіх таварышаў і пад страхам смерці прымусяць працаваць". Ён шалёна шукаў ратунак. Маёр задаволенна вывучаў дакументы, якія знайшоў на паліцы. Іван Пятровіч узяўся за крэсла, каб сесці. І раптам убачыў на паліцы сваёй шафы вялікі ключ, схпіў яго і з размаху ўцяў ім белабрысага на галаве. Пачуўся трэск чэрапа, і мажнае цела кулем ссунулася з крэсла на падлогу.

Іван Пятровіч выглянуў у фае. Там нікога не было, ён хутка па прыступках спусціўся ў калектар. Прайшоў у кацельню, абліў мазутаю паклю і запаліў яе. Тым жа шляхам, як і прышоў, пакінуў камбінат. Прабег праз раку па дашчатым мосце, па якім праводзілі на забой скаціну, перайшоў на другі бераг ракі. Баўто зразумеў, што немцы, знайшоўшы труп маёра, узнімуць трывогу. Так і здарылася: задыміла чорным дымам кацельня.

Механік шукаў якога-небудзь укрыцця, але наўкола — ні кусточка. Усюды голыя паляны, вытаптаны скаціною. Іван Пятровіч туліўся ўсім целам да голай зямлі, прадчуваючы, што жыць засталася нядоўга: немцы, якія ўжо абстрэльвалі з аўтаматаў узбярэжжа, кусты, вось-вось убачаць яго. Ён шукаў вачыма укрыцця і раптам убачыў у некалькіх кроках ад сябе спалены нямецкі бронетранспартёр з расчыненымі сталёвымі дзвярамі. Баўто ўскочыў унутр сталёвае тунны і зразумеў, што ўратаваўся, тут шукаць не будучь. На лаўках машыны ўздзіліся ад спекі трупы немцаў, смярдзелі так, што ў яго ўзнялася ванітаванне, але ён цягне да ночы, а калі сцягнула, пайшоў у Дворышча да сястры. За яго плячыма палаў камбінат. З тае ночы для яго на ўсе гады акупацыі пачаліся яшчэ большыя выпрабаванні, чым у першыя дні нечаканай вайны.

# Далягляды музычнай думкі

**Асветніцкі музычны фест "Музы Нясвіжа", які ладзіўся па ініцыятыве Нацыянальнага канцэртнага аркестра Беларусі пад кіраўніцтвам народнага артыста нашай краіны Міхаіла Фінберга пры падтрымцы Міністэрства культуры, Мінскага аблвыканкама і Нясвіжскага райвыканкама, адбыўся сёлета ў пятнаццаты раз. Менавіта гэты фестываль паклаў пачатак маштабнаму праекту аднаўлення айчынай музычнай спадчыны для тых малых гарадоў і паселішчаў, дзе ў розныя эпохі нараджаліся гэтыя чудаўныя творы. Па градыцы свята мастацтваў аб'яднала музыку, жывапіс, навуку.**



Як зазначыла доктар мастацтвазнаўства прафесар Вольга Дадзіёва, навукова-практычная канферэнцыя, па сутнасці, неад'емны складнік святаў "Музы Нясвіжа". Навуковыя акты штотод набываюць новы абрыс. За 15 год тут пабывалі даследчыкі ўсіх сфер мастацтваў Беларусі: архітэктурнага, выяўленчага, тэатральнага, літаратурнага... Апошнім часам, паколькі сярод "Муз Нясвіжа" галоўнай лічылася музыка, гэтыя канферэнцыі засяродзіліся менавіта на сферы музычнага мастацтва. І ў гэтым ёсць свой плён, паколькі адметнасцю нясвіжскіх падзей з'яўляецца вельмі шчыльнае спалучэнне музыкалагічнай навукі і музычнай практыкі. З аднаго боку, канферэнцыі адкрываюць тым новым далягляды, якія потым будуць рэалізаваныя ў мастацкім руху. З іншага боку, мастацкі рух з'яўляецца моцным стымулам для навуковых даследаванняў, што надае сэнс фундаментальнай музыкалагічнай навукі, якую часам беспадстаўна абвінавачваюць у адрыве ад рэчаіснасці.

Па сутнасці, строгія акадэмічныя даклады падкрэслваюць, адкрываюць так званую антыпрыярытэтную пазіцыю, пры якой кожны твор і факт, незалежна нават ад яго мастацкай якасці, мае вялікую пазнавальную каштоўнасць. Гэта падобна да археалагічных выкапняў: нават знойдзены фрагмент якой-небудзь старажытнай рэчы ні з чым не параўнальны ў сваёй каштоўнасці як доказ самаго факта існавання колішняй цывілізацыі, якая захавалася ў матэрыяльным аб'екце. У музыкалогіі тое ж самае: незалежна ад таго, шэдэўр гэта ці твор побытавага жанру, прыкладам, "Полацкі сшытак", але па сваёй каштоўнасці для беларускага мастацтва ён вельмі істотны і значны. Бо нясе інфармацыю пра існаванне ў XVII стагоддзі ў Беларусі еўрапейскіх традыцый у беларускім мастацтве, тых традыцый, якія супадаюць з агульнагістарычным фонам, і становіцца зразумела, што, калі захаваліся архітэктурныя помнікі: эпох барока, класіцызму, у паралелі з ім паўстаюць і помнікі музычнага мастацтва.

У працэсе шматгадовага вывучэння гісторыі музычнай культуры Беларусі (да XX ст.) было адшукана і даследавана

шмат крыніц, якія адкрываюць асобную сферу гэтай культуры, звязаную з працэсам яе самапазнання, самаасэнсавання. Гэта навуковыя і метадычныя, крытычныя і публіцыстычныя працы, якія ў сукупнасці можна пазначыць тэрмінам "музычная думка". Некаторыя з дадзеных помнікаў былі вядомыя беларускім музыкалагам і раней, іншыя ж толькі ўзгадваліся ў навуковай літаратуры.

У кола крыніц даследавання непазбежна ўцягваюцца помнікі, выдадзеныя ў Вільні, Варшаве і Пецярбургу, у сталіцах тых краін (Вялікага княства Літоўскага, Рэчы Паспалітай і Расійскай імперыі), у межы якіх калісьці ўваходзіла Беларусь. Усведамляючы, што ўсе гэтыя помнікі з'яўляюцца здабыткам некалькіх культур і народаў, іх можна аднесці і да гісторыі айчынай культуры, паколькі іх аўтарамі былі музыканты, якія нарадзіліся ці пэўны час працавалі ў Беларусі, аказаўшы сваёй кампазітарскай і педагогічнай дзейнасцю ўплыў на развіццё айчынага музычнага мастацтва.

У цэлым гісторыя музычнай думкі Беларусі вядзе свой радовод са старажытных летапісаў, хронік ды казанняў эпохі Сярэднявечча, доўжыцца ў тэкстах эпох Рэнэсансу (выказванні Ф. Скарыны), барока (працы М. Дылецкага, А. Мезенца) і класіцызму (падручнікі А. Варанца, Я. Голаанда). У сваёй большасці гэтыя помнікі маюць музыка-педагогічную скіраванасць і практычнае прызначэнне. У адрозненне ад іх, узоры музычнай думкі Беларусі эпохі рамантызму маюць больш шырокае змястоўнае поле: не толькі падручнікі і самавучыцелі, але і музыка-гістарычныя, эстэтычныя і тэарэтычныя працы, якія абгрунтоўваюць і адлюстроўваюць, падрыхтоўваюць і ахоўваюць музыкатворчы працэс, імкнучыся да вяршынь эстэтычных абагульненняў і спускаючыся ў даліны вузкапрафесійных праблем.

У адрозненне ад падручнікаў, музыка-эстэтычных і гістарычных прац, распрацоўкі выдатнага беларускага і польскага фалькларыста, філолага, лексікографа, музыкага дзеяча, выканаўцы і кампазітара Я. Карловіча пакуль не былі вядомыя айчынай навукі. А між тым Ян Карловіч пераклаў работы

"Асновы гармоніі" Э. Рыхтэра, "Падручнік па музычнай кампазіцыі" Й. Лобе, а таксама стварыў арыгінальную працу — "Праект новага музычнага пісьма". Апошняя работа Карловіча заслугоўвае асаблівай увагі, паколькі яна з'яўляецца адзіным узорам даследавання айчынных аўтараў у галіне музычнай палеаграфіі. Малавядомай з'яўляецца і кніжка ўраджэнца Слуцка, скрыпача-віртуоза Гераніма Памарнацкага "Даследаванне аб музыцы і скрыпках", выдадзеная ў Вільні ў 1835 годзе. Гэтая праца, напісаная ў традыцыях асветніцкага эсэ, уздымае шырокае кола пытанняў — ад прызначэння мастацтва ў цэлым да канкрэтных задач выканаўцы-скрыпача.

Другая палова XIX стагоддзя адзначана выходам у свет надзвычай каштоўных публікацый, якія і сёння не страцілі сваёй вартасці і цікавасці як крыніцы інфармацыі і дакладных гістарычных звестак пра музычнае мінулае Беларусі. Друкаваліся яны, як правіла, у спецыялізаваных часопісах, што рэгулярна выходзілі ў той час у Варшаве. Адна з іх належыць вядомаму дзеячу айчынай культуры, літаратару, біёграфу С. Манношкі А. Валіцкаму, які пэўны час жыў у Мінску, меў тут кнігарню, а ў канцы стагоддзя служыў архівістам у Нясвіжскай бібліятэцы Радывілаў. Яго артыкул "Мінская губернія з музычнага пункта гледжання", надрукаваны ў 1858 годзе, дае ўяўленне пра тагачаснае музыкальнае жыццё сённяшняй беларускай сталіцы, а таксама горада Слуцка.

У цэлым помнікі музычнай думкі Беларусі XIX стагоддзя, маючы несумненную прыналежнасць да айчыннага музыкальнага мастацтва, з'яўляюцца спадчынай некалькіх народаў і культур. Таму далейшае вывучэнне адкрытых і пошук новых крыніц па дадзенай тэме мае прыныповае значэнне для навуковай рэканструкцыі гісторыі музычнай культуры не толькі Беларусі, але і шырокай еўрапейскай прасторы.

"Музы Нясвіжа" і разнастайныя іншыя асветніцкія праекты, якія ладзіць Нацыянальны канцэртны аркестр нашай краіны на чале з маэстра Міхаілам Фінбергам, выконваюць не толькі грамадскую, але і навуковую задачу, бо ўзнаўленне спадчыны дзесяткаў айчынных кампазітараў дазволіла асэнсаваць, што адноўленая гукавая прастора — гэта феномен, тыповы для культуры Беларусі, сфарміраванай на скрыжаванні розных гісторыка-культурных плыней і адкрытай агульнаславянскаму і еўрапейскаму свету. Зразумела, што музыка колішняя і сучасная Беларусі — неад'емная і важная частка гэтага свету, а айчынная музыкальная культура па сваім тыпе, па жыватворнай місіі ў еўрапейскай музычнай сістэме была і ёсць культурай еўрапейскага сумежжа, якая шчодро даравала свету таленты і мастацкія каштоўнасці. Магчыма, менавіта гэтая душэўная шчодрасць і ахвярнасць дапамагала ўраджэнцам і песнярам беларускай зямлі ў іх складаным жыцці захоўваць творчы імпульс і заставацца жывымі ў памяці нашчадкаў і суайчыннікаў.

Віктар КАВАЛЁЎ


На здымку: Нясвіжская ра-туша.

Фота аўтара

З падзеямі XV свята "Музы Нясвіжа" мы працягнем знаёміць чытача ў бліжэйшых нумарах газеты.

## Радуюцца разам

Каля ста работ у розных тэхніках — гуаш, акварэль, шаўкаграфія, пастэль, выразанне выяў на цяжкім пергаменце — экспануецца на выстаўцы сучаснай дзіцячай кніжнай ілюстрацыі "Жылі-былі...". Яна працуе ў Гомельскай карціннай галерэі Гаўрылы Вашчанкі і прадстаўляе творчасць мастакоў Беларусі, Германіі, Польшчы... Раней гэтая выстаўка,



да арганізацыі якой спрычыніліся Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў, Інстытут імя Ё. Гётэ ў Мінску ды Польскі інстытут у Мінску, пабывала ў сталіцы і ў Магілёве.

Мастацкім кіраўніком Беларускага рэспубліканскага тэатра юнага гледача стаў Уладзімір Савіцкі, які да гэтага часу працаваў рэжысёрам у Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы і набыў вядомасць сваімі пастаноўкамі не толькі на мінскай сцэне. На новую пасаду ён быў прызначаны пасля звальнення ранейшага галоўнага рэжысёра ТЮГа — Наталлі Башавай, у якой скончыўся працоўны кантракт, а дырэктар яго не прадоўжыў, не зважаючы на пратэст часткі актёраў.

Фідэля Кастра ўражальна ўвасобіў у бронзе класік беларускага выяўленчага мастацтва народны мастак БССР Анатоль Анікейчык. Гэты выразны і манументальны скульптурны партрэт кубінскага лідэра, створаны ў 1973 годзе, захоўваецца ў фондах Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі. А вось яго копія нядаўна з'явілася ў цэнтры Каракаса — сталіцы Венесуэлы, блізу будынка Нацыянальнай Асамблеі. Урачыстая цырымонія адкрыцця бронзавага помніка-бюста Фідэлю Кастре, створанага нашым выдатным скульптарам, прайшла на Бульвары 200-годдзя пачатку вызваленчай барацьбы ад іспанскага каланізатарства, дзе плануецца зрабіць галерэю скульптур знаных рэвалюцыянераў.

Сталічная галерэя сучаснага мастацтва, якая завецца гэтак непаўторна па-беларуску — "Ў", наладзіла выстаўку маладой эстонскай мастачкі Маарыт Муркі, якая знаходзіць тэмы для сваіх работ у рэальным уласным жыцці ды ў асабістых перажываннях. Незвычайную экспазіцыю "Hair power"



("Сіла валасоў") склалі візуальныя вобразы, у тым ліку інсталцыі ды відэа, што адлюстроўваюць шматстайныя маніпуляцыі з чалавечымі валасамі як міфалагізаваным аб'ектам культуры. Выстаўка "Hair power" пабывала ў Санкт-Пецярбургу, а пасля паказу ў Мінску на яе падзівіцца публіка Кіева і Хельсінкі.

Лана ІВАНОВА

На здымках: Валерый Славук "Вадзянік"; работа з выстаўкі "Hair power".

Фота Віктара Кавалёва і аўтара

Калісьці, на самым пачатку XX стагоддзя, наватарская, а сёння ўжо класічная, вядомая ў некалькіх версіях (у тым ліку пад назваю "Сільфіды"), пастаноўка, увасоблена паводле лібрэта і харэаграфіі Міхаіла Фокіна, на аснове некалькіх фартэп'янных п'ес Фрыдэрыка Шапэна ў аркестроўцы Аляксандра Глазунова і Марыса Келера. На мінскай сцэне "Шапэніяну" ў 1952-м ставіў народны артыст БССР Сямён Дрэчын, а ў 1971 годзе — піцёрскі педагог-рэпетытар, вядомая ў свой час балерына Марыінскага тэатра Ніна Фёдарова. Сёлета над аднаўленнем гэтага рамантычнага бессюжэтнага аднаактовага спектакля працавалі яго колішнія выканаўцы — народныя артысты Беларусі Таццяна Яршова (як балетмайстар-пастаноўшчык) і Юрый Траян (мастацкі кіраўнік Беларускага балета, ён ажыццявіў мастацкае кіраўніцтва пастаноўкі), а таксама дырыжор-пастаноўшчык Алег Лясун, яго калега Андрэй Іваноў, аўтар сцэнаграфіі і касцюмаў Кацярына Булгакава. Прэм'ера "Шапэніяны" была паказана ў адзін вечар з аднаактовымі балетамі "Пахіта" (Вялікае класічнае па з балета Людвіга Мінкуса) і "Балеро" на музыку Марыса Равеля. Такія прэм'еры заўсёды праходзяць з аншлагам. Напэўна, таму, што класічны балет успрымаецца як сінонім ідэальнай прыгажосці, а людзям хочацца паглядзець на ідэал...

# Класіка як сінонім прыгажосці

**У мінулую пятніцу Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета Беларусі парадаваў аматараў класікі прэм'ерай: адбыўся паказ аднаактовага балета «Шапэніяна».**

Ідэя паставіць "Шапэніяну" сталася надзвычай актуальнай сёлета, калі свет адзначае 200-гадовы юбілей геніяльнага кампазітара-класіка. Але ў нашым тэатры задума гэтай пастаноўкі нарадзілася значна раней.

"Два гады таму, калі была пастаўлена "Пахіта", узнікла думка ўзнавіць "Шапэніяну": яны арганічна спалучыліся б у класічнай праграме аднаго вечара, — гаворыць народны артыст Беларусі Юрый Траян. — Наогул жа, рамантычны балет на музыку Фрыдэрыка Шапэна вельмі запатрабаваны. Ён заўжды цёпла прымаецца публікай. І ён, што немалаважна, — мабільны: лёгка спалучаецца з класічнымі нумарамі канцэртных праграм, з аднаактовымі спектаклямі, зручны для гастрольных вандровак. "Шапэніяна" ў пастаноўцы Ніны Фёдаравой ішла на нашай сцэне каля дваццаці гадоў. Наша пакаленне артыстаў любіла гэты балет. Мы неаднаразова і з поспехам паказвалі яго за мяжой: у Венгрыі, Іспаніі, Францыі. Прытым не трэба было ніякіх адмысловых дэкарацый: рамантычную атмасферу стварала сцэна, упрыгожаная дэкаратыўнымі тканінамі або толькі кветкамі. Дарэчы, важным стымулам для новай пастаноўкі сталася падрыхтоўка НАВТ оперы і балета Беларусі да фестывалю ў Нясвіжы, які мае адбыцца гэтым летам. Як мяркуюць, "Шапэніяна" будзе паказана ва ўнутраным дворыку радзівілаўскага замка, дзе цяпер будзе спецыяльная сцэна".

За некалькі гаў да прэм'еры ў журналістаў была магчымасць паглядзецьшы гене-



ральны прагон, пагутарыць з пастаноўшчыкамі і ўдзельнікамі новай работы тэатра. "Гэта вельмі ўзнёслы, рамантычны, вобразны спектакль. І вельмі складаны. Уласцівыя "Шапэніяне" паветранасць і лёгкасць не дасягаюцца адразу. Ад першага прэм'ернага паказу павінен мінуць пэўны час, каб сышліся ўсе кампаненты: візуальны вобраз, мастацкае святло, нагхнёны танец, і ўвасобілася цудоўная мара, народжаная музыкой", — так адказаў Юрый Траян на пытанне карэспандэнта "ЛіМа" пра звышзадачу спектакля, вызначаную яго стваральнікамі. "Звышзадача ў гэтым спектаклі — станцаваць музыку, бо ў ёй ёсць усё, — мяркуюць выканаўца адной з вядучых партый, заслужаная артыстка Беларусі Людміла Кудраўцава. — На сцэне паўстаюць тры па-рознаму афарбаваныя жаночыя вобразы. Адчуць і асвоіць адметнасць

стылістыкі, дасягнуць лёгкасці ды светласці, адарвацца ад зямнога прыцягнення — гэта досыць складана для выканаўцаў".

Класіка займае пачэснае месца і ў планах балетнай трупы. Як паведаміў Ю. Траян, у 20-11 годзе плануецца пастаноўка спектакля "Трыстан ды Ізольда" (гэты аднаактовы балет на музыку Рыхарда Вагнера быў у рэпертуары нашага тэатра з паўстагоддзя таму). Наконт балета Вячаслава Кузняцова "Клеапатра", прэм'еру якога планавалі ў рыхтаваць маэстра Валянцін Елізар'еў, мастацкі кіраўнік балета Ю. Траян заўважыў, што ён неаднойчы размаўляў з Валянцінам Мікалаевічам пра пастаноўку, але адказ быў літаральна такі: "Калі я не працую ў тэатры, я яго ставіць не буду". З класікай XIX і XX стагоддзяў звязаны і сёлетнія гастролі: у жніўні мяркуюць невялікая творчая вандроўка ў

Італію з балетам "Спартак"; у кастрычніку — саліднае турнэ па Мексіцы, дзе нашы артысты будуць паказваць у асноўным спектакль "Дон Кіхот"; у снежні (з пераходам на студзень наступнага года) — сустрэча з кітайскай публікай, якая падзівіцца на "Лебядзінае возера".

Паглядзеўшы адноўленую "Шапэніяну", я міжволі ўспомніла пастаноўку такога ж кішталту, якую ажыццявілі ў сярэдзіне 1990-х вядомыя дзеячы беларускага мастацтва. Гэта быў балет "Паланез" на музыку нашага земляка Міхаіла Клеафаса Агінскага. Ідэя належала кампазітару Яўгену Паплаўскаму, харэаграфія і пастаноўка — педагогу Беларускага дзяржаўнага харэаграфічнага каледжа Галіне Сіпельнікавай, аркестроўку фартэп'янных п'ес М. Кл. Агінскага зрабіў кампазітар Вячаслаў Кузняцоў (у партытуру для струннага аркестра былі ўведзены сольныя партыі флейты і фартэп'яна). Увасобілася гэтая крамальная гісторыя, падобная да рамантычнага ўспаміну, звязанага з першым юначым каханнем, першым расчараваннем, смуткам па былых і страчаных пачуццях, на канцэртнай сцэне. Балет "Паланез" выконвалі навучэнцы нашага харэаграфічнага каледжа (для іх спецыяльна былі пашытыя строі ў стылі XIX стагоддзя) ды Камерны аркестр Рэспубліканскага каледжа пры Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі пад кіраўніцтвам маэстра Уладзіміра Перліна. Гэты арыгінальны твор з поспехам быў паказаны не толькі ў Беларусі (напрыклад, на вялікай сцэне сталічнай філармоніі), але і падчас гастролі па гарадах Польшчы.

Дык, можа, варта звярнуць увагу на "Паланез" М. Кл. Агінскага — В. Кузняцова (дарэчы, сёння ўжо вядомага як аўтара некалькіх арыгінальных балетаў) і здзейсніць яго новую рэдакцыю ў творчым калектыве НАВТ оперы і балета Беларусі?

Святлана БЕРАСЦЕНЬ

На здымку: Людміла Кудраўцава, Алег ды Ірына Яромкіны ў сцэне з балета "Шапэніяна" (генеральны прагон).

Фота Віктара Кавалёва

# Свет вачыма дзяцей

Цудоўныя краявіды нашай роднай Беларусі здзіўляюць сваёй непаўторнасцю і разнастайнасцю прыродных фарбаў, натхняюць на творчасць усіх, хто ўмее заўважаць прыгожае. Так з'яўляюцца палотны, на якіх занатаваны мясціны і імгненні для вечнасці, для тых, хто прыйдзе пасля, каб таксама славіць і захапляцца самай лепшай краінай свету — Беларуссю.

А вось ці задумваўся хто: як, у які момант нараджаецца мастак? Калі ўзнікае жаданне занатаваць убачанае, дадаць свае фарбы ў створаны Богам каларыт?

У кожнага гэта імгненне сваё. Хтосьці імкнецца спасыцігнуць усе прамудрасці выяўленчага мастацтва і толькі тады выносіць вынікі сваіх дасягненняў на суд гледачоў. А хтосьці адчувае сябе мастаком, толькі ўзяўшы ў рукі алоўкі і фарбы. Сапраўднымі творцамі лічаць сябе выхаванцы дзіцячай студыі выяўленчага мастацтва, што працуе пры Цэнтры пазашкольнай работы г. Нясвіжа, Глеб Ванягель, Надзея Кухта, Уладзіслаў Матвееў, Настася Сокал, Аляксей і Вікторыя Карпач, Радзійн Кукула, Раман Пармон, Дар'я Мякіш, Вікторыя Тарасова, Ганна Рудзьяк, Дзіяна Белагурава, Аліна Пушачкіна, Кацярына Гладкая, Андрэй і Аляксандра Карацуну... Усіх не пералічыць: іх больш як восемдзясят. І ў здольнасцях кожнага з іх не сумняваецца іх выкладчык Алена Гаціла.

Сама Алена Генадзьеўна калісьці марыла стаць актрысай, захаплялася тэатрам, удзельні-

чала ў пастаноўках школьных спектакляў, дапамагала маляваць дэкарацыі. А яшчэ, схваўшыся ад сяброў і выхаватэляў, яна малявала сям'ю. Бо так сталася, што да пятага класа жыла ў інтэрнаце, а пра шчаслівае жыццё ў шчаслівай сям'і толькі марыла...

Алена закончыла СШ № 2, Магілёўскае педвучылішча. Першае месца працы — Юшавіцкая базавая школа Нясвіжскага раёна, дзе яна арганізавала тэатр, у якім артыстамі былі бацькі яе выхаванцаў, а таксама настаўнікі школы. У 1992 годзе Алена Генадзьеўна перайшла на працу ў СШ № 1 горада Нясвіжа, дзе арганізавала школьны драматычны тэатр. Адна з яго пастаноўкаў — п'еса "Помнік каханню" К. Шышыгінай — была паказана падчас правядзення першага фестывалю камернай музыкі "Музы Нясвіжа".

У 1999-м атрымала запрашэнне фонду "Мы — дзеці" і некаторы час выкладала выяўленчае мастацтва ў Балгарыі. Затым удасканальвала свае веды на факультэце метадыкі выяўленчага мастацтва ў БДПУ імя Максіма Танка. Адначасова працавала настаўнікам выяў-



ленчага мастацтва і сусветнай мастацкай культуры ў Гарадзейскай СШ № 2.

У Цэнтры пазашкольнай работы пад яе кіраўніцтвам працуе шэсць гурткоў, якія наведваюць дзеці, пачынаючы з 5 — 6 гадоў (гурток працуе пры дзіцячым садзе № 5) і заканчваючы навучэнцамі Нясвіжскага дзяржаўнага ліцэя. Навучанне вядзецца па аўтарскай праграме А. Гацілы, разлічанай на тры гады. Сярод асноўных мэт — даць ужо ўзрэнне пра віды выяўленчага мастацтва, развіваць фантазію, творчы густ, асвоіць тэхніку акварэлі, гуашы, пастэлі. Алена Генадзьеўна стараецца звяртаць увагу на маральныя якасці, якія найлепшым чынам развіваюцца ў працэсе

творчасці. Дзеці вучацца сябраваць, дапамагаць адно аднаму. Святлы яны таксама сустракаюць разам. Магчыма, таму кожная работа выхаванцаў Алены Генадзьеўны — гэта падзея. Святая фантазія, яркія фарбы і чысціні дзіцячых душаў: "Мая Беларусь" Дзіяны Гаравацкай, "Кветкі радасці", "У кожным малюнку — сонца" Ілоны Якаўлевай, "Ляццяць журавы" Настасі Санько, "Партрэт таты" Вольгі Барсукевіч, "Прагулка" Вікторыі Кунаш... Гледзячы на гэтыя работы, я яшчэ раз упэўніваюся, што сапраўдны свет менавіта той, які ўзнікае ва ўяўленні дзяцей. Вясець і непасрэды, загадкавы і чароўны. Ён такі, бо нараджаецца ад шчырасці і дабрыні


дзіцячых сэрцаў, у якія з пяшчотай і любоўю укладваюць гэтыя найлепшыя чалавечыя якасці настаўнікі і бацькі. А што да Алены Генадзьеўны, то яна ўвогуле лічыць, што неталенавітых дзяцей няма. Таму і прымае ў студыю ўсіх, як кажуць, і "малюючых", і "немалюючых", а вынікі не прымушаюць сябе чакаць. Выхаванцы студыі — частая госці рэальных, абласных і рэспубліканскіх конкурсаў і выстаў. Найлепшыя водгукі жыхароў горада атрымала выстава "Свет вачыма дзяцей", якая нядаўна экспанавалася ў Нясвіжскай цэнтральнай раённай бібліятэцы. На абласным конкурсе дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва і мастацкай творчасці "Скарбонка талентаў" Ілона Якаўлева атрымала дыплом першай ступені за трыпціх "Калядкі ў Нясвіжы". На гэтым жа конкурсе Дзіяна Белагурава за малюнак "Прагулка зімой" была адзначана дыпломам трэцяй ступені. На абласным конкурсе дзіцячай творчасці "Выратавальнік вачыма дзяцей" Ілона Якаўлева атрымала дыплом другой ступені. Выхаванцы студыі ўдзельнічалі і ў міжнародным конкурсе на лепшую паштоўку "Арт-парадок".

Але галоўная ўзнагарода для кіраўніка студыі А. Гацілы — гэта яе выхаванцы, якія на шчырасць умеюць адказаць шчырасцю, ствараючы пры дапамозе фарбаў цудоўны свет, яшчэ больш сапраўдны, чым наша рэальнасць.

Валянціна ШЧАРБАКОВА  
г. Нясвіж

На здымку: Алена Гаціла са сваімі выхаванцамі.

Фота аўтара



**Слова краязнаўцы**



**Анатоль Бутэвіч з Мінска разважае пра маральнасць, патрыятызм і карысць развіцця краязнаўства як невычэрпнай крыніцы радзімазнаўства, радзімалюбства.**

— Для мяне краязнаўства — самая незвычайная і самая дэмакратычная навука. Яна, як і матчына мова, як усё роднае і блізкае, уваходзіць у свядомасць без прымусу і без выпускнога экзамена. Краязнаўства ўваходзіць у нашу свядомасць з расповедаў бацькоў, з фотаздымка на сцяне хаты ці кватэры, з сямейнага радаводу. Яно набывае асэнсаванасць у дзіцячым садку, у школе, дзе праз усе формы навучання і выхавання незаўважна праводзіцца лінія на веданне сябе, свайго роду, сваіх бацькоў.

Хоць, відаць, экзамен усё ж існуе — яго прымае ў нас само жыццё. Менавіта яно правярае нашу вернасць родным караням, нашу здольнасць быць дзецьмі зямлі-маткі. І мо таму ў беларускім краі так шмат людзей, апантаных прагай самавьяўлення ў абазнанасці ў сваёй мясцовай гісторыі. Хоць мясцовай назваць такую гісторыю можна ўмоўна, бо з гісторыі кожнай мясцінкі, кожнага роду і складаецца наша агульная гісторыя, наш агульны радавод, а калі далей — то і гісторыя чалавецтва наогул. Ці не таму краязнаўства называюць радзімазнаўствам? А яшчэ — радзімалюбствам.

Так, будзем ведаць свой край, то будзем і любіць яго. Ну а калі будзем любіць, то не ведаць яго проста не здолеем: грамадзянская прыналежнасць, натуральны патрыятызм не дазваляць.

На шчасце, у нашай старонцы заўсёды было і застаецца сёння шмат краязнаўцаў, сапраўдных прафесіяналаў сваёй справы. Дзякуючы іх руплівасці, багачее наша гісторыя на новыя адкрыцці, на вывучэнне яшчэ невядомага ці несправядліва забытага. І што самае важнае, гэтая захопленасць радзімалюбствам не прывілея адзіночак, яна становіцца сапраўды народным рухам, усеагульным памкненнем ведаць, шанаваль і берачы свае карані. Пацвярджэннем гэтаму можа быць і неаб'якавая да нашай гісторыі "Краязнаўчая газета".

А развіццё краязнаўства не погляд у мінулае, гэта памкненне ў будучыню, выхаванне і прывіццё моладзі важнейшай жыццёвай патрэбнасці як мага паўней ідэнтыфікаваць сябе. Калі так станеца сапраўды, то праз пашырэнне краязнаўства стане беларуска нацыя багачэйшай, больш згуртаванай, а народ наш — сапраўды высокамаральным і свядомым гаспадаром свайго лёсу, сваёй зямлі, сваёй гісторыі.

**Уніяцтва: учора і сёння**

У Навагрудскім гісторыка-краязнаўчым музеі прайшла сустрэча з уніяцкім святаром з Ліды Андрэем Буйнічам, прысвечаная стварэнню і распаўсюджанню на тэрыторыі Беларусі уніяцкай царквы.

Гісторыя грэка-каталіцтва пачалася пасля падпісання ў 1596 годзе Берасцейскай уніі. Богаслужэнне вялося на беларускай мове, а падначальвалася царква Папе рымскаму. Айцец Андрэй распавёў прысутным у зале школьнікам і дарослым пра распаўсюджанне гэтай рэлігіі на беларускіх землях, пачынаючы з 1596 года і заканчваючы яе адраджэннем у пачатку 1990-х гадоў.

Сёння уніяцтва зноў перажывае перыяд адраджэння, ствараюцца новыя парафіі, павялічваецца колькасць вернікаў. Айцец Андрэй паведаў, што і ў Навагрудку ўжо плануецца стварэнне уніяцкай парафіі.

Марына ВЕСЯЛУХА

**Байкапісец з вёскі Ляўкі**

Пра Цімоха Карагу ўпершыню я пачуў ад намесніка старшыні Старадарожскага райвыканкама Альберта Міхайлава. На вялікі жаль, і яго ўжо няма сярод жывых. Чуйны да мастацкага слова, паэт-песеннік, ён так цікава раскаваў пра літаратара-земляка, што не паехаць у Старыя Дарогі на сустрэчу з роднымі байкапісца проста нельга было. А ўжо перад самай дарогай завітаў у мінскую кнігарню па вуліцы Карла Маркса. У букніністчным адзеле натрапіў на старую кніжку беларускага гумару на рускай мове. Сярод твораў знакамітых майстроў і дзве байкі Цімоха Карагі. Дык давайце разам узгадаем паэта-сатырыка з вёскі Ляўкі Старадарожскага раёна.

...І вось мы разам з Альбертам Міхайлавым у родных мясцінах Цімоха Карагі.

— Лёс бацькі ў многім падобны на лёс яго пакалення, — раскавае дачка паэта Любоў Цімафееўна (яна жыве таксама ў Ляўках і ў школе суседняй вёскі Церабуты выкладае беларускую мову і літаратуру. У Церабутах мы і сустрэліся). — Сам ён родам з Віцебшчыны, нарадзіўся 10 красавіка 1917 года ў вёсцы Малінаўка Чашніцкага раёна. Скончыў педтэхнікум. Напрыканцы 1930-х прыехаў працаваць настаўнікам у Ляўкі. У 1939 годзе прызвалі ў Чырвоную Армію. У салдацкім страі і застала тату вайна. Будучы цяжка параненым, патрапіў у палон. Пашчасціла выжыць. Адрасу пасля вызвалення з палону працаваў у Чалыбінску, рэдагаваў газету "Батуринский горняк". Вось тады, відаць, і атрымала най-

большае развіццё яго паэтычнае захапленне. Хаця вершы пісаў яшчэ ў час вучобы ў тэхнікуме...

Вярнуўшыся дадому, Цімох Карага працуе настаўнікам рускай мовы ў Ляўках (цяпер ужо колішняя васьмігодка зачынена). Выкладае і іншыя прадметы. Кіруе мастацкай самадзейнасцю, піша песні. Пад кіраўніцтвам настаўніка ладзяцца канцэрты ў мясцовым клубе. І вядома, шмат піша. Не толькі сатырычныя вершы, але і лірыку, творы, адрасаваныя дзецям. Часта друкуецца ў рэспубліканскіх газетах і часопісах. А болей за ўсё — у старадарожскай раённай газеце. У Ляўках, суседніх вёсках нумары мясцовай газеты з байкамі земляка зачытваліся, што называецца, да дзірака, перадаваліся з хаты ў хату.

— Часам тата меў і непрыемнасці, — раскавае дачка

паэта. — Адночы пазнаў сябе і калгасны брыгадзір у адной з баек, хаця, зразумела, пісаў бацька вобраз абгульнены. Мясцовыя п'яніцы стараліся адзін другога падкузьміць: маўляў, шмат не пі, бо патрапіш на аловак Цімоха Карагі.

У пачатку 1960-х у Мінску выйшаў зборнік сатыры ляўкоўскага паэта "Братка Кандратка". Рыхтаваў байкапісец і яшчэ адну кнігу — "Раўнівая зайчыха". Марыў пра кнігу вершаў для дзяцей. Але задуманаму спраўдзіцца не ўдалося. Памёр Цімох Антонавіч 31 жніўня 1980 года. Пахаваны на могілках у вёсцы Ляўкі.

Паэта-земляка часта згадваюць на ўроках беларускай літаратуры, абавязкова раскаваюць пра яго ў прэдадзены Дня беларускага пісьменства. Некалькі гадоў назад у Старых Дарогах быў праведзены сапраўды грандыёзны вечар

у гонар сатырыка. А вёў яго унук паэта — здольны арганізатар культурна-асветніцкай работы, ён і сам чуйны да мастацкага слова, спрабуе пісаць.

— Добра было б нам зрабіць традыцыйнае штогадовае свята паэзіі ў знак памяці Цімоха Карагі, — разважаў на развітанне ў тую нашу сустрэчу Альберт Міхайлаў. — А мо нават — свята сатыры і гумару. Мне здаецца, што людзі добра ўспрынялі б гэтую ініцыятыву. Варта парупіцца і пра выданне спадчыны ляўкоўскага самародка асобнай ёмістай кнігай. Думаю, што чытач у кнігі быў бы не толькі на Старадарожчыне.

У Старадарожскай раённай бібліятэцы захоўваецца машынапісны "том" паэзіі Цімоха Карагі "Споведзь без пакаяння". Берагуць яго старадарожцы як самую дарагую каштоўнасць. Чытаючы байкі "Зайдросны баран", "Пілюк і грыбок", "Конь і слон", "Асёл-дзівак", іншыя творы саматужнай кнігі, і я пранікаюся шчырай чытацкай зацікаўленасцю да зробленага настаўнікам з вёскі Ляўкі Старадарожскага раёна. Што ж, будзем спадзявацца, што час яшчэ паспрые — і будзе выдадзена кніга сатыры і гумару Цімоха Карагі.


Кастусь ЛАДУЦЬКА

**Брама з Пінска ў шырокі свет**

З 1997 года выдаецца, спачатку ў Брэсце, а цяпер у Пінску, ілюстраваны паўтадавік "Гістарычная брама", прысвечаны мінуламу і сучаснасці Палесся, яго культурнаму патэнцыялу. Апошнія яго нумары падрыхтаваны да друку дзякуючы намаганням Палескага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Галоўным рэдактарам выдання з'яўляецца культуролог Аляксандр Ільін, а ў склад рэдакцыі ўваходзяць такія замежныя аўтарытэты, як акадэмік НАН Украіны Іван Дзюба, дырэктар Цэнтра беларусазнаўчых даследаванняў Інстытута славяназнаўства Расійскай акадэміі навук, доктар філалагічных навук Юрый Лабінцаў (Масква), віцэ-дырэктар Інстытута гісторыі, доктар гістарычных навук Войцех Слешыньскі (Беласток), вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута славістыкі ПАН, доктар гуманітарных навук Анна Энгелькінг (Варшава), вучонья з Брэста, Гродна і Мінска. Гэта забяспечвае часопісу шматграннасць. Зразумела, што на яго старонках друкуецца цікавыя матэрыялы пра сувязі паміж культурамі розных краін, нашых сучаснікаў і звязаных з імі бібліятэчныя і архіўныя знаходкі.

У адным з мінулагадніх нумароў (№ 24) змешчаны матэрыялы аб трох такіх знаходках, звязаных з ураджэнцамі і жыхарамі Брэстчыны. У бібліятэцы "Асалінэум" (Вроцлаў) аказаўся машынапісны рукапіс "Паўстагоддзя ўспамінаў" ураджэнца маёнтка Мутвіца Пінскага павета Гераніма Тукальскага-Нелюбовіча (1901 — 1975), пасляваеннага жыхара Польшчы. Асабліва каларытна ён апісаў знакамітыя пінскія кірмашы. Пётр Ціхарацкі, які, відаць, знайшоў рукапіс, дадае да апісання нататку пра беларуска-літоўскі шляхецкі род Нелюбовічаў-Тукальскіх, вядомы з XVI стагоддзя. Васіль Туміловіч раскавае на старонках паўтадавіка пра невядомае раней апісанне вёскі Чудзін, зробленае ў 1934 годзе Рудольфам Ралецкім, ураджэнцам Ганцавічаў, у якасці дыпломнай работы Вышэйшай гандлёвай школы ў Варшаве. Аўтар падрабязна раскаваў пра гаспадарчыя сувязі вясцоўцаў, іх побыт. Дарэчы, некаторыя звесткі шакіруюць — напрыклад, тое, што багатыя гаспадары бралі на вяселе ажно дзвесце паўлітэракаў гарэлкі, а мужчыны хадзілі летам "у палатняных спадніцах". Усё гэта і многае іншае патрабуе, як слухна піша В. Туміловіч, дадатковай праверкі этнографу.



Сенсацыйнай мне здаецца архіўная знаходка самога галоўнага рэдактара часопіса — "Спіс будаўнічых работ, выкананых інжынерам М. Катовічам". У спісе тым аказаліся ажно 203 аб'екты — жылыя дамы ў Пецярбургу, цэрквы, прамысловыя прадпрыемствы, масты. Адных гмахаў тэатраў і кінатэатраў у паўночнай сталіцы і яе прыгарадах узведзена, паводле спісу, ажно 19. Хаця сціплы "інжынер", а на самай справе таленавіты архітэктар Мікалай Катовіч нарадзіўся ў Вільні, але мы маем усе падставы лічыць яго сваім сучаснікам, бо паходзіў ён з сям'і беларускага праваслаўнага святара, многа будаваў у Пінску і яго ваколіцах.

З цікавасцю чытаюцца таксама матэрыялы пра беларускае паходжанне ўкраінскага пісьменніка Юрыя Алены, старажытнаму роду якога належаў маёнтка Юнішча каля аднайменнай вёскі на Століншчыне.

З нецярпліваасцю будзем чакаць наступных нумароў змястоўнай пінскай "Гістарычнай брамы".

Адам МАЛЬДЗІС

**Культура слова**

**Крупнік**

Гэтак жа, як і *амлет*, у сваім дзяцімстве я ніколі не чуў слова *суп*. У нас яно і сёння — чужое, беспатрэбнае. Як тлумачыць "Словарь русского языка", суп — гэта "жидкое кушанье, представляющее собой отвар (из мяса, рыбы, грибов и т.п.) с приправой из овощей, крупы и т.п." У нас гэтая страва, калі яна варылася з якімі-небудзь крупамі, называлася і цяпер называецца — *крупнік* (у іншых мясцінах Беларусі — *крупеня*):

прасяны крупнік, ячны крупнік, грэчневы крупнік, аўсяны крупнік, рысавы крупнік і г.д. Рэдкая страва з бульбы ў нас завецца *бульён* (а не *бульбяны суп*), з рыбы — *юшка* (або *рыбная поліўка*), з грыбоў — проста *грыбы* (або *грыбная поліўка*), з мукі — *зацірка*, з фасолі — *фасоля* (або *фасолева поліўка*), з гароху — *гарох* (або *гароховая поліўка*). І — ніякіх чужародных супоў, якія пачалі ўсё больш настойліва выцясняць з нашай мовы і слоўнікаў спрадвечныя беларускія назвы!

Кастусь ЦВІРКА

**Мінуўшчына**

**Вандроўка праз... касцюм**

Супрацоўнікі Мядзельскага музея Народнай славы вырашылі арыгінальна пазнаёміць наведвальнікаў з выставай "Беларускі касцюм: ад мінулага да сучаснага". Яны запрасілі школьнікаў не на звычайную экскурсію, а на тэатралізаваную.

— Мы з вамі ажыццявілі вандроўку ў гістарычнае мінулае нашай Беларусі. І пачнём свой апавед з таго часу, калі з'явілася новае сацыяльнае саслоўе, якое называлася шляхта, — пачалі гаворку супрацоўнікі музея, апранутыя, натуральна ж, у даўнейшыя строі.

Падрабязна раскавалі яны пра паходжанне шляхты, яе звычкі і традыцыі, разыгралі сцэнку з камедыі В. Дуніна-Марцінкевіча "Пінская шляхта". А яшчэ вучні маглі не толькі даведацца, як называюцца танцы шляхты, але і паглядзець адзін з іх. І вядома ж, шмат увагі надавалася тагачасным касцюмам. Найсмалейшыя з гледачоў маглі нават прымерыць іх. Даведаліся вучні не толькі пра вытанчаныя шляхецкія строі, але і пра больш сціплыя — народныя.

Амаль гадзіну доўжылася гістарычная вандроўка ў мінулае нашага народа, якая дазволіла маладому пакаленню пазнаёміцца не толькі з гістарычным адзеннем беларусаў, але і з іх побытам, традыцыямі, звычкямі.

Напрыканцы ўзгадалі ўсіх, хто дапамог арганізаваць выставу і імпрэзу. Сярод іх прадстаўнікі кафедры мастацкай і педагагічнай адукацыі Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка, пад кіраўніцтвам якіх студэнты выканалі рэканструкцыю адзення, Дзяржаўнага музея гісторыі тэатральнай і музычнай культуры Беларусі ды іншыя.

Алесь ВЫСОЦКІ

У верасні 2010 года Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Яўхіма Карскага адзначаць 180-гадовы юбілей. Гэта найстарэйшая публічная бібліятэка Беларусі. Яна з'яўляецца метадычным цэнтрам для 455 публічных бібліятэк Гродзеншчыны. Па выніках работы за 2008 год калектыў скарбніцы ўзнагароджаны спецыяльнай прэміяй Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дзеячам культуры і мастацтва за значны ўклад у патрыятычнае выхаванне і арганізацыю бібліятэчнага абслугоўвання насельніцтва. Да 180-годдзя рыхтуецца шмат мерапрыемстваў: міжнародная канферэнцыя, прэзентацыі аддзелаў, выставы, экскурсіі, дні адчыненых дзвярэй, будуць выдадзены гісторыя бібліятэкі і буклеты.



Адзін раз у месяц у бібліятэцы працуе юрыст, які праводзіць для чытачоў бясплатныя кансультацыі па жыллёвых, сямейных, грамадзянскіх і іншых пытаннях.

**Як і сто год таму**

У доміку, дзе раней жыла вядомая польская пісьменніца Эліза Ажэшка, створаны інфармацыйна-адукацыйны цэнтр, які дазволіць пашырыць спектр бібліятэчных паслуг з выкарыстаннем сучасных камп'ютэрных тэхналогій. Для ўсіх катэгорый чытачоў, у тым ліку для інвалідаў, існуюць роўныя магчымасці для атрымання інфармацыі.

У межах рэалізацыі Прэзідэнцкай праграмы "Дзеці Беларусі" распрацавана дабрачынная праграма "3 надзеі у будучыню" на 2008 — 2010 гг., мэта якой — аказанне падтрымкі і дапамогі сацыяльна неабароненым дзецям і падлеткам. Калектыў бібліятэкі актыўна супрацоўнічае з устаноўамі адукацыі і медыцыны, Гродзенскай епархіяй, прадстаўнікамі праваахоўных органаў. Праводзіцца розныя мерапрыемствы, накіраваныя на маральна-духоўнае выхаванне юнакоў і дзяўчат. Традыцыйнымі сталі дабрачынныя акцыі і навагоднія свята для дзяцей-сірот, які гэта некалі рабіла сама Эліза Ажэшка.

Эліза Ажэшка была не толькі вядомай пісьменніцай, але і актыўным грамадскім дзеячам, філантропам, эсэістам, асветніцай. У яе любілі гасцяваць творчыя людзі з усёй акругі, ладзіліся вечарыны, заўсёды гучалі песні на розных мовах.

...А непасрэдна мемарыяльныя пакоі складаюцца з малага салона "Пад баранамі" і рабочага кабінета пісьменніка.

— Тут, як і сто гадоў таму: на кніжных паліцах стаяць яе прыжыццёвыя выданні, на сценах — любімыя карціны, стол, крэслы, дываны — усё выканана так, каб максімальна перадаць гістарычны каларыт. Нават той самы (яе!) камін, каля якога любіла сядзець Эліза Ажэшка, на тым жа месцы, — расказвае бібліятэкар іонацкага філіяла Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкі Вера Матыс.

І сапраўды, у доміку Ажэшкі лунае пах, атмасфера, водар яе часу. Нібыта зараз адчыніцца дзверы і зойдзе сама гаспадыня. Гасцінна запросімце да стала, прапануе кубачак кавы, распачне цікавую гутарку...

Уладзімір ПАДАЛЯК

На здымках: дырэктар бібліятэкі Лідзія Мальцава; домік Ажэшкі.

Здымкі прадстаўлены супрацоўнікамі Гродзенскай абласной бібліятэкі

# ...І домік Элізы Ажэшкі

**Адзін працэнт ад заробку**

Матэрыялы архіваў сведчаць, што рашэнне аб адкрыцці бібліятэкі было прынята ў верасні 1830 года на нарадзе ў гродзенскага генерал-губернатара Міхаіла Бабяцінскага. Асновай бібліятэкі сталі дабрачынныя ахвяраванні дваран горада. Першапачаткова кнігамі карысталіся ўсяго 40 чытачоў. Рабочыя, сяляне, іншыя простыя людзі не мелі магчымасці карыстацца публічнай бібліятэкай.

Спачатку скарбніца размяшчалася ў звычайным доміку губернскага бібліятэкара. Каб выправіць яе бедны стан, губернатар прапанаваў усім служачым горада ахвяраваць па адным працэнце ад месячнага заробку. Такім чынам, на сабраныя грошы былі выкуплены перыядычныя выданні і куплены некалькі дзесяткаў кніг. Людзі, якія грашова дапамагалі бібліятэцы, мелі права на бясплатнае карыстанне, а астатнія маглі стаць чытачамі толькі на платнай аснове (месячны абанемент карыстання фондамі каштаваў 50 капеек).

З 1940 года кнігі пачалі выдавацца чытачам бясплатна. Кніжны фонд тады склаўся з 35 тысяч адзінак, якім карысталіся каля 4 тысяч чалавек. Штодзённа бібліятэку наведвала больш за 450 чытачоў!

З Гродзенскай публічнай бібліятэкай цесна звязаны лёсы многіх цікавых людзей. Першым бібліятэкарам, напрыклад, быў Міхаіл Зелянко — сябар слыннага ўкраінскага паэта Тараса Шаўчэнкі. А ў 1892 годзе бібліятэку ўзначаліў вядомы вучоны, педагог і грамадскі дзеяч, бацька Максіма Багдановіча — Адам Ягоравіч.

**Кнігі спалывалі на плошчы**

У гады Вялікай Айчыннай вайны большасць фондаў была вывезена нямецка-фашысцкімі захопнікамі ці знішчана. Частку кніг захавалі супрацоўнікі бібліятэкі. Напрыклад, Мікалай Чарвякоўскі ўзгадаў: "22 чэрвеня ў бібліятэку прыйшлі толькі я і тэхнік. Дзверы былі зачынены... На другі дзень у Гродна ўвайшлі немцы і занялі памяшканне бібліятэкі. Па загадзе фашыстаў была спалена частка кніг на Савецкай плошчы. У тым ліку — творы рускіх і савецкіх класікаў. Лепшыя друкаваныя выданні былі вывезеныя за межы краіны..."

Дарэчы, сам Мікалай Чарвякоўскі ў час вайны хаваў шмат бібліятэчных кніг у сваёй кватэры. Тыя, хто яго ведаў, бралі кнігі для дзяцей, каб малыя не забывалі родную мову. Бралі кнігі і партызаны... На жаль, пасля вайны М. Чарвякоўскага не абмінулі сталінскія рэпрэсіі. Сёння Чарвякоўскага ўзгадваюць у бібліятэцы як вялікага падзвіжніка і асветніка.

У пасляваенныя гады дзейнасць бібліятэкі аднавілася і значна пашырылася. У 1949-м створаны дзіцячы аддзел, шмат увагі надавалася краязнаўству.

У 1957 годзе бібліятэцы прысвоена імя першага беларускага акадэміка, заснавальніка беларускай філалогіі і мовазнаўства Яўхіма Карскага.



**Што ў фондах?**

Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я. Карскага з'яўляецца найбуйнейшым сховішчам кніг у рэгіёне. Расказвае яе дырэктар Лідзія Мальцава:

— Сёння фонд бібліятэкі налічвае каля 640 тысяч экз. дакументаў. 98 працэнтаў агульнага фонду абласной бібліятэкі адмостравана ў электронным каталоге. На сайце бібліятэкі ўстаноўлена новая версія WEB-каталога. На камплектаванні бібліятэчнага фонду ў мінулым годзе выкарыстана больш як 20 працэнтаў ад сумы бюджэтнага фінансавання на ўтрыманне бібліятэкі, новыя паступленні склалі 18 тысяч адзінак. Трэба адзначыць, што з кожным годам расце колькасць чытачоў. Паслугамі бібліятэкі карыстаецца амаль 44 тысячы чытачоў, 7 тысяч з якіх — дзеці да 15 гадоў.

Сярод значных выданняў, якія папоўнілі фонд абласной бібліятэкі ў 2009 годзе — першы ў свеце рускамоўны звод навуковых і грамадскіх прац лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі за перыяд з 1901 па 2000 год, Гэта 60-томнае выданне, кошт якога склаў 19,5 мільёнаў рублёў.

Падкрэсла, што папаўненне фондаў адбываецца яшчэ і пры дапамозе аўтараў, якія звычайна дораць свае кнігі бібліятэцы. Таксама існуе абменны фонд, дзякуючы якому за мінулы год паступіла каля чатырох тысяч дакументаў.

Падтрымліваюцца цесныя сувязі з франка-беларускай залай інфармацыі пры Пасольстве Францыі ў Рэспубліцы Беларусь, Саюзам палякаў на Беларусі ў Гродне, публічнымі бібліятэкамі гарадоў Беластока і Масквы.

Універсальны па змесце фонд дакументаў на замежных мовах, які складаецца з 23 тысяч адзінак захоўвання. Мастацкая і галіновыя сусветная літаратура прадстаўлена на англійскай, нямецкай, польскай і французскай мовах. У даведачным фондзе — выданні на 37 мовах, у тым ліку на ўсходніх і старажытных. У аддзеле выданняў на замежных мовах захоўваецца калекцыя старадаўняй мастацкай і гістарычнай літаратуры, якая ўключае прыжыццёвыя выданні Э. Ажэшкі, Б. Пруса, Г. Сянкевіча, Ч. Дзікенса, А. Дзюма, Дж. Эліота. Цэнтральнае месца ў сістэме фондаў бібліятэкі займаюць краязнаўчыя і мясцовыя дакументы, у якіх адлюстроўваецца шматграннае жыццё Гродзенскага краю, — расказвае загадчыца аддзела краязнаўства Любоў Турмасова. Гонар аддзела і ўсёй бібліятэкі —

выданні XIX — пачатку XX стагоддзяў. Сярод іх працы губернскага статыстычнага камітэта, рэдкія манатграфіі, агляды, памятныя кнігі Гродзенскай губерні, дакументы дарэвалюцыйнага і даваеннага перыядаў. Найбольш каштоўныя працы — "Обзор народного хозяйства Польши" (Варшава, 1927), А.Кайгародаў "Клімат Заходняй Беларусі" (Мінск, 1932), А.Зялоля "3 роднага загону" (Вільня, 1931). Разнастайныя выданні аб гісторыі Гродзеншчыны вядомых гродзенскіх даследчыкаў: Б.Шведа, А.Гонцева, В.Чараніцы, А.Дабрыня, А.Смалянчука, Я.Жабруна. Штогод краязнаўчыя фонды папаўняюцца, у тым ліку і пры дапамозе кніг, падараваных чытачамі бібліятэкі.

**Бібліятэкі-аўтобусы і Інтэрнет**

На тэрыторыі Гродзеншчыны ў значнай ступені захавалася хутарская сістэма, а адлегласць па-

між паселішчамі дасягае 30 кіламетраў! Абслугоўванне жыхароў аддаленых населеных пунктаў ажыццяўляецца з дапамогай 10 бібліятэк-аўтобусаў. Зона абслугоўвання аднаго такога аўтобуса — 30 вёсак і хутароў. Жыхарам аказваюцца бібліятэчныя паслугі, да таго ж супрацоўнікі перасоўнай бібліятэкі віншуюць іх з усімі святамі і значнымі падзеямі.

У цэнтры ўвагі — і людзі з аслабленым зрокам. Для гэтай катэгорыі наведвальнікаў сфарміраваны і выдзелены спецыялізаваны фонд дакументаў, абсталяваны спецыяльныя аўтаматызаваныя працоўныя месцы, штогод набываецца новая літаратура, праводзіцца шмат мерапрыемстваў.

Гродзенская абласная навуковая бібліятэка валодае сучаснымі тэхнічнымі сродкамі і найноўшымі камунікацыйнымі тэхналогіямі. Ва ўсіх аддзелах абслугоўванне чытачоў вядзецца ў аўтаматызаваным рэжыме, створаны 30 працоўных месцаў з выходам у Інтэрнет. Працуе і віртуальная чытальня зала Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, якая прадастаўляе чытачам доступ да сусветных інфармацыйных рэсурсаў.

Чытачы бібліятэкі праз МБА маюць магчымасць доступу да інфармацыйных рэсурсаў іншых бібліятэк краіны — у першую чаргу НББ і Прэзідэнцкай. Карыстальнікі атрымліваюць не толькі кнігі, але і электронныя копіі дакументаў. Напрыклад, электронныя копіі артыкулаў і фрагментаў кніг аб'ёмам да 25 старонак прыходзяць у бібліятэку не больш чым за 36 гадзін.

## Яўген Міклашэўскі



Пасля працяглай хваробы на 74-м годзе жыцця памёр вядомы паэт, празаік і перакладчык Міклашэўскі Яўген Васільевіч.

Нарадзіўся будучы пісьменнік у вёсцы Лыскі Беластоцкага ваяводства (Польшча) у сялянскай сям'і. У 1953 годзе паступіў у Нясвіжскае педвучылішча, у 1956-м перавёўся ў Пінскае педвучылішча, якое скончыў праз год. Працаваў загадчыкам Вялікавількаўскай пачатковай (1957 — 1961), затым Чарневіцкай школ Пінскага раёна (1961 — 1962). У 1962 — 1966 гадах вучыўся ў Мінскім педагагічным інстытуце замежных моў. З 1972 года — карэспандэнт, потым літсупрацоўнік, а з 1977-га — рэдактар часопіса "Родная прырода". З 1978 года старшы рэдактар аддзела прозы часопіса "Маладосць". З 1981 па 1991 год працаваў літаратурным кансультантам Саюза пісьменнікаў Беларусі. Пасля — загадчыкам рэдакцыі драматычнай і публіцыстычнай часопіса "Тэатральная Беларусь".

Літаратурнай працай пачаў займацца з 1959 года. Актыўна друкаваўся ў часопісах "Польмя", "Маладосць", "Беларусь", "Работніца і сялянка", "Вожык", у газетах. Аўтар кніг паэзіі "Свежасць", "Світалыны водбліск", "У спрадвечным руху", "Зара-заранка", "Зара-вечарніца", аповесці "Чатыры дарогі", зборніка гумару "Ганна з Пухавіч", іншых твораў.

Б. Кежуна і многіх іншых вядомых пісьменнікаў. Пісаў таксама і для дзяцей.

Ад нас пайшоў таленавіты творца, сціплы чалавек, добры таварыш, паважаны калега. Створанае ім будзе яшчэ доўга запатрабавана чытачамі, працаваць на нашу літаратуру і культуру, на выхаванне новых пакаленняў беларусаў.

Светлая памяць пра Яўгена Васільевіча назаўсёды застаецца ў сэрцах прыхільнікаў яго таленту, калег і сяброў.

Прэзідыум Саюза пісьменнікаў Беларусі

**Мікола МАЛЯЎКА**

Ці чулі, як паэт на скрыпцы граў?...  
Светлай памяці

**Яўгена Міклашэўскага**


Ці чулі, як паэт на скрыпцы граў?  
Нібы ў самой прыроды браў урокі.  
Душой сягаў высока, за аблогі,  
Вяртаўся зноў да птушак, грэў і траў.  
Ды сцёмелі, анямелі родных з'яў,  
І галасоў, і вобразаў вытокі:  
Сярод любімых кніг ён, адзінокі,  
Са скрыпчай побач ціха паміраў.

Нашчадкам творца перадаў у спадчыну  
І ключ скрыпчыны свой, і слова матчыны.  
Разгорнеш кнігу, што яшчэ маўчыць,  
Кранеш вачамі верш — вясёлы, сумны, —  
І музыка ў радках яго гучыць,  
Як быцам гэта не радкі, а струны.

Саюз пісьменнікаў Беларусі і Мінскае гарадское аддзяленне СПБ глыбока смуткуюць у сувязі са смерцю пісьменніка Міклашэўскага Яўгена Васільевіча і выказваюць шчырыя спачуванні родным і блізкім нябожчыка.

# Для мяне мастацтва — душа

Любы творчы саюз — гэта аб'яднанне, дзе гуртуюцца прафесійныя, таленавітыя, апантанія людзі. У нашай краіне налічваецца некалькі такіх саюзаў: дызайнераў, музыкантаў, пісьменнікаў, журналістаў, архітэктараў... Сённяшні ж наш суразмоўца — адметны мастак, прафесар Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў, заслужаны дзеяч мастацтваў, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі нашай краіны і... старшыня Беларускага саюза мастакоў Уладзімір САВІЧ.



— Беларускі саюз мастакоў ці не самы буйны творчы саюз у нашай краіне. Якая яго структура і сфера дзейнасці?

— Так, саюз мастакоў самы вялікі — каля 1200 сябраў. Штаб-кватэра знаходзіцца ў Мінску, а ў кожным абласным горадзе ёсць аддзяленні, з якіх відавочна самае вялікае. Структура аб'яднання звычайная, як і ў іншых творчых саюзах, — з'езд, рада (старшыня — Уладзімір Зінкевіч), прэзідыум і сакратарыят. Рада збіраецца два разы на год, а прэзідыум — кожны месяц. У мяне ёсць намеснікі: першы намеснік — Рыгор Сітніца, намеснік па выставачнай дзейнасці Сяргій Цімохаў і намеснік па эканоміцы і вытворчасці Яўген Гусеў. Створаны і працуюць разнастайныя секцыі: графікі, скульптуры, жывапісу, дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва, графічнага дызайну, афарміцельскага мастацтва.

Задача саюза мастакоў — папулярызацыя нашага мастацтва як у нашай краіне, так і за яе межамі. То бок, праца на развіццё нашай культуры. Штогод ладзім больш як сто выставак.

— Сёння саюз па знешніх праявах неаднародны. У Мінску існуюць творчыя суполкі "Верасень", "Пагоня", у абласных цэнтрах свае аб'яднанні. Як гэта спалучаецца з традыцыйнай структурай саюза мастакоў?

— Пры савецкім часе суполак не было. Першая з іх — "Верасень" — утварылася ў 80-х гадах мінулага стагоддзя. Потым была "Пагоня". Месяцы тры таму ўтварылася новая — "Традыцыя". Паводле нашага статута, суполка ствараецца тады, калі ёсць згода 20 сябраў БСМ. У ёй могуць гуртавацца людзі з розных секцый, чые погляды на мастацтва разыходзяцца. Пры Віцебскім абласным аддзяленні існуе праект "Абстракт", дзе таксама згуртаваліся блізка па духу і поглядах людзі. Нічога страшнага ў гэтым няма, абы быў мір і спакой, як кажуць, у нашым доме і ўсё рабілася на карысць нашаму мастацтву і культуры.

Да таго ж, наш саюз — член Міжнароднай канфедэрацыі саюзаў мастакоў са штаб-кватэрай у Маскве. У яе ўваходзяць краіны былога Саюза акрамя прыбалтаў, хоць яны ўдзельнічаюць ва ўсіх выстаўках. Грузія з канфедэрацыі не выйшла, але з-за пагаршэння адносін з Расіяй пакуль трымае паўзу. Кожны год у маскоўскім Цэнтральным доме мастака ладзіцца буйныя выстаўкі, так званыя салоны, выдаюцца вялікія каталогі. Там кожная краіна-ўдзельніца прадстаўляе сваю выстаўку і яшчэ робіць па адным-два асабістыя праекце. Такія мерапрыемствы вельмі карысныя: мастакі з былога Савецкага Саюза могуць сустрэцца, паказаць, чым яны цяпер займаюцца, паглядзець на творы калег.

— Уладзімір Пятровіч, цяперашняе кіраўніцтва саюза працуе ў добрым кантакце з Міністэр-

ствам культуры краіны. Ці дапамагае яно ў правядзенні творчых конкурсаў, выставак, наладжванні замежных кантактаў?

— Міністэрства культуры — дзяржаўная ўстанова, мы — грамадскае аб'яднанне. Але адно другому не прарэчыць, і, безумоўна, мы працуем у цесным кантакце. Пры ранейшым міністры культуры У. Матвейчуку мы заключалі нават пагадненне пра сумесную дзейнасць: якія выстаўкі павінны разам зрабіць, абгаворвалі грашовыя стасункі... Прыкладам, у мінулым годзе мы правялі велізарную выстаўку да 65-годдзя вызвалення Беларусі сумесна з міністэрствамі культуры і абароны.

А да 65-годдзя Перамогі ў Палацы мастацтва адкрыліся адразу чатыры выстаўкі: тры экспазіцыі нашых мастакоў-ветэранаў І. Дмухайлы, І. Белановіча, Ф. Бараноўскага, якія, на жаль, ужо адышлі ад нас, і экспазіцыя на ваенную тэматыку сённяшніх мастакоў. Напярэдадні Дня Перамогі адкрылі асобную выстаўку нашых ветэранаў, якія, дзякаваць Богу, жывыя і здаровыя.

Увогуле разам з Міністэрствам культуры бяром удзел у разнастайных праектах. Добрыя стасункі ў нас з Міністэрствам замежных спраў. Напрыклад, падчас візіту прэм'ер-міністра Сяргея Сідорскага ў Лондан у галерэй Алы Булянскай ладзілі выстаўку, якая прайшла з вялікім поспехам і якую адкрываў сам прэм'ер-міністр. У часе візіту Прэзідэнта А. Лукашэнка ў Літву мы таксама там ладзілі выстаўку. Нашы пасольствы заўсёды ідуць нам на сустрэчу, дапамагаюць выстаўляцца.

— Саюз пастаянна папаўняецца маладымі творцамі. На працягу ўсяго жыцця мастак сутыкаецца з балючай праблемай атрымання грашавітага дзяржаўнага заказа, каб было і цікава працаваць і на што жыць. У маладых жа яшчэ ёсць праблема размеркавання. На адной з выставак пару гадоў таму вельмі востра абмяркоўвалася гэта праблема. На афіцыйным узроўні закралася пытанне, што моладзь не жадае ехаць па абавязковым размеркаванні ў глыбінку, у тым ліку ў забруджаныя раёны, выкладаць малаванне ў дзіцячых мастацкіх школах. Гучалі нараканні, што яны хочучы ўладкавацца за мяжой, ладзіць кантакты з замежнымі галерэямі. Саюз мастакоў, зразумела, умяшацца не можа ў гэту справу, але якія вашы думкі на гэты конт?

— Праблема вялікая, і яна дзяржаўная. Яе, безумоўна, трэба вырашаць уладам сумесна з Беларускай дзяржаўнай акадэміяй мастацтваў і БСМ. Я 35 год працую ў акадэміі, 20 год быў загадчыкам кафедры графікі. Падчас конкурсу "Зорка ўзышла над Беларуссю" ў складзе журы ездзіў у абласныя гарады. Бачна, што моладзь зацікаўленая і хоча маляваць. Але як асноўнае кола выкладчыкаў — непрафесі-

яналы. А дзецям трэба паказаць, раскажаць, як падысці да мастацтва, што яно сабой уяўляе, як паглядзець вакол сябе, куды скіраваць свой позірк, якія акцэнтывы расставіць.

Цалкам згодны з дзяржаўнай палітыкай: да размеркавання трэба ставіцца прыняцкова. Калі дзяржава выдзяляе сродкі на адукацыю маладога чалавека, ён павінен аддаць ёй даніну павягі, паехаць па размеркаванні і папрацаваць. Заўсёды кажу студэнтам: вас вучылі, будзьце ласкавы, і вы павучыце, аддайце свае веды тым людзям, якія маюць у гэтым патрэбу.

На жаль, у нас ёсць праблемы з абласнымі аддзяленнямі акрамя віцебскага: не хоча туды ехаць моладзь, уся акумуляцыя ў Мінску. Што датычыць кафедры графікі, дыпломныя творы выконваюцца на вельмі высокім прафесійным узроўні. Гэта не толькі мае асабістае меркаванне, пра тое сведчаць шматлікія дыпламы, якія атрымліваюць гэтыя работы на міжнародных выстаўках. У мастацтве нядобра гаварыць пра працэнтывы, але каля 80 працэнтаў здольных студэнтаў потым не працуюць. Гэта мой вялікі боль як выкладчыка. Мы ж гаворым з імі не толькі пра тое, як маляваць, а як трэба любіць сваю зямлю, мову, культуру, літаратуру, этнаграфію, фальклор. Гаворыш пра ўсё тое, што ў цябе самога баліць у душы. Калі пытаюцца, ці ёсць у мяне таленавітыя вучні, я слова "таленавіты" адносна студэнтаў не ўжываю. Магу толькі сказаць, наколькі студэнт падрыхтаваны прафесійна. А першая прыступка да таленту пасля заканчэння акадэміі — калі чалавек пачынае працаваць сам, без прымуся.

Усё ідзе ад душы, калі ёсць ідэі, думкі, якія хочацца выказаць, давесці да іншых. А мы чым выкажам: мовай пэндзля, алоўка, фарбаў... Як прафесіянал мастак можа намаляваць, напісаць, скампанаваць, але гэтага мала, ён не становіцца з-за гэтага творцам. Кожны, каму дадзены Божы дар выўляць сябе на палатне, кардонне ці паперы, павінен размаўляць на мове сваёй зямлі, увасабляць тое адзінае, адметнае, што ёсць толькі ў нашай краіне і нашага народа. Толькі тады гэта будзе цікава для ўсіх.

Прыкра, што цяперашняя моладзь не вельмі актыўна бярэ ўдзел у нашых выстаўках. Пам'янтаю час, калі ставілася зусім іншае пытанне, нават галасавалі: прымаць ці не студэнтаў на выстаўкі. У нас створана секцыя маладых мастакоў са сваім старшынёй і бюро. Для паступлення ў яе кандыдат павінен удзельнічаць у пяці рэспубліканскіх выстаўках. Ён выстаўляе свае творы, прадстаўляе альбом, тры характарыстыкі сяброў БСМ. Прэзідыум разглядае дакументы і рэкамендуе на Раду БСМ, і там ужо адбываецца галасаванне. Па дзясяцігоддзях 35-гадовага ўзросту (у гэтым узросце аўтаматычна выбіваюць з маладзёжнай секцыі),

з умовай, што ў ягоным багажы ёсць удзел у дзесяці рэспубліканскіх выстаўках, ён зноў праходзіць поўную працэдуру па прыняцці ўжо ў сталы БСМ. Існуе яшчэ адна ўмова — чалавек павінен мець вышэйшую спецыялізаваную адукацыю. Бывае і так: выпускнік якой-небудзь мастацкай вучэльні, ліцэя або каледжа жадае ўступіць у саюз, а ісці вучыцца ў БДАМ не хоча, апелючы тым, што гэта яму не трэба, ён і так усё ведае і ўме.

— Мабыць, яшчэ адно з балючых пытанняў — гэта майстэрні і арэндная плата за іх...

— Гэта так. У саюза мастакоў ёсць уласныя майстэрні. Мастак, які мае майстэрню БСМ, не плаціць арэндную плату, яе аплачвае саюз, а толькі камунальныя паслугі. Каля 160 майстэрняў мы арандуем у горада. Тут творца-субарандатар ужо аплачвае і арэнду. У кастрычніку 2009 года выйшаў новы закон аб арэндзе. Але ён недасканалы, яго можна прачытаць па-рознаму: на карысць мастакоў або арандадаўцаў.

— Творчасць мастака — індывідуальны працэс, але некаторыя ахвотна бяруць удзел у сінтэтычных творчых праектах: афармленне НББ, Нясвіжскай ратушы, Мірскага замка... Старонія людзі часам чуюць крыўды, што нехта нахапаў заказаў. Як саюз мастакоў уплывае на іх атрыманне і размеркаванне?

— Гэта яшчэ адна з праблем саюза мастакоў. Раней саюз быў манапалістам: калі дзяржаўны ішлі, то яны абавязкова праходзілі праз наш мастацкі фонд. Потым усё развалілася. Знайшліся людзі, якія хупенька перабудаваліся, а нашы структуры, на жаль, не так хутка гэта зрабілі. Цяпер трэба руліцца самому. Ёсць творцы, якія маюць сувязі з архітэктарамі, і яны першыя бяруць сабе заказ або некалькі, а іншым не застаецца нічога.

Шчыра кажучы, мне балюча за афармленне, за роспісы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Тое ж чуў ад дзесяткаў людзей, што зроблена вельмі нецікава. Як сябра манументальнага савета выступаў катэгарычна супраць скульптур на Нацыянальным акадэмічным Вялікім тэатры оперы і балета нашай краіны. Лічу, што гэта няправільна, што мастакі штучна залезлі ў помнік архітэктуры, у твор І. Лангбарда, і сапсавалі яго. Трэба вельмі адказна ставіцца да помнікаў, якія ўзводзяцца калі не на вякі, то на дзесяцігоддзі. Тут адказнасць мастака і ўсіх датычных асоб узрасце шматкроць.

— Наведваючы выстаўкі, часам з жалею назіраеш за тым, што сапраўды высаклааснае мастацтва еўрапейскага ўзроўня нашых творцаў застаецца незапрацаваным шырокай публікай, для якой і ладзіцца экспазіцыі. Увогуле, ці ўяўляе мастак, для каго ён стварае: для сябе, для душы, для дваролі прафесійнага кола сваіх калег, мастацтвазнаўцаў...

— Часта задаю пытанне: што ёсць мастацтва? Для мяне яно — душа. У кожнага свой погляд на гэта. Але душа, розум і майстэрства — тры зьвёны аднаго ланцуга таленавітага творцы. Для мяне галоўнае і заўсёды пераканаўчае, калі бачу ў творы шчырасць. Безумоўна, мастак робіць і для сябе, і для людзей, і для зямлі, на якой жыць. Калі працуеш, не думаеш: гэта для гэтага, а гэта для чагосяці іншага. Трэба рабіць шчыра, і гэтым можна захапіць больш шырокую публіку. Таму што цікаўнасць да мастацтва ніколі не зробіць нічога благага людзям, а толькі будзе спрыяць развіццю чалавека.

Выстаўкі павінны быць разнастайныя — акадэмічныя, сюррэалістычныя, інсталяцыйныя, — для кожнай знойдзецца свой глядач. Сваімі персанальнымі

выстаўкамі я не імкнуся некага здзівіць: глядзіце, маўляў, вось я такое зрабіў. Гэта сваеасабліва вучоба — вынесці свае творы з майстэрні і паказаць людзям, сустрэцца з глядачом, паразважаць з ім. Іншым разам пытаюцца: я не разумею, што вы тут напісалі. Адказваю: а як вы можаце адразу зразумець, калі вы не ведаеце мой унутраны свет, мой настрой, чым я дыхаю, як я гляджу на сонца, на зямлю.

— Нядаўна ў Гродне адкрылася новая галерэя, дарэчы, вашыя работамі. Увогуле, за апошнія гады новыя галерэі з'явіліся і ў сталіцы. Ёсць дзе выстаўляцца, але выставачных плошчаў, на вашу думку, дастаткова для таго, каб годна прадставіць творчасць мастакоў?

— Нядаўна быў у Берліне, бо там ладзіцца наша выстаўка ў кунстаўзе "Тахелес". Гэта цэнтр Берліна, а побач знаходзіцца дзве вуліцы, на якіх размешчана каля сарака мастацкіх галерэй. Мы з маім намеснікам наведвалі трыццаць. Не думаю, што без дзяржаўнай палітыкі можна на такой невялікай плошчы адкрыць столькі галерэй.

На жаль, галерэй у Мінску вельмі мала. У саюза іх дзве — "Мастацтва" і "БелАрт". На першым паверсе будынка БСМ плануем адкрыць новую мастацкую галерэю. Успэўненны, дзяржава ні ў чым бы не пацярпела, калі б паменшыла плату за гэтыя памяшканні. Галерэй шмат не можа быць. Мастакі жадаюць, каб у Мінску іх было як мага болей, бо, па-першае, нам ёсць, што паказаць. Па-другое, больш людзей спрыяюць да мастацтва. Па-трэцяе, калі прыязджаюць турысты, іх вядуць куды — у нашы музеі, галерэй, паказваюць нашу спадчыну, культурныя набыткі.

— Не сакрэт, што ваша асноўная галерэя "Палац мастацтва" выклікае неадназначныя пачуцці...

— Цалкам з вамі згодны. Палац мастацтва быў пабудаваны ў 1973 годзе, і з таго часу ў ім рабіліся толькі касметычныя рамонтны. Бюджэтныя грошы не могуць быць на яго адпушчаны, бо гэта маёмасць грамадскага аб'яднання. Цяперашняе кіраўніцтва саюза мастакоў прыняло рашэнне: паступова самім рабіць рамонт, чым мы і займаемся. Каб такой пазіцыі прытрымлівалася былое кіраўніцтва, цяпер Палац мастацтва быў бы на вельмі прыстойным узроўні. Нягледзячы на работы, у ім ладзіцца выстаўка за выстаўкай. Будынак, як вядома, знаходзіцца ў цэнтры горада, і на яго шмат хто кладзе вока. Ёсць шматлікія жадаючыя, так званыя інвестары. Некаторыя хацелі яго перабудаваць, нават знесці і перанесці бліжэй да праезджай часткі. Але ў чужую маёмасць ніхто за так грошы ўкладаць не будзе. Надзея ў нас толькі на саміх сябе.

— Старшыня Беларускага саюза мастакоў, прафесар Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў, вы ў першую чаргу творца. Калі не сакрэт, над чым вы цяпер працуеце? Ці не перашкаджае такая нагрузка і грамадская дзейнасць творчасці?

— Перакананы, што такую пасаду як старшыня БСМ павінен займаць чалавек, які сам актыўна займаецца творчасцю. Бо толькі тады ён ведае ўсе праблемы, якія бываюць у мастакоў. Так, гэта адымае шмат часу. Іншы раз "становіцца" мастаком толькі ў выхадныя дні. Але мне крыўдаваць няма на каго: стоды, на гэту пасаду, сілком мяне ніхто не цягнуў, я сам даў згоду бала-тавацца. Як цяжка ні было б, я працую. І пацярджэннем таму — мая персанальная выстаўка ў галерэй "Мастацтва". Гэта мая невялікая справаздача, што я не толькі кірую саюзам, займаюся адміністрацыйнымі пытаннямі, выкладаю ў акадэміі, але і працую творца. Таму што творчасць — галоўнае для мяне.

Віктар КАВАЛЁЎ

На здымку: Уладзімір Савіч.


Фота аўтара

# Таямніцы акварэлі

У Аршанскай гарадской мастацкай галерэі В. А. Грамыкі ладзілася выстаўка вядомага майстра акварэлі, прафесара кафедры народнага дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў Уладзіміра Рынкевіча "Яе вялікасць Акварэль".

Мастак наладзіў маштабную прэзентацыю сваіх твораў, падчас якой распавядаў гісторыі кожнай работы, шчыра дзяліўся сакрэтамі незвычайных жывапісных эфектаў. А ўдзельнікі майстар-класа, што адбыўся пазней, маглі паназіраць за працай У. Рынкевіча і нават паўдзельнічаць у таямнічым працэсе нараджэння прывабнага нацюрморта, настроі якога адпавядаў атмасферы старажытных муроў былога езуіцкага калегіума, дзе цяпер месціцца мастацкая галерэя.

Аршанцы ўжо мелі магчымасць пазнаёміцца з творчасцю мастака падчас пленэра ў межах рэспубліканскага мастацка-прапагандысцкага праекта "Нашчадкі Міхала Падалінскага", які праходзіў у Оршы летась. Менавіта У. Рынкевіч выступіў ініцыятарам гэтага цікавага праекта, у якім узялі ўдзел лепшыя мастакі Беларусі, і прэзентаваў аршанцам сваю кнігу "Міхал Падалінскі", якая сталася вынікам даследавання творчай біяграфіі аднаго з першых беларускіх мастакоў-графікаў, нашага земляка. Так мы ўбачылі шырокі спектр інтарэсаў У. Рынкевіча, які паспявае паралельна з заняткамі жывапісам займацца навукова-даследчай работай, педагогічнай дзейнасцю, прапагандаваць сучаснае беларускае мастацтва.



Уладзімір Іванавіч — нястомны падарожнік, які добра ведае і любіць гістарычныя мясціны Беларусі. На выставе быў прадстаўлены шэраг яго работ з выявамі велічных збудаванняў Мірскага замка, Спаса-Еўфрасіннеўскага манастыра, Маламажэйкаўскай царквы. Аршанцы пазналі і вобраз Ільінскай царквы на малонку "Востраў", створаным падчас леташняга пленэра. Не пакінулі аб'якавымі іншыя работы: віртуозна выкананы "Танец перфокусаў", дзе няспынны рух фантастычных істот прыцягвае позірк і вядзе за сабой у бязмежную глыбіню карціны; дыптых "Зімовы букет", у якім аўтар выкарыстаў шэраг незвычайных акварэльных прыёмаў, дабіўшыся дзівоснага сумяшчэння матэрыяльнасці і фантазмагарычнасці выявы. Акварэлі У. Рынкевіча вельмі разнастайныя па ідэйна-тэматычных і стылёва-вобразных характарыстыках. Тут прысутнічае віртуальная гульня пацудуіаў, розуму і фантазіі мастака, якія зыходзяць з самой прыроды акварэлі і матэрыялізуюцца сродкамі спецыфічных самакаштоўнасных эфектаў вадзянога жывапісу. Колеравая гармонія, структура тонавых плямаў, суадносіны фактур, ілюзія прасторы выступаюць не толькі аб'ектамі адлюстравання, але і з'яўляюцца зместам і сэнсам карціны.

**Вераніка МПРАКОВА,**  
старшы навуковы супрацоўнік  
галерэі В. А. Грамыкі

На здымку: Уладзімір Рынкевіч "Востраў".  
г. Орша



Першая перасоўная выстаўка "Помельскім Палесці" складалася з твораў асноўных відаў выяўленчага мастацтва: жывапісу (Р. Ландарскі), графікі (Г. Говар) і скульптуры (Д. Папоў). Сярод экспанатаў былі цяжкавагавыя скульптуры з каменю, металу. Таму прадбачыліся тэхнічныя праблемы ў дастаўцы твораў з аднаго пункта ў другі. Але дзякуючы падтрымцы і зацікаўленаму ўдзелу мясцовых улад, пераезды экспазіцыі ажыццяўляліся практычна без затрымак. Яна стартвала ў маі 2007 года і пабывала ў 21-м раённым цэнтры Гомельшчыны.

Нагадаю, што мастацкая выстаўка як спецыфічная форма культурнага спажывання з'явілася ў Францыі. А ў XIX стагоддзі менавіта ў Расіі яна атрымала новае, больш дэмакратычнае развіццё пры самым актыўным удзеле мастакоў-перасоўнікаў і некаторых дзеячаў расійскай асветы. У савецкі перыяд феномен мастацкай выстаўкі не быў забыты, хаця тады экспазіцыі, падпарадкоўваючыся агульнай ідэалогіі, мелі адукацыйны і выхаваўчы характар.

У наш час, нягледзячы на трывожныя сімптомы ў выставачным жыцці, цікавасць публікі да мастацкіх выставак можна актывізаваць, арганізаваўшы нешта не зусім традыцыйнае. Вось і гомельскія мастакі, знітаваўшы ў адной экспазіцыі тры асноўныя віды выяўленчага мастацтва, вырашылі прапанаваць свае творы ўвазе глядача.


Роберт Ландарскі, Дзмітрый Папоў і Генадзь Говар шмат агульнага перажылі, усе прыкладна аднаго ўзросту. Але яны не падобныя адзін да аднаго ні па творчай манеры, ні па тэмпераменце.

Творчасць заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі Роберта Ландарскага грунтуецца на рэалістычных традыцыях. Але, і



Трое мастакоў Гомельшчыны, аб'яднаўшы свае творы ў адзіную экспазіцыю, прадставілі яе землякам усіх раённых цэнтраў вобласці. Роберта Ландарскага, Генадзь Говара і Дзмітрыя Папова, якія ажыццявілі гэты праект, злучаюць даўнія, больш як трыццацігадовыя, сяброўскія стасункі. Выстаўка адбылася дзякуючы сумеснай ініцыятыве ўпраўлення культуры Гомельскага абласнога выканаўчага камітэта і Гомельскай абласной арганізацыі Беларускага саюза мастакоў.

# Вандроўнікі. Асветнікі...



створанія ў імпрэсіяністычнай манеры, яго палотны надзвычай паэтычныя, у іх заўсёды адбываецца адкрыццё рамантычнага светаадчування. Ён адзін з заснавальнікаў гомельскай школы жывапісу, для якой характэрныя радасныя, каларыстычныя інтанацыі. Палотны напоўнены паветрам, сонечным святлом. "Чалавек і прырода — мая асноўная тэма", — кажа мастак. Яго творы злучаныя з успамінамі вясковага дзяцінства, з палескімі краявідамі. Сярод палотнаў Р. Ландарскага, прадстаўленых у першым перасоўным праекце, не толькі пейзажы, але і тэматычныя карціны. Мастакам Гомельшчыны накіравана жыццё і стварэнне ў цэнтры экалагічнай катастрофы. Таму асабліва вылучаецца работа Р. Ландарскага, прысвечаная трагічным наступствам Чарнобыля, — "Яблык на снезе". Ледзь кроць сівая старая жанчына, якая засталася адна ў зоне адсялення. А на дрэвах і на снезе — велізарныя ружовашчочкія яблык, такія прывабныя, але нікому непатрэбныя...

Генадзь Говар — адзін з нямногіх, хто выкарыстаў гэтую нагоду, каб велічна і пранікнёна ўявіць і выявіць у дваццаці графічных аркушах "Рысы Эры" рысы дваццаці стагоддзяў ад нараджэння Хрыста. У яго кампазіцыйных эпохі разгорнуты філасофскай дыярамай. Мазаіка лёсавызначальных падзей, знакамітых асоб, шэдэўраў сусветнай архітэктуры і мастацтва нараджае хвалі асацыяцый. Іх рытм умацняецца аўтарскімі вершамі, якія ўзбагачаюць сэнс кожнага графічнага аркуша і скіроўваюць глядача на тым, што не любаванне, а праца розуму — ключ да спасціжэння аўтарскай задумкі. Графічны цыкл Г. Говара "Рысы Эры" ўсёй пабудовай парушае звыклія ўяўленні пра трохмерную прастору, бо вось яна — бачная глыбіня часу, глыбіня стагоддзяў, глыбіня космасу. Чалавек асэнсоўваецца не толькі як сведка падзеі, а як творца ўсяго, што адбываецца на планеце, у яго роднай хаце, у лесе. Чалавек — як гэта разумее Г. Говар — найперш стваральнік прыгажосці, той самой, якая ратуе святло і жыццё.

Уражвае разнастайнасць творчых дасягненняў Дзмітрыя Папова: тут і станковая, і манументальная, і дэкаратыўна-паркавая скульптура. Сярод яго манументальных твораў — помнік княгіні Ірыне Паскевіч, помнік вязням канцлагера ў Азарычах Калінкавіцкага раёна, барэльеф вязням канцлагера ў Гомелі, бюст Кірылы Тураўскага, помнікі-бюсты Ф. Паскевічу, Г. Жукаву, І. Мележу, А. Макаёнку, І. Шамякіну ды іншыя. Прызваны сталы майстар псіхалагічнага і гістарычнага партрэта, Д. Папоў вырашае свае задумкі і праз выразныя шматфігурныя кампазіцыі. Прадстаўленія ў азначаным праекце творы хваляюць у сваёй эмацыйнай дынамічнасцю, то шчырымі лірычным спакоем, то ўнутраным драматызмам. Захапляе і дыяпазон стыльвых пошукаў. У выявах войнаў-вызваліцеляў, знакамітых навукоўцаў, вайскоўцаў, пісьменнікаў скульптар можа быць рэалістам-патрыётам, рэалістам-філосафам. А ў пластычных вобразах простых людзей, дарагіх сэрцу жанчын раскрываецца як рамантык.

Праект быў задуманы як дыялог паміж тымі, хто рознымі мастацкімі сродкамі стварае выявы палескага краю, і тымі, хто знаёміцца з арыгіналамі твораў і іх аўтарамі, магчыма нават, упершыню ў сваім жыцці. Мастакі былі зацікаўленыя і ў тым, каб пацуду шчырае меркаванне неспрактываванага глядача. Перасоўная выстаўка для жыхароў раённага цэнтры зазвычай адзіная магчымасць далучыцца да выяўленчага мастацтва. Таму сярод глядачоў можна было сустрэць прадстаўнікоў усіх узростаў, прафесій, узроўняў адукацыі. Прадстаўленыя творы землякоў месціцы ўспрымали з непадобнай цікавасцю і хваляваннем, уважліва ўслухваліся ў словы мастакоў, якія імкнуліся пазнаёміць са спецыфікай жывапісу, графікі і скульптуры, са сваімі творчымі задумкамі і планами.

У Беларусі, як і ва ўсім свеце, вядома ж, адбываюцца выстаўкі, у якіх спалучаюцца розныя віды мастацтва. Але панарамныя праекты, якія ахопліваюць глыбініныя рэгіёны адной краіны, — з'ява, мабыць, унікальная. Дарэчы, вынікам яе правядзення стаў акт дарэння мастакам Генадзем Говарам усіх сваіх 20-ці графічных работ "Рысы эры" Гомельскай абласной бібліятэцы імя У. Леніна.

А тым часам на Гомельшчыне ажыццёўлены новы мастацкі праект: у раёны вобласці выправілася вандроўная выстаўка твораў, прысвечаных 65-годдзю Вялікай Перамогі.

**Алег АНАНЬЕЎ,**  
мастацтвазнаўца, член Саюза  
пісьменнікаў Беларусі, адказны  
сакратар Гомельскай абласной  
арганізацыі Беларускага саюза мастакоў

На здымках: Роберт Ландарскі "Вечар на Бесядзі"; Генадзь Говар "Піямца"; Дзмітрый Папоў "Піета".

Фота Віктара Кавалёва і Святланы Берасцень



На выстаўцы прадстаўлена 20 палотнаў з фондаў Беларускага дзяржаўнага музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Многія з іх аўтарамі пранеслі пакуты і жахі вайны ў сваім сэрцы, бо былі ўдзельнікамі тых трагічных падзей.

На карцінах вядомых беларускіх мастакоў — не толькі батальныя сцэны і гераічныя вобразы нашых франтавікоў, але і партреты партызан, напісаныя ў 1944 — 1945 гг., ёсць работы паводле эскізаў, выкананых у гады вайны. Пацуду далучанасці да векапомнага авалодвае наведвальнікамі, калі яны сустракаюцца

# Каб шанавалі мір

У барысаўскай мастацкай галерэі "З'ява" Цэнтральнай раённай бібліятэкі імя І. Каладзева адкрылася выстаўка "Палітра памяці", прысвечаная 65-й гадавіне Вялікай Перамогі.

з творчасцю народных мастакоў Беларусі — Гаўрылы Вашчанкі, Міхася Савіцкага і Віктара Грамыкі. Насамрэч, палотны такіх выбітных майстроў пэндзля не так часта трапляюць у маленькія галерэі кшталту барысаўскай "З'явы".

Што да Міхася Савіцкага, дык гэты мастак яшчэ пры савецкай уладзе атрымаў званне Народнага мастака СССР, стаў акадэмікам, лаўрэатам Дзяржаўнай прэміі СССР і тройчы — Дзяржаўнай прэміі БССР. У гады суверэннага атрымаў высокае званне Героя Беларусі. Яго знакаміты цыкл "Лічы на сэрцы" ўсхваляваў увесь свет. Былы вязень канцэнтрацыйнага лагера, Міхася Андрэвіч здолеў паказаць у гэтых палотнах боль і трагедыю крывавай вайны. Супрацоўнікі барысаўскай галерэі ганарацца тым, што адна з карцін М. Савіцкага прадстаўлена на выставе. Яна не такая трагічная, як іншыя яго ваенныя творы, на ёй уважліва стратэгі апераций "Баграціён" — маршалы К. Ракасоўскі і Г. Жукаў і генералісімус І. Сталін.

Крананоць душу сваёй пранізлівай шчырасцю і работы такіх вядомых беларускіх мастакоў, як Мікалай Гудзіеў, Мікалай Назарчук, Віктар Варламаў, Зянон Паўлоўскі, Леанід Дударэнка,

Міхася Карпук, Віктар Пратасеня, Сяргей Раманаў ды іншых.

На адкрыцці выстаўкі выступілі мастацтвазнаўца Галіна Глебава, член Савета ветэранскай арганізацыі Барысаўскага раёна Ларыса Белая, дырэктар ЦРБ імя І. Каладзева Галіна Слесарэнка. Прамоўцы адзначылі, што "Палітра памяці" — выдатны падарунак барысаўчанам, і яна патрэбная для таго, каб памяць пра вайну жыла, каб людзі шанавалі мір — самае галоўнае, што ў нас ёсць сёння. Заслуга супрацоўнікаў галерэі ў тым, што яны адбралі з фондаў музея менавіта тыя работы, якія могуць запасці ў нашы душы. Старшыня раённай арганізацыі РГА "Белая Русь" Наталля Мяркулава падзякавала галерэі "З'ява" за плённую працу ў галіне духоўнага, эстэтычнага і патрыятычнага выхавання моладзі.

**Анатоль МАЗГОЎ**

На здымку: падчас адкрыцця выстаўкі — Ларыса Белая, Галіна Глебава і радыёжурналіст Алена Лычгіна.

Фота аўтара  
г. Барысаў



Выходзіць з 1932 года  
У 1982 годзе газета  
ўзнагароджана ордэнам  
Дружбы народаў

**ЗАСНАВАЛЬНІКІ:**  
Міністэрства інфармацыі  
Рэспублікі Беларусь

ГА "Саюз пісьменнікаў  
Беларусі"

РВУ "Літаратура  
і Мастацтва"

**ГАЛОЎНЫ РЭДАКТАР**  
**Алесь КАРЛЮКЕВІЧ**

**Рэдакцыйная калегія:**

- Анатоль Акушэвіч
- Лілія Ананіч
- Алесь Бадак
- Дзяніс Барсук
- Святлана Берасцень
- Віктар Гардзей
- Уладзімір Гніламедаў
- Вольга Дадзімава
- Уладзімір Дуктаў
- Анатоль Казлоў
- Алесь Карлюкевіч
- Анатоль Крэйдзіч
- Віктар Кураш
- Алесь Марціновіч
- Мікола Станкевіч  
(намеснік галоўнага  
рэдактара)
- Юрый Цвяткоў
- Мікалай Чаргінец
- Іван Чарота
- Іван Штэйнер



**Адрас рэдакцыі:**  
220034, Мінск,  
вул. Захарова, 19

**Тэлефоны:**  
галоўны рэдактар —  
284-84-61  
намеснік галоўнага  
рэдактара — 284-66-73

**Абслужыць:**  
публіцыстыкі — 284-66-71  
крытыкі  
і бібліяграфіі — 284-44-04  
прозы і паэзіі — 284-44-04  
мастацтва — 284-82-04  
навін — 284-82-04,  
284-66-71  
бухгалтэрыя — 284-66-72  
Тэл./факс — 284-66-73

**E-mail:** lim\_new@mail.ru  
**Адрас у Інтэрнеце:**  
www.lim.by

Пры перадруку просьба  
спасылацца на "ЛіМ".  
Рукапісы рэдакцыя  
не вяртае і не рэцэнзуе.  
Аўтары допісаў у рэдакцыю  
паведамляюць сваё  
прозвішча, поўнасьцю імя і  
імя па бацьку, пашпартныя  
звесткі, асноўнае месца  
працы, зваротны адрас.  
Пазіцыя рэдакцыі  
можа не супадаць  
з меркаваннямі  
і думкамі аўтараў  
публікацыі.  
Набор і вёрстка  
камп'ютэрнага цэнтра  
РВУ "Літаратура і Мастацтва".

Выходзіць раз на тыдзень  
па пятніцах.

**Выдавец:**  
Рэдакцыйна-выдавецкая  
ўстанова  
"Літаратура і Мастацтва".  
Друкарня Рэспубліканскага  
унітарнага прадпрыемства  
"Выдавецтва  
"Беларускі Дом друку"  
г. Мінск,  
пр. Незалежнасці, 79.

Індэкс 63856  
Наклад 3068  
Умоўна друк. арк. 3,72  
Нумар падпісаны ў друк  
27.05.2010 у 11.00  
Рэгістрацыйнае  
пасведчанне № 7  
Заказ — 2484

Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ISSN 0024-4686



# Пэндзлем і пяром

**Калі я пераступаю парог кватэры майго сябра Анатоля Бароўскага, пэўна не ведаю — прыйшоў да пісьменніка ці мастака. То яго магу заспець за раманам, які ён піша ўжо некалькі год, а то яго пакой ператвараецца ў майстэрню мастака — у руцэ пэндзаль, і ён стаіць ля мальберта...**

Некалі Віктар Казько, прадстаўляючы апавяданне чытачам "Звязды", у прадмове напісаў: "Анатоль Бароўскі — празаік, публіцыст, паэт і мастак, — а яшчэ проста харошы чалавек".

Ведаючы, што ён не любіць, калі да яго завітваюць без папярэджання, асмеліўся пазваніць у дзверы — цікава было, у якім вобразе прадстане ён цяпер...

Незадаволенасці не заўважыў, і тое абрадавала.

— Анатоль, а як адбываецца гэтае пераўтварэнне — з адной прафесіі ў другую? Ты ж учора казаў, што пішаў фантастычна-дакументальную прозу — пра вынаходніка Юніцкага, нашага земляка, а сёння ты пішаў... фарбамі.

Ён усміхаецца, адкладвае ўбок пэндзлі, адыходзіць ад мальберта. Міжволі кідаю позірк на тое, ад чаго яго адарваў, — ад жоўтага поля, ад збажыны, якая даспявала... Бачу яго казачна-фантастычны свет, начное зімовае неба, а побач у паменшаным памеры стаіць манах з дарожным кіем-посахам каля разбуранага некалі храма...

— Дык ты пыгаецш, як я пераходжу ад аднаго поля да другога? — перапытвае сябар. — У творчасці гэта мае два памочнікі — пяро і пэндзаль. Пяро гэтым пяро галоўнае. Пяро — умоўна, бо мы з табой ужо даўно палоннікі камп'ютэра. Раней вельмі любіў пісаць кітайскімі ручкамі, запраўляючы іх чорным чарнілам. У мяне іх з дзесятак, як напамін пра той час, калі выпярэбліваў дарогу ў літаратуру. Як, дарэчы, і фотаспараты. Сёння лічбавыя і мюстрачныя камеры, перакінуў здымкі ў камп'ютэр — і рабі з імі што хочаш...

— Так, вялікая палётка і з наборам тэксту, і з фота... — згаджаюся, бо і мне тэхніка дапамагае: свае тэсы магу паслаць у любую краіну свету.

— Калі сядзіш па дзесяць-дваццаць гадзін за клавіятурай, ды і не адзін дзень, то наступае аднойчы такі перыяд, калі боязна падступацца да друкавання... Адчуванне такое, як быццам перарасі, пераг'еш... Адчуваеш самую сапраўдную стому — і фізічную, і псіхічную. А мозг ужо працуе па інерцыі — яму трэба даваць страву, "карміць"... Вось тады перабягаю ў іншую сферу, радуюся, што ў мяне ёсць запасны аэрадром, ціхая гавань, дзе я магу схаватца і быць глухім да ўсяго навакольнага... У адным з вершаў пісаў:

*Калі стамляецца пяро,  
за пэндзаль я тады вярнуся...  
Іду паслухаць шэпт бароў;*

*яшчэ — зvon дзідаў вярну;*  
*пачуць, як б'еца сэрца Беларусі...*

— Што ты любіш маляваць, што бліжэй твайму сэрцу?

— А я і сам не ведаю, што мне даспадобы. Люблю прыроду.

— Ездзіш на эцюды?

— Ды не, лічу, я не мастак, бо ніхто мяне не вучыў гэтаму, хаця ў школе вылісваў па пошце цюбікі фарбаў, але не ведаў, як з імі абыходзіцца, як грунтаваць тканіну... Добрая школа для мяне была, калі знаходзіўся побач з мазырскім казначнікам — Міколам Пушкарком, керамістам, геніяльным гліняным мастаком. Назіраў, як ён ляшці свае брэйгелеўскія мініяцюры, як таленавіта абыходзіўся з палескай чырвонай глінай.

У яго майстэрні створаны музей, я і кніжку напісаў пра яго.

— Але, на жаль, яго імя яшчэ не набыло імя Мастака Беларусі. Гэта будзе, веру. Люблю бываць у майстэрні скульптара Зміцера Папова і ў яго сына — Янкі. Выдатныя майстры! Падабаюцца мне сваёй настраёнасцю і таямнічасцю працы Валеры Дрыгі.

— У якасці вучобы капіраваў каго-небудзь?

— Не люблю капіраваць, вылісваць нешта да драбніц... Магу нешта прыблізнае "напэцкаць" і адставіць убок. А назаўтра, пільна прыгледзеўшыся на адлегласці, магу нечакана ўбачыць у выпадковых мазках нешта няўлоўнае, але якое можна лёгка дапісаць... Я не маю, проста хаваюся ад напісаных радкоў, якія патрабуюць працягу. Не заўсёды "кладзецца карта" і ў стварэнні малюнкаў. Не мой дзень, значыць, не маё натхненне... І тады я зноў уцякаю — на трэцяе ўжо, на паэтычнае, поле. Гэта як спроба знайсці раўнавагу — душэўную і фізічную. Могучы прыйсці да мяне тры-чатыры радкі, але потым — як і з тымі фарбамі, рассыпаюцца словы, як картаны дамок, які спрабаваў узвесці ў сваіх мроях...

— І куды ж твае ўцёкі далей?

— Тады ўжо імкнуся на прыроду, магу гадзінамі слухаць пошум лесу...

Слова за слова — і мы кранаемся праблем творчасці, — як у літаратуры, так і ў мастацтве. Прыходзім да высновы, але не адкрываем ісціну, што чалавек, надзелены Вышнім здольнасцю ці талентам тварыць, ніколі не павінен адступаць ад сваіх жылцёвых прынтцыпаў, перакананняў і правілаў. Ён кіруецца тым пляхам, у які выправіў яго Вышэйшы Творца. І тады ён не здольны будзе сфальшывіць, схлысць, пісаць няпраўду — не асмеліцца ўзяць на сябе такі грэх...

Мой позірк міжволі спыняецца на працы "Вяртанне". Чамусьці чуюцца халоднае завыванне ветру ў званіцах паўразбуранага храма, цяжкі ўздых манаха. А мо і не манаха, а толькі духу яго, які прыйшоў з таго свету. Прыйшоў, каб памаліцца. Памаліцца, дараваўшы нават і тым, хто адправіў яго ў гадзі ваяўнічага атэізму на той свет. Глыбокі і патаемны сэнс у гэтай мажорна-мінорнай карціне...

А вось "Завіруха". Трывожная карціна. Зламанае дрэва напамінае нейкую пачвару, якая ашчэрвае зубы. Завіруха згінае да зямлі дрэвы, і яны ўпарта процістаяць напорыстаму ветру. Мелодыя з майго дзяцінства, калі я хадзіў праз поле ў школу, а па дарозе сустракаў васьмь такіх зламаных дрэваў. За імі, недзе ў гушчары, вылі ваўкі...




Затрымаўся каля карціны "Казка для ўнучка". Яшчэ раней казаў мне аўтар, што ўнук Андрусь папрасіў напісаць для яго казку пра чараўніка. Але сталася так, што Анатоль напісаў яе не пяром, а пэндзлем. Чараўнік у капелюшы з шырокімі брылямі. У брылі зроблена дзірка. А ў туго адтуліну з пляча прыстаўлена драбіна. Па той драбіне падымноўца людзі, якія прышлылі на казачным караблі. Падняўшыся, становяцца на лыжы і едуць у казачную зіму. На вільчыку капелюша сядзіць унук і варона, перагаворваюцца між сабой. У адной карціне ўсе поры года: лета і восень, зіма і вясна. Пазней, як прызнаваўся Анатоль, унук ужо сам складаў казку па той карціне. І кожны раз яна атрымлівалася новай...

Можна было б расказаць і расказаць пра іншыя карціны мастака-паэта, бо толькі паэт мог так увасобіць літаратурныя сюжэты алейнымі фарбамі. Не будзь мастаком, Анатоль, напэўна, не змог бы напісаць такі выдатны рамана-фантастамагорыю "Спакушэнне" пра мастака, які заблудзіўся ў жыцці. Ці ён пісаў з сябе, ці са сваіх сяброў-мастакоў, але вобраз галоўнага героя празаіку ўдаўся.

Карцін у Анатоля не так і шмат — больш чым паўсотні. І над рабочым сталом нязменна знаходзіцца гліняныя "Ясь і Яніна", якіх некалі падарваў яму Мікола Пушкар — як талісман, што і натхняе яго ў працы.

На развітанне мы паціснулі адзін аднаму рукі. Хацелася спытаць у яго пра апошняе — ці думае ён калі-небудзь наладзіць выстаўку сваіх карцін, але перадумаў. Ведаў загалова адказ — ён крытычна адносіцца да другога свайго занятку.

Васіль ТКАЧОЎ



На здымках: "Казка для ўнучка", "Завіруха", "Вяртанне".

Фота аўтара

## У наступным нумары

**Культура памяці народа вызначаецца яго імкненнем да стварэння архіваў, музеяў, бібліятэк. Дзяржаўная апека над гэтымі ўстановамі гарантуе іх скарбам захаванасць і годнае служэнне навуцы і чалавеку. Калі ў другой палове 1950-х гадоў была прапанавана ідэя стварэння ў Беларусі літаратурнага архіва, яе прыхільнікамі сталі многія пісьменнікі і вучоныя. Сёння, калі на рахунку Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва ўжо пяцьдзесят гадоў руплівай працы, з гонарам можна сказаць: Беларусь мае найкаштоўнейшую скарбніцу рукапісных помнікаў і дакументальных крыніц па гісторыі нацыянальнай літаратуры і мастацтва. У наступным нумары ўвазе чытачоў прапануецца знаёмства з гісторыяй утварэння і сучаснымі набыткамі Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва.**

## 3 глыбінкі

### Карагоды. 3 якой нагоды?

Веткаўшчына — прыгожы куточак, дзе жывуць высельцы, працавіттыя і таленавітыя людзі. Тут звонка спяваюць не толькі птушкі, але і самі насельнікі незвычайнага краю, якія шануюць сваю культурную спадчыну.

Паводле ўяўленняў мясцовых жыхароў, кожнае паданне, кожны абрад валодаюць незвычайнымі сіламі і ўласцівасцямі.

Як адзначыў начальнік аддзела культуры Веткаўскага райвыканкама Уладзімір Мельнікаў, у раёне налічваецца ўжо 11 калектываў мастацкай самадзейнасці, якія маюць званне "Народны калектывы". Сярод лепшых можна назваць і фальклорны гурт "Стаўбунскія вятчоркі", якім кіруе Святлана Парашчанка. Гэты адметны калектыв дзейнічае з 1982 года. Самадзейныя артысты з вёскі Стаўбун па-

бывалі нават у Маскве, Волагдзе, Пецярбургу, Вільнюсе, Навазыбкаве.

Паводле слоў вядучага метадыста абласнога Цэнтра народнай творчасці Людмілы Мельнікавай, фальклорны гурт "Стаўбунскія вятчоркі" пастаянна дэманструе любоў да ўсяго роднага, прывівае мясцовым школьнікам пашану да гістарычнага мінулага.

Традыцыйна акурат на праваслаўнае свята Ушэсце на Веткаўшчыне адбываўся народны абрад ваджэння і пахавання стралы. Сюды прыехала шмат гасцей. Разам з мясцовымі жыхарамі і школьнікамі "Стаўбунскія вятчоркі" дэталёва выканалі абрад. Жанчыны і дзяўчаты з песнямі пайшлі ў поле, да зялёнай нівы з жытам, дзе таксама спявалі абрадавыя песні, вадзілі карагоды. Менавіта там і адбылося сімвалічнае пахаванне стралы для таго, каб урадзіла жыта, каб пярэнь не пашкодзіў ніводнай хаты.

Ганна АТРОШЧАНКА